



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

25 ЛЮТАГА 2011 г.
ПЯТНІЦА
№ 37
(26901)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНА 1917 г.

ІДЗЕ ПАДПІСКА НА ІІ КВАРТАЛ І ПАЎГОДДЗЕ 2011 г. Падпіска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)

Індэкс	месяц	I квартал	паўгоддзе
63850 (індывідуальны)	12400	37200	74400
63145 (інд. для ветэранаў вайны, пенсіянераў)	11600	34800	69600
63858 (ведамасны)	19900	59700	119400
63239 (ведамасны, для ўстаноў міністэрстваў аховы здароўя, адукацыі і культуры)	18000	54000	108000

Заставайцеся з намі!



Зімовая горка ў сталічным мікрараёне Уручка.

АПАЗНАНЫ ЛЯТАЮЧЫ АБ'ЕКТ



САПРАЎДНАЯ ВЯСНА ЗАВІТАЕ ТОЛЬКІ ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ САКАВІКА

Гэтымі днямі надвор'е ў краіне будзе фарміраваць арктычны антыцыклон, таму захаваецца халоднае надвор'е, паведамляюць рэдакцыі начальнік службы гідрометэапрагнозаў Рэспубліканскага гідрометэацэнтру Мінпрыроды Дзмітрый РАБАЎ.

Сёння будзе воблачна і амаль паўсюдна пройдзе невялікі снег, на асобных участках дарог галаледзіца. Удзень чакаецца 5—12 градусаў ніжэй за нуль. У суботу і нядзелю ўплывы антыцыклона будзе ўзмацняцца і атмасферны ціск павялічыцца. Таму невялікі снег магчымы толькі ў асобных раёнах. Уначы чакаецца мароз да 10—18 градусаў, пры працягненні месцамі да мінус 19—23. Удзень — мінус 3—10 градусаў.

І ў панядзелак, і ў першы тыдзень сакавіка сіноптыкі не абяцаюць нам веснавага надвор'я. Арктычны антыцыклон прадоўжыць халодную лінію лютага, часам з сур'ёзнымі маразамі ўначы, калі сярэднясутачная тэмпература будзе на 5—11 градусаў ніжэй за кліматычную норму. Згодна з доўгатэрміновымі прагнозам, нейкага істотнага пацяплення ці адлігі не будзе нават на працягу першых двух тыдняў года.

Начальнік аддзела клімату Белгідрометэацэнтру Алена Камароўская адзначыла, што сярэдняя тэмпература гэтай зімы будзе прыкладна на 1 градус ніжэй за норму. Сёння снежнае покрыва ў краіне складае ад 10 см на поўдні, да 40—48 см у паўночных раёнах. Летас было анамальна цёплае лета, а потым — марозная зіма. Пасля такога супадзення пачынаеш верыць у народныя прыкметы.

Сяргей КУРКАЧ.

ТОНКІ ІНСТРУМЕНТ

Роллю СМІ ў выбарах абмеркавалі за круглым сталом прадстаўнікі вядучых друкаваных і электронных медыя

Сёння падзея — гэта не столькі самі дзеянні, колькі тое, што пра іх расказалі. Так бы мовіць, пад якім соусам падалі. Таму падчас буйных палітычных падзей СМІ становіцца калі не дырыжорам аркестра, дык першай скрыпкай дакладна. Але даваждай да вялікіх магчымасцяў заўжды ідзе і вялікая адказнасць. Такія работы патрабуюць ад выканаўцы кампетэнсці, далікатнасці, інавацыйнасці. Па свежых слядах мінулай прэзідэнцкай кампаніі пайшлі ўдзельнікі круглага стала «СМІ і выбары», абмяркоўваючы водгулле электаральных працэсаў і тое, як спрацавалі аўдыенцыйны медыя.

СМІ працавалі практычна без нараканняў, — выводзіць старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА.

Да такой высновы яе прывёў той факт, што спецыяльна ўтвораны пры ЦВК Назірлыны савет па інфармацыйных спрэчках у мінулы кампаніі сабраўся толькі аднойчы. Значыць, скардзіцца, па сутнасці, не было на што. У той жа час яна прызнае, што падобная статыстыка не адлюстроўвае сітуацыю цалкам. Некаторыя апаненты знаходзілі выхад сваім негатывным эмоцыям, абмяноўчы ЦВК: «адрозніваюцца ў АБСЕ, адпаведныя СМІ, інтэрнэт». Аднак факт адсутнасці юрыдычных прэтэнзій да прэсы застаецца фактам.

— Прэса была максімальна нейтральная, аб'ектыўная, — лічыць старшыня Цэнтрвыбаркама. — Усе падзеі падаваліся без ацэнак.

Іншы падыход на прэзідэнцкіх выбарах, на яе думку, — справа рызыкаўна: «любая аналітыка можа расцэньвацца як рэклама кандыдата».

Выказваліся і альтэрнатыўныя меркаванні — як і мае быць на «круглым сталом». У дыскусію ўзяло ўдзел кіраўніцтва вядучых друкаваных і электронных медыя.

Першы намеснік міністра інфармацыі Беларусі, галоўны рэдактар часопіса «Журналіст» Лілія АНАНІЧ канстатуе, што тыраж прэсы, у тым ліку недзяржаўнай, занадта падчас выбараў не паўзла. А вось у некаторых іншых СМІ не тое што нейтральнасць не назіралася — «была вялікая заддэнасансць».

СТАР. 2

СУТАЧНЫЯ «ПАТАЎСЦЕЛІ»

Уступілі ў сілу новыя нормы аплаты камандзіровачных выдаткаў пры службовых камандзіроўках у межах Беларусі, якія былі вызначаны пастаянай Мінфіна.

Так, сутачныя цэпяр складаюць 22 тысячы рублёў за кожны дзень камандзіроўкі (дагэтуль было 15 тысяч рублёў). Пры аднадзённай службовых камандзіроўках і камандзіроўках у такую мисюваць, адкуль маецца магчымасць штодзённа вяртацца да мясца жыхарства, сутачны складаюць 11 тысяч рублёў (было 7,5 тысяч). Пакрыццё выдаткаў на найме жылга памяшкання без прад'ювання пацвярдальных дакументаў павялічана з ранейшых 4,5 тысячы рублёў да 6,5 тысячы рублёў у суткі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

З ЛІПЕНЯ ПАВЫСЯЦА МЫТНЫЯ ПОШЛІНЫ НА УВОЗ АЎТАМАБІЛЯЎ ФІЗСАБОМАІ

Мытныя пошліны на ўвоз аўтамабіляў для фізічных асоб у Беларусь з 1 ліпеня 2011 года ўзнімуцца да ўзроўню пошлін у краінах Мытнага саюза. Аб гэтым паведамляюць намеснік старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Сяргей Барысюк на пасяджэнні Пастаянай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД, перадае БЕЛТА.

Прадстаўляючы на пасяджэнні камісіі законпраект аб ратыфікацыі пагаднення аб парадку перамяшчэння фізічнымі асобамі тавараў для асабістага карыстання праз граніцу ЕС, Сяргей Барысюк адзначыў, што гэты дакумент, у прыватнасці, вызначае стаўкі мытных пошлін на транспартныя сродкі, якія ўвоззяцца. Ён таксама адзначыў, што пагадненне змяшчае пераходныя палажэнні, па якіх аўтамабілі, увезеныя ў Беларусь і Казахстан пасля 1 студзеня 2010 года па стаўках, што адозвіваюцца ад расійскіх або ад устаноўленых адзіным мытным тарифам, пры продажы ў Расію падлягаюць абкладанню мытнымі плацджамі ў памеры розніцы недаплачаных плацджоў. Гэта абмежаванне будзе дзейнічаць да 1 студзеня 2012 года.

Усе іншыя палажэнні пагаднення аб перамяшчэнні фізічнымі асобамі тавараў для асабістага карыстання ўжо дзейнічаюць. Напрыклад, у Беларусі дазволена бяспрошліна правозіць 3 літры алкаголю на чалавека (раней было 2 л). Устаноўлены парадкі бяспрошлінага ўвозу неадзіназначных тавараў для асабістага карыстання (напрыклад, халадзільнік, іншая бытавая тэхніка). Калі і вага перасягае 35 кг, такія тавары абкладаюцца мытнай пошлінай.

Кредиты без комиссий

Полная процентная ставка соответствует объявленной

Отсутствуют комиссии: за рассмотрение, сопровождение, досрочное погашение кредита, оформление договора поручительства

на приобретение, строительство недвижимости

на потребительские нужды

на приобретение автомобилей

срок принятия решения о выдаче кредита — до 5 рабочих дней

Дополнительная информация: www.bveb.by

(017) 2092944, (029) 3092944, 7042944

ОАО «Белвнешэкономбанк». Лицензия Национального Банка РБ на осуществление банковской деятельности № 01 от 27.10.2006 г. РНП 100010078

БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК

ТРАДИЦИИ НАДЕЖНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Акціёма ад спажыўца: СЛУЦКІЯ ПРЫСМАКІ ПАВАЖАЕ ЎСЯКІ

Журналісты «Звязды» гутараць з генеральным дырэктарам Слуцкага мясакамбіната Віктарам ТАМАШЭЎСКІМ

Прадстаўляем суразмоўцу

Віктар Тамашэўскі закончыў БІМСГ і шэсць гадоў працаваў у роднай гаспадарцы «17 верасня» на Нясвяжычэ. Потым — у раённых структурах. А яшчэ васемнаццаць — у агракамбінаце «Сноў», дзе прафесійна займаўся перапрацоўкай мяса і малака. Лічыць, што ў якасці дырэктара перапрацоўчага комплексу прайшоў добрую прафесійную школу ў знакітым агракамбінаце, былі кіраўнік ягога, чалавек-легенда Міхаіл Аляксандравіч Карчміт давяраў сваім кадрам, але і патрабаваў. У выніку спецыяліст цудоўна ўяўлялі калектыўную стратэгію і тактыку, невяпадкова многія з іх у далейшым самі ўзначалі буйныя вытворчыя прадпрыемствы. Панеслі з сабой у жыццё добрую звычку тысячы разоў узважыць і толькі потым адзі раз — вызначыцца.

Слуцкі мясакамбінат Віктар Тамашэўскі ўзначальвае з кастрычніка 2009 года.



Творчая група «Звязды» наведла адно з самых буйных прадпрыемстваў айчынай перапрацоўчай галіны — Слуцкі мясакамбінат. Мы сустрэлі ў цэхах, а пасля вяртанні ў сталіцу — у фірменным магазіне на вуліцы Мендзялева.

Звяртае на сябе ўвагу належная тэхнічная аснашчэнасць асноўнай вытворчасці, дзе працуе галоўным чынам высокапрадукцыйнае абсталяванне. Нельга не заўважыць высокі рытм вытворчых канвеераў. І нельга не адчуць атмасферу агульнай дзелавітасці, засяроджанасці на канчатковы вынік.

Безумоўна, гэта — прыкмета высокай прафесійнай падрыхтоўкі калектыву, які ў сваім развіцці прайшоў шлях больш чым у тры дзесяцігоддзі. Захаваў кадры, дзякуючы чаму пастаянна асвойвае новыя, еўрапейскія тэхналогіі, не адмаўляючыся пры гэтым ад правэранных часам традыцыйных прыёмаў беларускай вёскі. Таго, што ў гонарам называем «дзеўдзёўнымі тэхналогіямі» ў лепшым сансе гэтага слова. А калі мець на ўвазе, што Слуцкіна справдзку славалася сваімі прадуктамі харчавання, то наследствена такой традыцыі заслугоўвае павага.

Невыпадкова на ўсемагчымых конкурсах, дэгустацыях, выставах апошніх гадоў, у тым ліку міжнародных, прадукцыя Слуцкага мясакамбіната заваёўвае залатыя і срэбныя медалі, дыпломы і, што не менш важна, надзвычай цёплыя водгукі наведвальнікаў і спецыялістаў.

Таму шукаем і знаходзім людзей, якія бяруць на сябе адказнасць за яе рэалізацыю. Паступова гэтая работа наладжваецца.

У буйных гандлёвых сетках і абедзвюх сталіцах увайсці вельмі не проста, пастаяннае гандлёвае месца ў супермаркеце каштуе велізарных грошай, якія не хутка акуляцца. Магчыма, гэта і не патрэбна. А варта ісці ў раёны, у расійскія рэгіёны, дзе ўжо ёсць добрыя партнёрскія адносіны, наладжаны дзелавыя сувязі, і там прапаноўваць сваю прадукцыю. Я ўжо гаварыў і — і жартам, і ўсур'ёз, што мы паставім сваю прадукцыю ў Якуцію, а адтуль прывязём аленьку. Чаму б і не? Зараз вывучаем фактычна ўсе рэгіёны Расіі.

Іоноўца нават планы адкрыць сумесныя гандлёвыя прадпрыемствы з расіянамі, але больш падрабязна гаварыць пакуль рана.

— Віктар Яраслававіч, а ў чым, як вы лічыце, сакрэт папулярнасці і вашай прадукцыі, і наогул беларускіх прадуктаў у братняй Расіі? І ці мае месца некаторыя зніжэнне цэны ў параўнанні з адпаведным расійскім таварам?

— Папулярнасць можна тлумачыць натуральнасцю прадукту, яго высокай якасцю і меншай наданасцю разнастайных харчовых дабавак. Адсутнічае, як правіла, замена асноўнай сыравіны нейкай дадатковай, той жа сояй. Беларусь не пайшла на шырокае прымяненне дабавак, бо ў выніку губляюцца якасныя паказчыкі. Беларускія

І ўжо сёння расіяне нам пацвярджаюць, што такія магчымасці ёсць.

— Ці стала вашым актыўным спажыўцом беларускае вёска? У ёй засталася не так многа людзей, якія трымаюць паўнацэннае ўласнае гаспадарку.

— Прадпрыемства даволі актыўна працуе з Белкаапісам. Магчыма, нас не надта задавальняе, што даводзіцца вазаць па тры, пяць кілаграмаў на іх гандлёвыя кропкі, але іншыя варыянты не бачым. У блізкіх вёсках Слуцкага і Салігорскага раёнаў пашыраем выяўлены гандаль. І за мінулы год выявілі аб'ёмы рэалізацыі на выяўленым гандлі ў паўтара раза. Атаварыцца могуць як члены сельскагаспадарчых кааператываў — у кроўт, у лік паставак іх гаспадаркі жыццёвы, так і госці вёскі, дачнікі, наогул усе ахвотныя — за рэальныя грошы.

— У вас пачынае развівацца і фірменны гандаль...

— У цяперашні час маем шэсць

— Віктар Яраслававіч, пракаментуйце, калі ласка, вынікі мінулага працоўнага года.

— Адрэацавалі ўпэўнена, узлілі вытворчую плыню, якую для сябе запланавалі. Выканалі даведзеныя прагнозы паказчыкі.

Год прайшоў пад знакам абнаўлення асноўных фондаў. З выкарыстаннем як уласных сродкаў, так і крэдытных рэсурсаў, інвестыцый замежных банкаў. Накіравалі на перааснашчэнне вытворчасці больш за шэсць мільярдў рублёў. У асноўным — дзякуючы 33-му Указу Прэзідэнта. Адапаведная праграма прынятая і на гэты год, на мадэрнізацыю асноўных і дапаможных участкаў плануем накіраваць значныя сродкі.

Імкнёмся гаспадарыць эфектыўна. На мінулы год прагназавалі рэ-

табельнасць прадукцыі на ўзроўні 3,4 працэнта, у выніку атрымалі 6 працэнтаў. У пэўнай ступені такі вынік стаў магчымым за кошт цэнавага фактара, які склаўся на той момант на знешніх рынках. Але, здзішчае, што яго патрэбна было адчуць і ўлічыць нашым спецыялістам-маркетологам.

Не хачеліся б агучваць шмат калектыўным намаганнем прыбыты ад рэалізацыі прадукцыі летас узрос амаль у два разы. У прыватнасці, дзякуючы таму, што павялічылі выхад гатовай прадукцыі з тоны сыравіны і павялічылі рэалізацыю прадукцыі. Усяго адзіны прыклад. Некалькі гадоў таму кансервавы цэх выпускаў у суткі дзве тысячы цяжыя мясныя кансерваў. Паставілі сабе задачу выпускаць 12-14 тысяч. І па выніках мінулага года аб'ём вытворчасці кансерваў у параўнанні з наядушнім перыядам вырас амаль на 300 працэнтаў. Гэта не прадукт штодзённага попыту, але ўсё роўна на яго ёсць пакупнікі. Асабліва ў вясенне-летні сезон, калі людзі едуць на дачу, у грыбы, у турыстычныя паходы, на рыбалку, наогул на адпачынак. Каб дабіцца такога прыросту, трэба было пакрыццям і службе



маркетынгу, і збытавікам. Павялічылі іх пастаўкі на ўнутраны рынак, але аснова такога прыросту — прапаноўваць расійскаму рынку. І усё ж канчатковай лічбай не задаволены, збіраюцца гэты кірунак развіваць, і падчас работ буйнай выставы ў Маскве, з якой мы вярнуліся сёння, вывучалі магчымасці павелічэння паставак кансерваў.

— Якія адрасы вашага расійскага экспарту?

— Прадукцыю для суседзяў спачатку адпраўляем у Маскву і Санкт-Пецярбург — гэта буйныя размеркавальныя, лагістычныя цэнтры, адтуль яна разыходзіцца далей. Ну наогул, усе беларускія вытворцы спачатку заўсёды спрабуюць свае сілы ў буйных мегаполісах, і мы не выключэнне. Учора ранішай у «Беллакаменнай» вялі перамовы ў беларускім прадстаўніцтве на ВДНГ аб пашырэнні рэалізацыі нашай прадукцыі. На наступным тыдні туды пойдзе заяўка, і будзем удзельнічаць у ярмарках выхаднага дня і іншых падобных мерапрыемствах. Мы неаднаразова ездзілі і ў Санкт-Пецярбург на выставы, ярмаркі, гандлявалі па тыдні і бачылі, што наша прадукцыя запатрабавана.

Апаратчык Мікалай МІТЛІЦКІ сочыць за работай універсальных камер для тэрмапрацоўкі каўбасных вырабаў. Галоўны тэхнолаг мясакамбіната Ірына БЕЛАВУС.

ства рытуецца адзначыць сёлета 35-годдзе з дня ўводу ў дзеянне. І такая тэндэнцыя захавалася. Але калі раней, у гады Савецкага Саюза, большая частка прадукцыі ішла на рэалізацыю ў гатовым выглядзе, то зараз я сыравіна. І патрэбна паступова вяртацца на зыходныя рубжы. Вось чаму мы праводзім перагаворы са сваімі партнёрамі, а таксама патэнцыйнымі кампан'янамі, каб актывізаваць работу мясакамбіната па дыверсіфікацыі гандлю прадукцыяй. І прадаваць не сыравіну, паўтушамі, а ў раздзелы.

уласных магазінаў, два павільёны, два шапікі. Іх таваразварот за 2010 год склаў 15 мільярдў рублёў, ці 163,9 працэнта да ўзроўню 2009 года ў дзейных цэнах. Але лічу, што на рэалізацыю ў гатовым выглядзе, у гэтым плане трохі адсталі. Маглі не толькі ў Слуцку, але і Салігорску, іншых раённых цэнтрах мець свае стацыянарныя гандлёвыя кропкі. Зараз спрабуем фарміраваць такую сетку, нават прапаноўваем праект невялікага магазіна з карыснай гандлёвай плошчай да 100 квадратных метраў.

СТАР. 6-7

ЗВЯЗДА 25 лютага 2011 г.

ПРАВОВАЯ І АРГАНІЗАЦЫЙНЫЯ АСНОВЫ МЯСЦОВАГА КІРАВАННЯ І САМАКІРАВАННЯ ВЫЗНАЧАНЫ ў БЕЛАРУСІ

Правы і арганізацыйныя асновы мясцовага кіравання і самакіравання вызначаны ў Беларусі. Адпаведны ўказ № 66 «Аб некаторых пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання» 22 лютага падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

«Дакументам прадстаўлена права гарадскім (гарадоў абласнога падпарадкавання) і раённым выканкамам усталяваць колькасць работнікаў выканкамаў гарадоў раённага падпарадкавання, сельскіх і пасялковых выканкамаў камітэтаў (без персаналу па ахове і абслугоўванню будынкаў) у межах устаноўленай колькасці», — прайнфармавалі ў прэс-службе.

Таксама ўказам уведзены ў тыповую структуру аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама, мясцовых адміністрацый у гарадах сектары (аддзельніц): юрыдычны і па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычны асоб.

«Для недапушчэння прыцягнення работнікаў іншых дзяржаўных і іншых арганізацый для забеспячэння дзейнасці мясцовых Саветаў дэпутатаў, выканаўчых і распарадчых органаў і (або) службовых асоб, калі яны не звязаны з удзедам у рабоце калегіяльных органаў або выкананнем работ (аказаннем паслуг) у адпаведнасці з заключэннямі ва ўстаноўленым парадку працоўнай і (або) грамадзянска-прававымі дагаворамі, указам прадугледжана норма, якая выключыла такія выпадкі», — адзначылі ў прэс-службе.

За перавышэння устаноўленай колькасці работнікаў адпаведна мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў дакументам прадугледжана дысцыплінарная адказнасць кіраўнікоў абласных, Мінскага гарадскога, гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, кіраўнікоў адміністрацый раёнаў у гарадах аж да вызвалення ад займаемай пасады (да-тэрміновага спынення пайнамоцтваў). Як адзначаецца, прыняцце ўказа будзе садзейнічаць атымізацыі структуры, павышэнню эфектыўнасці дзейнасці мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Парламенцкі дзёнік

А ЦІ БЫЛА ПРАВАМЕРНАСЦЬ?

Так стаіць сёння «польскае» пытанне, адказу на якое дэпутаты чакаюць ад Канстытуцыйнага суда

Перад самым закрыццём пасачаровай сесіі, скліканай для разгляду праграмы дзейнасці ўрада, дэпутаты паспелі абмеркаваць адно далікатнае пытанне. Яны прапанавалі Канстытуцыйнаму суду Беларусі разгледзець правамернасць выдачы карты паліка. Іншымі словамі, правяць польскі закон на адпаведнасць агульнапрынятым прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ён уваходзіць у дзеянне амаль тры гады таму і распаўсюджваецца на польскую меншасць ва ўсіх былых савецкіх рэспубліках. Атрымаць згаданую карту могуць не толькі палікі па нацыянальнасці. Для гэтага трэба атрымаць даведку грамадскай арганізацыі, якая дзейнічае на тэрыторыі Беларусі, аб тым, што заўважыў актывны ўдзел у дзейнасці гэтай арганізацыі на карысць мовы, культуры і нацыянальнай меншасці. Адна з прававых калій, на якую ўказваюць беларускія дэпутаты, — у тым, што паводле айчыннага заканадаўства грамадскія арганізацыі ні маюць права выдаваць даведкі. І гэта далёка не адзінае разыходжанне, якое знайшлі народныя выбарнікі. Адно з палажэнняў, напрыклад, дазваляе прадстаўнікам польскіх сілавых ведамстваў выкарыстоўваць звесткі, указаныя заўважэннямі на атрыманне карты паліка. А гэта, заўважае старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар КАРПЕНКА, пераходзіць нормам міжнароднага права.

Тым не менш, паводле леташніх звестак, карты паліка валодала ўжо больш як 14 тыс. беларускіх грамадзян. Яны атрымлівалі шматразовую візу, права на бясплатную адукацыю, медыцынскую дапамогу, працаўладкаванне без рэгістрацыі.

Намеснік старшыні згаданай Пастаяннай камісіі Марыя БІРУКОВА правяла аналогію з сітуацыяй, калі такую карту Венгрыя спрабавала ўвесці на тэрыторыі Румыніі. Аднак тады ЕС папярэдзіў краіну ад буйных пераемнасцяў. На экспертызу ЕС разлічваў беларускі бок, зрабіўшы Польшчы прануюм скарываць закон у адпаведны інстанцыі. Аднак прапанова засталася без увагі.

— Рэалізацыя закона «Аб карце паліка» праходзіць на фоне, без перабольшвання, антыбеларускай кампаніі ў суседняй краіне, — перакананы старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА.

Выступаючы ў парламенце, ён акцэнтаваў, што беларускі бок не прымае такіх падыходаў і выступае за безагаворачнае выкананне міжнародных дамоў, якія вызначаюць базавыя прынцыпы ўстамадзэння. Сярод якіх, не варта забывацца, і неўмішальніцтва ва ўнутраныя справы іншых дзяржаў. Ён падкрэслівае, што пытанне аб выдачы карты паліка мае прынцыповае значэнне ў двухбаковых адносінах.

— Наша пазіцыя адкрытая, — заяўляе спікер, — мы за дыялог, які адпавядае інтарсам дзвюх краін, за безумоўнае выкананне дамоў паміж Беларуссю і Польшчай аб добрасуседстве і сяброўскай супрацоўніцтве.

Зоя ВАРАНЦОВА.

Абзац

Гэгодна з дакладам ПРААН аб развіцці чалавека ў 2010 годзе Беларусь увайшла ў катэгорыю краін з высокім узроўнем пісьменнасці дарослага насельніцтва — 99,7 працэнта.

Дакументальны фільм «Інакія», зняты на Студыі ў імя святога вызнаўцы Іаана Воіна мінскага Свята-Елісавецкага жаночага манастыра, атрымаў голаны прыз VI Міжнароднага прываслаўнага кінафестывалю «Сустрача» ў Обнінску (Расія). Стужка знятая рэжысёрам Галінай Адамовіч. Яе агульная герайна — манашка Юліяна (у свецкім жыцці — музычны дзеяч Ірына Дзянісава).

Поўны абзац

Улады кітайскага Шанхая вырашылі ўвесці ў горадзе палітыку, паводле якой на кожнае домаўладанне павіна прыпадаць не больш за аднаго сабаку. Гаспадары сабак павіны будучы альбо стэрэлізаваць гадзаванцаў, альбо да дасягнення шчанюкамі трохмесячнага ўзросту раздаваць іх ці здаваць у ліцэнзаваныя гадавальнікі. Любому парушальніку пагражае штраф сумай да 1 тысячы юаняў, што эквівалентна 150 доларам. Такая мера ўводзіцца з-за высокай шчыльнасці насельніцтва горада, а таксама прагнучага недахопу жыллой плошчы. Па статыстыцы 2008 года, у Шанхай жыве 18,9 мільёна чалавек, а на адзін квадратны метр зямлі прыпадае 3 тысячы чалавек.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

КУЛЬТ ПАСОБКУ

ГЭТАЙ асобай быў Сталін. І хоць ужо не адно пакаленне вырасла пры іншых кіраўніках, імя гэтага «павадыра народа» не сышло ў нбыт. Нібыта прывід вітае над некалі яго ўладаннямі. Ці знягія гэтага чалавека настолькі моцнамадзінавая, што дагэтуль не пакуна люта гэта свет і усё яшчэ імяцэца пусціць парасткі неманіта такога уяўлення пра «моцную асобу» ў розумах шмат якіх людзей. Але імя павадыра не забывае не толькі тыя тысячы пакаленняў былых савецкіх людзей, якія перажылі гады яго кіравання і існуюць у палоне распаўсюджанага стэрэатыпа, што «Сталін выйграў вайну». Вельмі часта можна чуць, як іх былых маладыя нашчадкі, разважаюць пра яго як пра выдатную асобу, хоць ведаюць са школы пра высновы ХХ з'езда КПСС, дзе ўпершыню гаварылі пра культ асобы Сталіна. І дзіўна: самой асобы быццам даўно няма, а ёсць людзі, якія гавораць пра яе са знакам «плюс». Дык, магчыма, «культ» — гэта з'ява, якая тычыцца не толькі таго, хто ў цэнтры, а і тых, хто (сведьма ці не) здольны быў паставіць некага ў бяспрычынны цэнтр і назаўсёды. Яна тычыцца і тых, хто не супраць гэта рабіць і робіць — пасобку ці разам з аднаудамі ўсхваляюць «геніяльнага павадыра». Столькі гадоў прайшло, але ці можна сказаць, што культ асобы Сталіна мы перамагілі ў свядомасці чалака і назаўсёды?.. «Культ асобы» нібыта вірус можа заражаць людзей пасобку, калі яны своечасова не зрабілі «прышчэпку», а вакцына была дадзена ў 1956-м годзе: гэта ведаў пра тое, што адбывалася і чаму.

ХХ з'езд КПСС адбыўся 14-25 лютага 1956 года ў Маскоўскім Вялікім Крамлёўскім палацы. Даклад Першага сакратара ЦК КПСС Мікіты Хрушчова «Аб кульце асобы і яго наступствах» быў заслуханы дэлегатамі з'езда на ўнутраным закрытым пасяджэнні 25 лютага. Выступленне Хрушчова было заснавана на матэрыялах, якія прадставіла Уладзімір Андрэевіч Кірэеў пры Савецкім Міністэрстве, Цэнтральнай камісіі па пераглядзе спраў на грамадзян, якія былі раней асуджаныя, і Камісіі партыйнага кантролю ЦК КПСС. Упершыню прагучалі абвінавачванні Сталіну ў адыходзе ад ленінскіх ідэалаў, ў фальсіфікацыі шматлікіх змоў і палітычных спраў, а таксама ў рэпрэсіях, якія прывялі да гібель вядомых калекцыяў людзей. Хрушчову нагадаў пра папярэднікаў Леніна аднаго Сталіна-кіраўніка, разбурыў стэрэатыпы, якімі карысталася сталінская машына: хто і як мог стаць «ворагам народа», хто і як мог тады трапіць пад рэпрэсіі. Хрушчов у дакладзе адзначыў і той момант, што вайну выйграў герайчы народ — насуперак шмат якім рашэнням Сталіна. Для нас, беларусаў, гэта і цяпер мае вялікае значэнне і вымагае гістарычнага паміж.

Вось чытата з даклада Мікіты Хрушчова: «Калі фашысцкія войскі ўжо ўварваліся на савецкую зямлю і па-

ГЕНПРАКУРАТУРА ПРАД'ЯВІЦЬ АБВІНАВАЧАННЕ ЭКС-ДЫРЭКТАРУ «ПІНСКДРЭВА»

Аб гэтым паведаміў журналістам намеснік Генеральнага пракурора Беларусі Віктар КОНАН.

У дачыненні былога дырэктара ЗАТ «Хольдінгавая кампанія «Пінскдрэў» Ларэна Арыньча заведзена крмынальная справа. Па яким канкрэтна артыкулу, намеснік Генпракурора не ўдакладніў. — Артыкул, па яким заведзена крмынальная справа, дастаткова суровы, — падкрэсліў Віктар Конан. — Думаю, што ў хуткім часе Арыньчу будзе прад'яўлена абвінавачванне.

Паводле слоў намесніка Генпракурора, на дадзены момант Ларэна Арыньч не знаходзіцца пад вартай: «гэты чалавек 1936 года нараджэння, і затрымаваць яго няма неабходнасці».

Справа, распачатая ў сувязі з пажарам на «Пінскдрэве», які адбыўся ў кастрычніку мінулага года, вельмі складаная. Працягваецца расследаванне. Правадзіцца шэраг складаных экспертыз.

— Непарадзі пачалася на «Пінскдрэве» з 2005 года, — адзначыў Віктар Конан. — І ўсё гэта чы кіраўніцтва залпошчала на іх вочы.

Прадзвінуў Генпрактуруры нагадаў, што ў выніку надзвычайнага здарэння на «Пінскдрэве»

ТОНКІ ІНСТРУМЕНТ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Згадала яна і пра вынасыяні Мінінфармам папярэднікаў. Значыць, не ўсё было так гладка, міркуе сладарыня Ананіч. На думку першага намесніка міністра, дзяржаўнай прсе даялося працаваць у больш строгіх рамках, паколькі яе дзейнасць была рэгламентаваная пастаянай ЦВК.

— Для СМІ гэтыя выбары былі самымі цяжкімі, — перакананы старшыня Беларускага саюза журналістаў, галоўны рэдактар газеты «Рэспубліка» Анатоль ЛЕМЯШОНАК. — Яны патрабавалі не толькі прафесійнага майстэрства, але і прафесійнай мудрасці. Ён прыгадаў няпростою сітуацыю з публікацыяй праграм кандыдатаў, дзе змяшчаліся заклікі да ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. Маўляў, тэлебачанню працей — яно не нясе адказнасці за сказа-

нае ў прамым эфіры. «Мы ж, друкаваныя СМІ, у такім выпадку ўдзельнічаем разам з кандыдатам у парушэнні закона», — адзначае А. Лемяшонак. Ацэньваючы сітуацыю з вышні прадзёнай кампаніі, старшыня ЦВК лічыць, што сёння «можна гаварыць аб павышэнні якасці работы СМІ». Аднак усё ўдзельніц дыступу сышліся на тым, што масмедыі не павіны рассябляцца — варта шукаць новыя формы работы. Інфармацыйныя тэхналогіі імкліва развіваюцца, і СМІ неабходна імгненна іх укараняць. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту няўхільна расце, які і жадане аўдыторыі не толькі адгучацца на навіны, але і ўдзельнічаць ў іх стварэнні.

Не абмінулі ўвагай і ўвядзенне еўрапейскамі бокам санкцый да беларускіх журналістаў. Паводле слоў Ліліі Ярмашэвіч, «усе гэтыя санкцыі — гэта не прававое расшэнне». Ніякія санкцыі па палітычных маты-

Бронза — любімы беларускі медаль у бітлоне

Мужчынская каманда Беларусі (Уладзімір Аляншкіа, Уладзімір Чапелін, Максім Елісееў, Юры Лядуа) заваявала бронзу ў эстафедзе 4х7,5 км на чэмпіянаце Еўропы па бітлоне, які праходзіць у Італьянскім Рыд-на. Чэмпіёнамі Еўропы стала каманда Германіі, сяброўнымі прызёрамі — Расіяне. А жаночая каманда Беларусі (Ірына Бабецкая, Дар'я Юркевіч, Ала Толкач і Настася Дубарэзавя) у эстафедзе 4х6 км заняла 6-е месца. Чэмпіёнкам Еўропы тут сталі біятлісткі Украіны, сярэбранымі медалістамі — італьянкі, бронза ў каманды Германіі.

«Баварыя» адмомціла «Інтрэу»

Матч 1/8 Лігі чэмпіёнаў паміж «Інтрацыянале» і «Баварыяй» стаў паўторам леташняга фіналу. Акрамя ліку. Калі ў нічыйным выніку не было сумненняў, першую супрэўную памылку за гульніна дупліцы бразільскай галіпер «Інтра» Жуліа Сезар. Ён перад сабой адбўі матч пасля удару Рабэна, і Гомес кінуўся на дабаванне — 0:1. А вось другі матч дня паміж «Алімпікам» і «Манчэстэр Юнайтэд» атрымаў скупым на галевыя моманты і прайшоў пераважна ў пазіцыйнай барацьбе.

Паражэнне са смакам надзеі

Мінскае «Дынама», упершыню прабуічыў ў глэй-оф Кантынентальнай хакейнай лігі, свой стартвы матч прайграла 23 лютага на выездзе супраць яраслаўскага «Лакаматыва» і саступіла з лікам 4:7.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦІОНЕРЫ!

ОАО «Дрэвстрой» аб'являе аб правядзенні очереднаго Общега собрания акціонеров Общества в очной форме, которое состоится 28 марта 2011 г. по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 13 в 17.00. Регистрація участвоющих в собрании с 16.30 до 17.00 по месту проведения собрания.

- Повестка дня Общега собрания акціонеров: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году и основных направлениях деятельности на 2011 год. 2. Об утверждении годового отчета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дрэвстрой», бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2010 год и о результатах ревизионной проверки, проведенной ГУ УБОН Минской области. 3. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2011 год. О выплате дивидендов за 2010 год. 4. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Дрэвстрой», приведенной в соответствие с Законом «Об обществах». 5. Избрание председателя, членов наблюдательного совета и ревизора Общества.

Для получения дополнительной информации обращаться в ОАО «Дрэвстрой» по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 13. Телефоны: (+37571)227 14 93, 8 029 3876647.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

БЕЛАРУСЬ МОЖА РАБІЦЬ ГРОШЫ 3 ПАВЕТРА — СОТНІ МІЛЬЁНАЎ USD

Днямі ў краіне пачаў дзейнічаць Указ Прэзідэнта Беларусі № 625 «Аб некаторых пытаннях скарачэння выкідаў парніковых газаў», Сёння, у межах Кіеўскага пратакола, Беларусь яшчэ не можа ўдзельнічаць у праграме па гандлі правамі на выкідаў парніковых газаў, паведаміла ўчора ў Нацыянальным прэс-цэнтры намеснік начальніка аддзела арганізацыйнай работы, кантролю і клімату Дэпартаменту па гідраметэаралогіі Мінпрыроды Наталія ДАНЬКОВА.

Працоўнікі міжнароднай ратыфікацыі нашага ўдзелу ў гэтай праграме зацягнуўся, аднак Беларусь не збіраецца проста чакаць... Ва ўказе № 625 прадугледжваецца механізм рэалізацыі экалагічных праектаў у тым выпадку, калі наша краіна атрымае поўны доступ да ўсіх эканамічных праграм Кіеўскага пратакола і падпісанна новага кліматычнага пагаднення. Па другім напрамку ўказ кіраўніка дзяржавы дазваляе ажыццяўляць праекты добраахотнага скарачэння выкідаў парніковых газаў. Як такі механізм працуе? На тэрыторыі нашай краіны рэалізуецца праект па скарачэнні выкідаў парніковых газаў. На атрыманы аб'ём скарачэння выкідаў шукаецца пакупнік, які не мае ў сваёй краіне абавязко-вых абмежаванняў па выкідах парніковых газаў, аднак хоча купляць такія квоты для паляпшэння свайго іміджу, правядзення рэкламных кампаній і г.д. Напрыклад, буйная кампанія «Гугл» увогуле не пагаршае экалогію парніковымі газами, аднак рэалізуе сур'ёзныя праекты, накіраваныя на скарачэнне выкідаў CO2. Потым гэтак падпрыемства атрымае міжнародны сертыфікат, дзе гаворыцца аб тым, што кампанія ажыццяўляе экалагічна дружалюбную палітыку.

Аб якіх панерах інвестыцыі можа ісці гаворка? Па стане на 2008 год скарачэнне выкідаў вуглякіслага газу ў параўнанні з 1990 годам складале ў Беларусі каля 34 працэнтаў. Калі ў 2005 годзе наша краіна разлічвала атрымаць за чыстае паветра на лініі Кіеўскага пратакола больш за мільярд долараў, то відавочна, што на добраахотным рынку мы такіх вялікіх грошай не атрымаем. Сёння ў Мінпрыроды зарэгістравана 27 экалагічных праектаў, агульны аб'ём скарачэння выкідаў парніковых газаў па якіх складале 48 млн тон. Кошт адной тоны скарачэння выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу складае на рынку 7—10 долараў. Калі падлічыць агульны прыбытак ад гэтых экалагічных праектаў, то атрымаюцца даволі вялікія грошы — недзе 300-400 млн долараў.

Сяргей КУРКАЧ.

Хозяйственный суд города Минска объявляет о проведении публичных торгов по продаже имущества, принадлежащего Юрвичу Виктору Дмитриевичу

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-163029 (назначение — квартира), общей площадью 45 кв. м, жилая площадь 31,3 кв. м, этаж 1-й, стоимость — 173 247 000 (сто семьдесят три миллиона двести сорок семь тысяч) белорусских рублей, расположенное по адресу: г. Минск, пр. Независимости, д. 93А, кв. 1. Стоимость указана без учета НДС (согласно п. 2.12 ст. 3 Закона Республики Беларусь «О налоге на добавленную стоимость»). Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере 8 662 350 белорусских рублей.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-163040 (назначение — квартира), общей площадью 52 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м, этаж 1-й, стоимостью — 196 865 000 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) белорусских рублей, расположенное по адресу: г. Минск, пр. Независимости, д. 93А, кв. 1. Стоимость указана без учета НДС (согласно п. 2.12 ст. 3 Закона Республики Беларусь «О налоге на добавленную стоимость»). Минимальная величина первого шага составляет 5% стоимости имущества в размере 9 843 250 белорусских рублей.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, код 795, УНП 101541763 не позднее чем за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Торги состоятся 17.03.2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201.

За дополнительной информацией обращаться: http://minsk.court.by/

судебный исполнитель Тарашевич А.С., тел.-факс: 294 93 56, 80291773252

ст. судебный исполнитель Вярвильский Д.А., тел. 294 93 67.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на депозитный счет хозяйственного суда города Минска № 364290000072 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.



Ад Лысай Гары на Міншчыне да Сухой Гары на Лагойшчыне, як той казаў, рукой падаць — чатыры кіламетры напракці. Можна лічыць, што сухагорцы і лысагорцы — суседзі. Калі пра Лысую Гару напісана нават паэма (няхай сабе і саркастычна), пра Сухую Гару няма і сціглага вершыка. І Янка Купала не ўвекавечыў горную вёску ў сваіх творах, хоць бываў тут у дзяцінстве шмат разоў (па дарозе на вучобу з Селішчаў у Гаіны). Справа ў тым, што на Лысай Гары сваю дачную творчасць дэманстравала беларуская пісьменніцкая эліта, а на Сухой Гары жылі звычайныя вясковыя, простыя калгаснікі і саўгаснікі. Толькі ў апошні час вёску сталі асвойваць дачнікі. Што вабціць іх на адну з найвышэйшых мясцін Лагойшчыны, сухагорцам да канца не зразумела. Тут няма ні возера, ні ракі, і зямля не надта ўрадлівая. Напэўна, навакольнае краівады, вышыня, далягляд ад адкрытым светанкам і захадамі сонца. Сёння насельніцтва Сухой Гары падзялялася наступным чынам: дваццаць тры дачнікі і тры сталыя жыхары. Да гэтых трох тубыльцоў адносіцца сямейная пара — Яніна і Павел Тукалі. Іх хата стаіць на самым ускрайку гары, але ў параўнанні з сучаснымі пабудовамі зусім не здаецца вартай увагі. Тым не менш я завітаў менавіта да колішняга



лесніка і калгасна-саўгаснай палыводкі — яны памятаюць тутэйшыя наваколлі, якімі бачыў іх калісьці будучы беларускі піянер. Гэта цяпер праз Сухую Гару пракладзена хуткасная бетонка. Некалі быў нават не гасцінец — лясная конная дарога. Павел Фёдаравіч, калі лясніцтва было ў Бесздах, хадзіў на свой абход пешкі, шмат разоў быў і ў Акапах, і на іншых хутарах, дзе жылі прататыпы герояў купалаўскай твораў. Ляснік памятае, як выглядалі яшчэ пасляваенныя Акапы, і распавёў сумную гісторыю. — Муружкі (падмуркі) купалаўскай сядзібы ў Акапах доўга захоўвалі белы колер, бо былі абмазаныя вапнай. Калі недалёка ад колішняга хутара праводзілі меліярацыю, нейкі трактарыст, у пошуках золата, павяварочваў камяні, дзе стала хата і гаспадарчыя пабудовы, і зруйнаваў апошнія сведчанні пра слаўтага земляка. Цяпер у Акапах падмуркі неспраўдны. Калі іх, складзеныя ў 1992 годзе (да 110-годдзя класіка), быць мне больш не давялося.



Каб неяк упраўляцца за гаспадаркай, Павел і Яніна трымаюць памочніцу — кабылку Ласку. А гаспадарка ў іх — козачка дзі невелькі агарод. Дроў на зіму назапашана дастаткова, і моцныя маразы пенсіянераў не надта хваляюць. З нацеленай хаты яны паглядаюць на заснежаны сухагорскі сувет, навабудову-гмаі, якія бойка ўзводзяцца на гары нават у халадзе. Павел Фёдаравіч падпальвае «прыму», зацягваецца, задумлена разважае: «Не разумю, адкуль у людзей гэтка шалёныя грошы? Мы ўсё жыццё «лапацілі», але нічога не нажылі». Са сваіх бэз малаго васьмі дзясяткаў гадоў больш за чвэрць стагоддзя Павел Тукалі адслужыў лесніком. Праца была мала механізаваная, ручная, часта даводзілася браць «на пуга», таму цяпер «сябруе» з кічкам. А вось вярнуць зацягнуцца цыгарэткі шkodнай ён не лічыць. Бадай, наадварот. — Курчы мяне навучылі партызанамі ў 1943-м, ад таго часу ніколі не кідаў і дрэнна сябе не адчуваў. Адно кепска, што жонка сварыцца, маўляў, шмат грошай ідзе ў дым, — усміхаецца сухагорскі доўгажыхар.

Анатолий КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Лагойскі раён.

АГЕНЦТВЫ НЕРУХОМАСЦІ АТРЫМАЛІ РЭЙТЫНГ НАДЗЕЙНАСЦІ

Гэтымі днямі эксперты рынку нерухомасці Беларусі падрыхтавалі рэйтынг самых надзейных агенцтваў нерухомасці. Рэйтынг быў зроблены па выніках пераэтасці спецыялістаў АН. Згодна з інфармацыяй Мініста, па стане на пачатак лютага больш за ўсё атэставаных рэалітараў працуе ў цэнтры гандлю нерухомасці «Пакадан». У гэтым агенстве статус атэставаных рэалітараў атрымала адразу 27 спецыялістаў.

Другое месца ў рэйтынгі займае агенства нерухомасці «Мальнар», дзе кліентаў абслуговае 17 высокаадукаваных рэалітараў. Трэцюю пазіцыю па гэтым паказчыку атрымала АН «Дзінас», у якой 14 атэставаных рэалітараў. Між іншым, менавіта агенства «Дзінас» рашэннем Дзяржаўнага агенства было прызнана лепшай рэалітэарскай арганізацыяй у 2007, 2008 і 2009 гадах. Чацвёрты і пяты радкі ў рэйтынгі займаюць АН «Твая сталіца» і «Нерухомасць і закон», дзе было атэставана па 11 спецыялістаў. Шостае, сёмае і васьмае месца падзялілі адразу тры агенствы нерухомасці, у якіх па 10 атэставаных рэалітараў: гэта брэсцкае «Альфа-Актыў», сталічныя «Універсальныя паслугі» і «Тэравіта». Па дзевяць атэставаных спецыялістаў маюць мінскія АН «Квадратны метр» і «Час пік».

Усяго ў рэестры рэалітараў, які складаецца Міністэрствам юстыцыі, больш за тысячу чалавек. Сёлета каля 150 такіх рэалітараў напяркці працаваць з кліентамі ўжо не можа права, бо не падоўжылі тэрмін дзейнасці пасведчання ад атэстатцы або былі пазбавлены яго за парушэнне айнаважнага заканадаўства. Разам з тым пасведчання ад атэстатцы атрымала каля 200 рэалітараў, якія сёння афіцыйна ўвогуле не працуюць у агенствах нерухомасці.

Паводле інфармацыі Мініста, і ў рэйтынгі самых буйных рэалітэарскіх арганізацый упэўнена лідэруе ЦГН «Пакадан», у склад якога ўваходзіць 18 філіялаў. Акрамя Мінска, сёння гэтае агенства мае свае структурныя аддзяленні ў Гомелі, Гродне, Магілёве, Барысаве, Бабруйску, Лідзе, Салігорску і Слуцку. На другім месцы — дзяржаўнае «Гомельскае агенства па аказанні рэалітэарскіх паслуг», якое мае 6 філіялаў у буйных гарадах рэгіёна. Гомельскія дзяржаўныя рэалітэары працуюць у Мазыры, Рэчыцы, Жлобіне і Светлагорску. Трэцяе месца ў гэтым рэйтынгі падзялілі тры арганізацыі — дзяржаўнае «Брэсцкае агенства па аказанні рэалітэарскіх паслуг», сталічныя АН «Нерухомасць і закон» і «Твая сталіца». Гэтыя агенствы маюць па пяць структурных падраздзяленняў.

Калі гаварыць пра рэйтынг надзейнасці, то тут трэба асобна адзначыць старэйшую рэалітэарскую арганізацыю АН «БелЦНТ», якая дзейнічае на тэрыторыі Беларусі ўжо 19 гадоў.

Сяргей КУРКАЧ.

У Збуражы не бядуць, што грэчка дарагая, тут яе самі вырошчваюць і пякуць грачанікі

ЗБУРАЖСКІЯ грачанікі — білы з грэчневай мукі, а таксама грачаная бабка — хлеб з гэтай мукі — мясцовая слаўтасць, амаль ці не галоўны брэнд вёскі. Тут бабку і грачанікі пякуць у кожнай другой хаце. Тая гаспадыня лічыцца рупнай і сапраўднай, якая гасцей сустракае бабкай з уласнай печы. Вядома ж, лепшымі пекарні засталося збуражскія пенсіянеркі. Яны навучыліся гэтаму майстэрству ад матулі і бабুলі. Цікава, што кожная гаспадыня мае свой адмысловы рэцэпт грачананага хлеба. Два аднолькавыя боханы не знойдзеш ва ўсёй вёсцы.

Грачаная бабка — гэта хлеб

Тацяна Варанчук, мастацкі кіраўнік мясцовага СДК, расказвала, што некаторыя яе знаёмыя з сярэдняга пакалення збуражцаў, найбольш зяці, нявесткі тутэйшых жыхароў, з задавальненнем прымаюць запрашэнні на любое вяселле, і ўсю імпрэзу частуюцца толькі адным блодам — грачанай бабкай са смятанай. Страва з'яўляецца абавязковым аtryбутам вяселля ў Збуражы да гэтай пары. На памінальных стол таксама падаецца свой хлеб. Без яго, лічыцца, продкі могуць пакрыўдзіцца.

У хаце Тацяны Алесік ніводнае свята не абходзіцца без бабкі. Зараз гаспадары засталіся ўдвая, але калі прыязджаюць дзеці, унукі, з'яўляецца на ідэальную нагода замесціцца чэста і надзея духмяныя караваі ў печ. Справа гэта, паводле слоў Тацяны Іванавы, нялёгка. Бо хлеба расчыняе яна адразу многа, а вымесціцца чэста трэба, каб не проста ад рук адставала, пры вымешванні належыць асабілівым чынам чэста падбіваць, каб яно аж само варушылася і падыходзіла падчас вымешвання. Пакуль вымесіш — натоміцца, кажа жанчына, але стома прыемная, светлая. Для недасведчаных гэта цэлая навука. Трэба ўдала падрыхтаваць усе кампаненты, потым угадаць з прапарцыямі, наша гаспадыня кажа дабале туючыню бульбу і пшанічную мuku, — яшчэ ў яе ёсць цэлая процыма сваіх асабілівых сакрэціаў і нюансіаў, якія ключы акім атрымліваецца бабка з дому Алесіаў. Тацяна Алесік, напрыклад, выныўшы з печы бохан, умывае яго халоднай вадоў. Навошта? Тады скарынка не робіцца надта цвёрдай. А іншыя гаспадыні дабаўляюць маргарын і яйкі. Ад адной давлялося чусь, што ў чэста яна кладзе крыху адваранага рысу. Адны даюць большую прапарцыю пшанічнай мукі, іншыя — грчанай. Словам, каб хто захацеў падрабязна апысць збуражскі довед у справе вытворчасці грачанікаў і грачананага хлеба, мусіў бы сядзець у вёсцы не менш за месяц, каштаваць боханы і занатоў-

ваць асабіліваці кулінарнай справы кожнай гаспадыні.

Лепшы бохан са свайго зерня

Спакон веку людзі ў навакольных мясцінах вырошчвалі грэчку. Наогул не лічыцца гаспадаром той, у каго не расла дзялянка гэтай культуры. Зараз многія на прысідзібы ўчастках грэчку не сеюць — яе можна вырасціць на падпрыемстве «Савушкіна», да якога далучылі ранейшыя калгас. Але асобныя вясковыя ад традыцый бабкоў так і не змаглі адмовіцца. Ганна Андрэйчук жыве



Тацяна АЛЕСІК: размол мукі ў жорнах

адна, як яна сказала: «У майі хаце тры дзешы: я, котка і курыца. Але грэчку тут доўго сею». Ганна Андрэўна расказала, якая гэта працаёмкая культура. Цяжка работа — выжаць сярпом сваю дзялянку, потым высушыць зерне, давесці да толку. А потым трэба малаціць снапы цынона, вець, некалькі разоў прачышчаць і ачышчаць шалупінец. Зусім як у той казцы пра лёгі хлеб. Трэба ажыццявіць яшчэ некалькі аперацый, а потым нарашце змалоць у жорнах зерне і атрымаць мuku. Але якая мuku бэзце — чыстая, духмяная, сваё! І тады Ганна Андрэўна сябра бабку і сустрэне найдаражэйшых гасцей.

Плат і ручнік

Збураж славіцца не толькі грачанымі прысмакамі, але і сваімі майстэрствамі. Тут ткуць, вяжуць, вышываюць. У кожнай старажыдай жанчыні, акрамя жорнаў, знойдуцца кросны, ткацкі станок, а вышываць ручнічкі, абрусаву — дзедзім, унакам хопіць. Марыя Ігнатаўна Лямачка таксама п'яч бабку, як толькі ўнукі паведамаць, што збраюць у гэці. Адзін з яе ўнучкаў — дзевяцікласнік — навучыўся ад бабুলі мастацтву вышыўкі, і такіх паспехаў да сягнуў... Цяпер справу закінуў, саромецца, відаць, — шкадуе бабуля, — ды і вучоба вымагае больш часу траціць на урокі. Калі хлопчык са сваім класам ездзіў на аддзячынак у Вялікабрытанію, Марыя Ігнатаўна паклала ў рукзак пару сваіх ручнічкі на сувеніры. Вельмі іх уладабалі тамтэйшыя гаспадыні, вялікую падзяку даслалі майстэрцы з Маларытчыны.

А ў пакоі ў Марыі Лямачка такія шторы, якіх ва ўсім сьале больш няма ні ў кога. Так казалі суседкі гаспадыні, яны ведаюць. У свой час Марыя вышыла іх на матуліных платах. Плат — гэта галаўні ўбор тутэйшых мясцін, які ўяўляе сабой тонкае палатно даўжынёй ў тры з паловай метры з вытканым шляком па краях. Завязваць плат — асабілае мастацтва. Але пра гэта крыху пазней. А наша геранія вась такім чынам расшыла ўвекавечыць памяць сваіх продкаў-жанчын. Цяпер жа платы ніхто не

носіць, а вышытыя, яны ўпрыгожваюць хату і нагадваюць пра тых, хто ткаў гэта палатно.

— Цяпер жыць добра, — разважае Марыя Ігнатаўна. — Усё можна купіць. А раней трэба было выткаць, пашыць, каб апрацуць. Вырасціць цяжкай працай, згатаваць, спяць, каб з'есці. Як вярнулася мае бабці з лесу, нічога не было, адны галавешкі. Трэба было лён пасеяць, жыта, грэчку, каб было што апрацуць, чым сям'ю накарыць.

Курган на Мелавай гары

Аказалася, яе аднагадоўю, маці бягом вынесла ў лес, уцякнуць ад пагібелі. У канцы 1941-га немцы спалілі Збураж. Усіх, хто не паспеў уцячы, забілі. Каму пашчасціла, той узады зямлянку і абжываўся ў лесе. Вёска стаіць спрэс у лясках, партызанам тут з'явіліся з першых месяцаў акупацыі. У асноўным, маладыя хлопцы, камсамольцы, актывісты падаліся ў лес. У памяці многіх захавалася нават рамантычная гісторыя пра двух партызан, якія да вайны сустракаліся з дзюбчатамі. Яны баяліся, што акупанты могуць паглынуцца над прыгажунямі, і угаварылі сябровак пайсці ў партызаны. Так Еўдзія Саўчук і Пелагея Ярмалюк апынуліся ў лесе. Вяселлі яны згулялі ўжо пасля вызвалення. Абедрэе сям'і прахылі ў згодзе, выгадалі добрых дзедэй. За гэтымі маладымі пацягнуліся іншыя. Хто застаўся ў сяле, партызан падтрымліваў хлеба, іншым харчам. Карнікі неяк дазналіся, няляцелі, спалілі, выбілі людзей. Зараз у памяць аб той трагедыі на Мелавай гары за вёска напысаны курган. Ёсць брацкая магіла і ў вёсцы. Каля царквы стаіць абеліск, што нагадвае пра падзеі вайны.

Сённяшні дзень вёскі

Але збуражскія адрадылі, адбудавалі роднае сяло. Цяпер тут жыве 550 чалавек, з якіх каля двухсот перасягнулі пенсійны ўзрост. Ёсць школа, дзіцячы садок. Праўда, у школе адсутнічаюць два класы, вёска старэе. Гандлёвае абслугованне ажыццяўляюць дзве крамы — райспажыўсаюза і прыватная. Да месцы, нікуды ехаць не трэба — пошта і аддзяленне ашчэднага банка. Дарогі падтрымліваюць у прыстойным стане. Хоць у і ў стварылі будынку месціцца Дом культуры, але мёртвай установай яго не назавеш. Тут збраюцца фальклорныя калектывы, праходзяць шматлікія мерапрыемствы. Талантаў у Збуражы хапае. Работы бракуе. Таму і з'яждваюць маладыя. Будынак былога дзіцячага сада выкуліў бізнэсмен, абяцае адкрыць прадпрыемства па вытворчасці харчовых прадуктаў, некалькі рабочых месцаў з'явіцца. Але гэтага, відавочна, недастаткова, каб ажыцвіць вёску.

Месцічны гаворач, што пачувалася значна вяселей, калі быў свой калгас. Толькі сельгаспрадпрыемства не вытрымала выпрабаванне рыначнымі умовамі, і яго далучылі да знакамитага ў раёне «Савушкіна» з цэнтрам у Оптушы. Такім чынам, Збураж стаў украінскай гаспадаркай.



Збуражскі строй

— Хто ж ведаў, уздыхаюць жанчыны, — што гэтыя фартухі і андаркі стануць такой слаўтасцю? Мы іх параскідалі, параздавалі. Калі памяншы ўзровень жыцця, пайшла мода на гадароске, думалі ніхто ніколі не заікацца даўнонай.

Адна ўспамінала, што пасля таго, як бабуля памерла, яе святочны андарак унучка распарола і паклала на падлогу замест хадніцка... А старэйя жанчыны некалі свае ўборы шанавалі. Класці ў дамавіну іх наказвалі абавязкова ў платах, а не ў кранных хустках. Цяпер той плат завязваць здолее не кожная мясцовая кабетна, нават спецыяліст, які цікавіцца фальклорам. У гэтым мы ўпэўніліся з усім метадчым адрэзлам раённага Дома культуры, калі паспрабавалі прыбраць у мясцовы строй дырэктар Збуражскага ДК Вольгу Краско. У раённым цэнтры народнай творчасці ўзор касцюма знайшоўся. Характэрныя ружы на вышыўцы сарочкі і пушачкі на фартушцы выдаюць руку збуражскай майстэрцы.

Прыкладна такі ж фартушок у сваёй шафе адшукала і Ніна Асіпук, накінула яго на сябе, калі дэманстравала тканыя ўнакіду рачнічкі, а потым уласнаручна вышылавыя. Спачаткова чырвоная з чорным ва ўзорах, арнаманта — абавязковы элемент для гэтай вёскі. Карункі да ручнічкі ткачы і вышываальчыцы вяжуць самі кручком.

Чаго толькі не умеюць рабіць іх натомленыя за жыццё рукі! Усё выходзіць прыгожае, яркае, светлае. А расказваючы пра грачані хлеб, усе да адной гаспадыні ўшчуваў мяне, што не папрэдзіла загадаць — яны спялі б ды пакаставалі. А так дырэктар метадчэнага цэнтра Наталія Галавэй ледзве знайшла ў сваіх архівах здымак грачананага хлеба, каб хоць паказаць, як ён выглядае. Не паспатыла, то сама інававала. Але ж будзе нагода заехаць сюды яшчэ.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Маларыцкі раён. Грачані хлеб.

Шлях да сэрца ІНВЕСТАРА ЛЯЖЫЦЬ ПРАЗ ІНФАРМАЦЫЮ

Дзяржаўны Інтэраэ

Здырэктарам Брэсцкага абласнога тэрытарыяльнага фонду дзяржаўнай маёмасці Паўлам МАНЬКО мы сустрэліся пасля завяршэння работы калегіі фонду, якая падвела вынікі кі за мінулы год, акрэсліла планы і задачы на год бягучы.

— Павел Паўлавіч, калегія даволі шырока і грунтоўна разглядала зробленае, прагучала шмат канструктыўнай крытыкі і канкрэтных прапаноў у ўдасканаленні работы. Калі ж асноўныя вынікі падвесці больш сцісла... — То варта сказаць, што наша вобласць па выніках мінулага года займае другую пазіцыю (пасля горада Мінска) па аб'ёмах наступлення ў бюджэт сродкаў. Усяго за год у кансалідаваны бюджэт Брэсцкай вобласці ад выкарыстання і рэалізацыі маёмасці паступіла 32,5 мільярда рублёў. Гэта 118,1 працэнта ад запланаванага, або ў 1,6 раза больш, чым у папярэднім годзе. У тым ліку ад рэалізацыі маёмасці атрымана 11,7 мільярда рублёў.

Ці актыўна прадаецца маёмасць, якая не выкарыстоўваецца?

— Апошнім часам працэс продажу значна актывізаваўся. Прадаецца, можа, не так хутка, як нам хацелася б. Але на тое ёсць розныя прычыны, у тым ліку аб'ектыўныя. Летась фонд прайшоў 143 аўкцыёны па продажы дзяржаўнай маёмасці. На тэры выстаяліся 274 лоты. У іх ліку 262 прадметы — гэта капітальныя пабудовы, якія знаходзяцца ва ўласнасці Брэсцкай вобласці і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінкаў. На аўкцыёнах прададзена 118 прадметаў.

Варта адзначыць, што прадаваліся не толькі будынкі, памяшканні, але і, напрыклад, права арэнды нежылых памяшканняў, а таксама зямельных участкаў. Так, на адным з аўкцыёнаў на права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка прададзена права арэнды для размяшчэння аб'екта будаўніцтва. Інвестар, што купіў лот, мае намер узвесці базу адпачынку на 18 месцаў на беразе возера Лукаўскага ў Маларыцкім раёне. За права арэнды даваць зямлю пакупнік заплаціў крыху больш за 20 мільёнаў рублёў. Бо месца, адведзенае яму, надзвычай малючунна. Возера мае папулярнасць у рыбакоў і турыстаў. Справа, распачата бізнэсменам, выглядае перспектыўнай.

А мянога прадзедна аўкцыёнаў з пачатковай цаной на лот у адну базавую велічыню?

— З такой пачатковай цаной выстаяліся ў мінулым годзе 48 прадметаў продажу. Мы прыйшлі да высновы, што падобныя аўкцыёны вельмі патрэбны. Пачатковы кошт у 35 тысяч рублёў сам па сабе служыць добрай рэкламай і прынадляе для людзей азартныя. Амаль на паловіне такіх аўкцыёнаў было два і больш прэтэндынтаў на пакупку, у той час, як на звычайных цэнах становіцца характэрна толькі для пяці часткі. Пры гэтым цана лота на памятных аўкцыёнах можа ўзрастаць шмат разоў. Так, будынак рамонтна-механічнай майстэрні ў Міхалевічах Лунінецкага раёна пры пачатковай цане ў 35 тысяч рублёў быў прададзены за 284 мільёны рублёў з умовай стварэння 16 рабочых месцаў на працягу года. А ў сярэднім такія аб'екты вырастаюць у цане да 25 разоў.

Павел Паўлавіч, падчас камандзіровак, асабіла ў сельскай мясцовасці, даводзіцца бачыць шэраг пабудов былых калгасцаў, напярэдавых устаноў саўкультуры і так званых переспектыўных вёсках. Нават цяжка сабе ўявіць, якім чынам іх можна выкарыстаць.

— Так, ёсць аб'екты, якія падлягаюць зносу. Але да тых, якія захаваліся ў адносна добрым стане, варта прыглядацца больш уважліва. Летась было прададзена тры пасяджэнні абласной камісіі па ўдзяленні ў гаспадарчы абарот маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці вобласці і раёнаў. Камісія дала заключэнне аб магчымасці продажу з пачатковай цаной у адну базавую да 125 пазіцый маёмасці. Былае, што ў раёнах проста бабцяца брацца за такія аб'екты, бо пасля трэба нескі адказначаць за кантроль умоў продажу іх. Дык востна на стадыі падрыхтоўкі дакументаў важна дакладна сфармуляваць гэтыя ўмовы, каб пакупнікі іх добра разумее, ведаў меру сваёй адказнасці за невыкананне. Тады і ажыццявіць кантроль будзе нескладана.

А вось катэгорычныя заявы на конт таго, што некаторыя аб'екты зусім нельга ўцягнуць у гаспадарчы абарот, я адрознаўваю. Наогул ад переспектыўнасці таго ці іншага аб'екта можна гаварыць нельга пасля шостага няўдалага аўкцыёну. А мы маем сярэдняе колькасць аўкцыёнаў па прададзеным аб'ектах — 5, 6. Асобныя ж пабудовы прададзены з 12-14 аўкцыёнаў. Вось самы свежы прыклад: на мінулым тыдні прададзена кашальня

ЗАГАРЭЎСЯ ЦЕПЛАВОЗ

Верагоднай прычынай загарэння цеплавоза, пра што паведаміў увечары дзяжурны чыгуначнай станцыі «Азрынка», з'явілася кароткае замыканне электрарэавадкі ў матарным адсеку, інфармуе прэс-служба Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС. Грузавы цягнік транспартаваў з Ваўкавыска ў Баранавічы 65 вагонаў з цэмантам, шыфэрам, іншымі будаўнічымі матэрыяламі і дызельным палівам. 26 вагонаў былі пустыя. Калі цеплавоз загарэўся, машыніст з памочнікам адначлі яго ад саставу і адбуксіравалі. А выратавальнікі ліквідавалі загаранне.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

4 ТЭЛЭТЬДЗЕНЬ

ЗВЯЗДА 25 лютага 2011 г.

ПАНЯДЗЕЛАК, 28 ЛЮТАГА

ПЕРШЫ

3.20, 7.10, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь»
3.30, 21.55 83-я цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Оскар» Амерыканскай кінаакадэміі. Прама трансляцыя.
6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.50 Навіны.
7.05, 8.10, 18.50, 0.00 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.30 «Ужо ваче маторуа»
9.10 Жаночае ток-шоу «Жыццё як жыццё». «Мая «зорная дыета».
10.10 Здароўе.
10.35 Культурныя людзі.
11.05, 17.25 Серыял «Защ-мненне»
12.10 Камедыя «Сёмы п'яль-жэнін»
14.05 «Мая праўда». «Алена Проклава»
15.15, 19.10 Навіны рэгіёна.
15.40 «OFF STAGE LIFE»
16.05 Nota Bene.
16.30 Серыял «Маршрут мі-ласэрснаці»
18.25 «Анжы ў Еўропу»
19.25 «КЕНО»
19.30 «Арэно»
19.55 Ходу ў адказ.
20.15 «Камандзіроўка»
21.45 «Камандзіроўка»
0.10 Дзень спорту.
0.20 Хакей для усіх.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15 Нашы на-віны.
6.05 «Наша раніца»
9.05 Контры.
11.00 «Мая жонка мяне пры-варажыла». Серыял.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30 Навіны спорту.
11.10 «Смак»
11.50 «Тата на ўсе рукі». Се-рыял.
12.20 «Дэтэктывы»
13.10 «Кантрольная закупка»
13.45 «Модны прыгавор»
14.50 «Зразумець. Дараваць»
15.25 «Хачу ведаць»
16.15 «Заручальныя пярсцё-нак». Серыял.
17.05 «Слова жанчыне». Се-рыял.
18.20 «Адваротны адлік»
18.55 «Чакай мяне»
20.00 Час.
21.05 «Адкрыты фармат»
22.10 «Залатая пастка». Се-рыял.
23.35 «Ане Вяска. Гарачая э-стэтычная забойства»
0.10 «Іван Падушкін. Джэнтль-мен вышукі». Серыял.
1.25 Начныя навіны.

ЛАД

6.35, 22.55 Серыял «Універ»
7.00 ЛАДная раніца.
8.00, 21.05 Тэлебарометр.
8.05, 16.55 Серыял «Чыста англійская забойства»
9.40, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё»
10.00 Камедыя «Як зарабіць 20 мільяну баксаў»
11.50 Пра мастацтва.
12.15 Школа рамонт.

АЎТОРАК, 1 САКАВІКА

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 23.05 На-віны.
6.05, 7.10, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь»
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10, 18.50, 1.00 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Дзелавое жыццё.
8.35 «Арэна»
9.10, 19.55 Серыял «Марго-ша»
10.05, 16.55 Серыял «Мар-шрут міласэрснаці»
10.50, 17.50 Серыял «За-шчыта іван Падушкін»
12.10 Меладрама «Вярнуць Веру»
13.45 Дак. фільм «Гвардыя. Баявая традыцыя»
14.05 Ходу ў адказ.
15.10, 19.10 Навіны рэгіёна.
15.35 «Патрабаванне»
15.50 Серыял «Жураў-2»
19.25 «КЕНО»
19.30 «Сфера інтарэсаў»
21.00 «Панарама»
21.45 Актуальнае інтэрв'ю.
22.00 Серыял «Падмані мя-не-2»
23.15 Камедыя «Пацалунак на удачу»
1.05 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.20 Нашы на-віны.
6.05 «Наша раніца»
9.05 «Жыццё здарова!»
10.20 «Мая жонка мяне пры-варажыла». Серыял.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35 Навіны спорту.
11.10 «Смак»
11.50 «Тата на ўсе рукі». Се-рыял.
12.20 «Дэтэктывы»
13.10 «Кантрольная закуп-ка»
13.45 «Модны прыгавор»
14.50 «Зразумець. Дара-ваць»
15.25 «Хачу ведаць»
16.15 «Заручальны пярсцё-нак». Серыял.
17.05 «Слова жанчыне». Се-рыял.
18.20 «Шчаслівы разам»
18.55 «Няхай гаворачы»
20.00 Час.
21.05 «Доктар Тыраса». Се-рыял.
22.15 «Залатая пастка». Се-рыял.
23.40 «Несакратныя матэры-ялы»
0.15 «Іван Падушкін. Джэнтль-мен вышукі». Се-рыял.
1.05 Начныя навіны.

ЛАД

6.35 Серыял «Універ»
7.00 ЛАДная раніца.
8.00, 20.30 Тэлебарометр.
8.05 Серыял «Інтэрны»
8.35, 16.50 Серыял «Чыста англійская забойства»
9.40, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё»
10.45 Камедыя «Мядз-ведзь»

8 КАНАЛ

13.10 Гаўзіна суда. Справы ся-мяейныя.
14.10 Серыял «Сіла прыца-жэнін»
15.05 М/с «Смайкея піратаў»
15.50 Пазнакласна гаўзіна.
15.45 Навіны надвор'я.
16.05, 0.50 Серыял «Налёт-чык»
19.05 Кінааповесць «Хлоп-чык»
20.50 Калыханка.
21.10 Беларускае часнік.
22.15 Серыял «Інтэрны»
23.25 Футбол. Чэмпіятат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»
6.10, 17.20 «Міншчына»
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добра-рачнага настрою»
7.40, 20.10 «СТБ-спорт»
8.30 «Тыдзень»
9.35 «Вялікае снеданне»
10.05 «Гляць гісторыі»
10.40 «Трымай мяне мац-не»
11.40, 17.30 «Званая вчэра»
12.35 «Я — падарожнік»
13.00 «Ля параднага надзеда»
13.50 «Зорны рытм». Варэара супраць грыпу «FLAT»
15.00 Канцэрт Міхаіла Задор-нава.
16.00 «КульТУРА»
16.50 «Рэпартажы гісторыі»
17.10 «Наша справа»
18.30 «Агонь каханья»
Серыял.
20.00 «Сталічныя падрабяз-насці»
20.15 «Добры вечар, малы»
20.35 Маст. фільм «Прагулка»
22.55 «Сталічны футбол»
23.25 Драма «9 рота»

ВТБ

6.00, 23.30 «PLAY»
8.00, 18.00, 23.00 Скэтч-шоу «Б кадраў»
9.00, 13.00, 20.00 Серыял «Та-тэвы дачкі»
21.05 «К-відэа» для ўсёй сям'і.
21.15 Фантастыка «Уварван-не»
23.10 Знаёмствы «Life»
0.00 «Камедзі Клуб»
0.10 «Сябры». Серыял.
1.55 «Ніжэйшая адукацыя»
Камедыя.
4.50 «Саха + Маша». Серыял.
6.00, 23.30 «PLAY»
8.00, 18.00, 23.00 Скэтч-шоу «Б кадраў»
9.00, 13.00, 20.00 Серыял «Та-тэвы дачкі»
10.00, 15.00, 19.00 Серыял «Ранеткі»
11.00, 14.00 Серыял «Цуды-сот»
12.00 Серыял «Адчайныя хат-нія гаспадыні»
16.00 Баявік «Ларга Вінч. Па-чатак»
21.00 Камедыя «Ранча кадэ-лаўка»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі»
9.00 «Карціна свету»
9.55 Надвор'е на тыдзень.
10.00 «Гародок»
10.20 «Ранішняя пошта з Лары-сай Грыбалевай»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30, 18.50 «Еўфрасінія»
Серыял.
12.20, 17.20 «Кулагін і парт-неры»
12.50 «Крамлёўскія асы». Дак. фільм.
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-віны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае»
15.25 «Рускі шакалад». Се-рыял.
16.15 «Дворык». Серыял.
17.50 «Тайна святога Патры-ка». Серыял.
20.30 «Індус». Серыял.
22.20 «Оперы. Хронікі забой-нага аддзела. Новая версія»
Серыял.
23.20 «Нічога асабістага»
23.45 «Весткі гу»
0.05 «Вялікае-вялікае дзі-ца». Юры Багатыроў». Дак. фільм.

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00, 23.20 Сёння.
6.10 «НТБ раніца»
8.35 Серыял «Таксістка»
9.30, 15.35, 18.35 «Агляд. Над-звычайнае здарэнне»
10.20 «Кулінарны пайдзак»
20.45 «XX стагоддзе: найвялік-шыя моманты гісторыі»
21.20 «Зямля і людзі»

8 КАНАЛ

7.00, 10.55, 12.50, 16.55, 17.25, 18.40, 19.40, 21.10, 23.50 «На-двор'я»
7.05, 17.30 Серыял «Пры-творчык»
8.00, 18.45 Серыял «Вя-зень»
9.00, 12.40, 15.40 «Кінаблэк-ноці»
9.30, 16.00 Мультипарад.
10.00 «Сакратныя матэрыя-лы»
11.00 Трылер «Марскі пеха-цінец»
13.00 Драма «Загнаных ці-не прыстрэляваюць, ці не прадаў?»
15.10 «Сакратны палігон»
16.30 «Аповеды пра жывёл»
17.00 «К-відэа» для дзяцей.
17.30 Серыял «Прытвор-чык»
18.55 Знаёмствы «Life»
18.45 Серыял «Горац»
20.50 «Венарында»
21.05 «К-гульні» «Ляйт»
21.15 Трылер «Дзевяць з па-ловай тыдня»
23.25 «Бульбак»

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»
6.10, 17.20 «Міншчына»
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добра-рачнага настрою»
7.40, 20.10 «СТБ-спорт»
8.30 «Гаворчы і паказвае Мінск». Радыё Online.
9.00 Маст. фільм «Прагулка»
10.40 «Трымай мяне мац-не»
Серыял.
11.40, 17.30 «Званая вчэра»
12.35, 18.30 «Агонь каханья»
Серыял.
13.50 «Дурні, дарогі, грошы»
Серыял.
14.40 «Халасцікі». Серыял.
15.35 «Ваенная тайна»
16.50 «Сталічны футбол»
20.00 «Сталічныя падрабяз-насці»
20.15 «Добры вечар, малы»
20.25 «Апошні сакрэт Май-стра». Серыял.
21.30 «Вялікі горад»
22.05 «Аўтапанарама»
22.55 «Хірамат». Серыял.
23.50 «Пантэра». Серыял.

ВТБ

6.00, 23.30 «PLAY»
8.00, 18.00, 23.00 Скэтч-шоу «Б кадраў»
9.00, 13.00, 20.00 Серыял «Та-тэвы дачкі»
10.00, 15.00, 19.00 Серыял «Ранеткі»
11.00, 14.00 Серыял «Цуды-сот»
12.00 Серыял «Адчайныя хат-нія гаспадыні»
16.00 Камедыя «Ранча кадэ-лаўка»
21.00 Вестэрн «Навінкі»
0.00 «Камедзі Клуб»
0.15 «Калідэнае абрабаван-не». Камедыя.
4.40 «Камедыянты»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 З новай раніцы.
9.10, 5.10 Адзін у полі.
9.55, 6.35 Фэерыя падарож-жаў.
10.15, 16.25, 0.35 Серыял «Хат-нія гаспадыні»
16.00 Камедыя «Ранча кадэ-лаўка»
21.00 Вестэрн «Навінкі»
0.00 «Камедзі Клуб»
0.15 «Калідэнае абрабаван-не». Камедыя.
4.40 «Камедыянты»
7.00 «Раніца Расіі»
9.20, 18.50 «Еўфрасінія». Се-рыял.
10.10 «Святая ў чаканні свята. Фазілі Юкандар». Дак. фільм.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Нічога асабістага»
11.45, 17.20 «Кулагін і парт-неры»
12.15, 20.30 «Індус». Серы-ял.
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-віны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае»
15.25 «Рускі шакалад». Се-рыял.
16.15 «Дворык». Серыял.
17.50 «Тайна святога Патры-ка». Серыял.
22.20 «Оперы. Хронікі забой-нага аддзела. Новая версія»
Серыял.
23.30 «Весткі гу»
23.50 «Ад штра да сцэны. Га-лоўныя цыган Савецкага Саю-за». Дак. фільм.

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00, 23.20 Сёння.
6.10 «НТБ раніца»
8.35 Серыял «Таксістка»
9.35, 15.35, 18.35 «Агляд. Над-звычайнае здарэнне»
10.20 «Кватэрнае пытанне»
11.20 «Жанчы погляд»

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт»
6.00, 11.40 «Нікеладзон на ТНТ»
7.30 «Жаночая ліга»
8.30, 18.00 «Універ». Сітком.
9.30, 13.00, 18.30 Серыял «Шчаслівы разам»
10.40 М/с «Губка Боб Квадрат-ныя штаны»
12.30 М/с «Бэтмен: адважны і смелы»
13.30, 22.00, 3.50 «Дом-2»
15.00 «Жанчына-котка». Фан-тастыка.
17.00, 19.00 «Інтэрны». Сіт-ком.
17.30, 19.30 Серыял «Рэаль-ныя хлопцы»
20.00 Камедыя «Вайна ня-вест»
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чха-ваў.
0.00 «Камедзі Клуб»
0.10 «Сябры». Серыял.
1.55 «Ніжэйшая адукацыя»
Камедыя.
4.50 «Саха + Маша». Серыял.

ВТБ

6.00, 23.30 «PLAY»
8.00, 18.00, 23.00 Скэтч-шоу «Б кадраў»
9.00, 13.00, 20.00 Серыял «Та-тэвы дачкі»
10.00, 15.00, 19.00 Серыял «Ранеткі»
11.00, 14.00 Серыял «Цуды-сот»
12.00 Серыял «Адчайныя хат-нія гаспадыні»
16.00 Баявік «Ларга Вінч. Па-чатак»
21.00 Камедыя «Ранча кадэ-лаўка»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі»
9.00 «Карціна свету»
9.55 Надвор'е на тыдзень.
10.00 «Гародок»
10.20 «Ранішняя пошта з Лары-сай Грыбалевай»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30, 18.50 «Еўфрасінія»
Серыял.
12.20, 17.20 «Кулагін і парт-неры»
12.50 «Крамлёўскія асы». Дак. фільм.
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-віны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае»
15.25 «Рускі шакалад». Се-рыял.
16.15 «Дворык». Серыял.
17.50 «Тайна святога Патры-ка». Серыял.
20.30 «Індус». Серыял.
22.20 «Оперы. Хронікі забой-нага аддзела. Новая версія»
Серыял.
23.20 «Нічога асабістага»
23.45 «Весткі гу»
0.05 «Вялікае-вялікае дзі-ца». Юры Багатыроў». Дак. фільм.

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00, 23.20 Сёння.
6.10 «НТБ раніца»
8.35 Серыял «Таксістка»
9.30, 15.35, 18.35 «Агляд. Над-звычайнае здарэнне»
10.20 «Кулінарны пайдзак»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Калі дрэвы былі вялікімі»
8.30, 14.30 Мюзікл «Востраў загінулых караблёў»
10.45, 16.45 Дэтэктыў «Мяне гэта не датычыцца...»
18.30, 0.30 Дэтэктыў «Два доўгія гудкі ў тумане»
18.00 «Урокі цёткай савы»
19.50, 1.50 Трагікамедыя «Сябры гульняў і забаву»
20.30, 2.30 Маст. фільм «Іван Федараў»
23.00, 5.00 Меладрама «Я ця-бе ніколі не забуду»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачучы»
3.45 Баявік «Бой з чэнем»
5.55 Прогнознік фільм «Та-му што хакаю»
7.20 Меладрама «Час жа-данья»
9.00 Крымінальная камедыя «Барханна і яго целахоў-нік»
11.45 Камедыя «Апошні жу-лік»
12.50 Золата «Масфільма»
14.25 Трэз пра каханне»
15.25 Трагікамедыя «Слёзы капалі»
15.50 Меладрама «Раман «alla Russa»
17.10 Суветная прэм'ера. «Грамазека»
19.45 Новы хіт. «Падарожжа са сваймікі жывёламі»
21.20 Лідар кінапракату. «Пі-раты XX стагоддзя»
22.45 Трагікамедыя «Вялікая пастка, або Сола для коткі пра поўныя месяцы»
23.00 «Аўтограф па суботах»
1992 год.
23.35 «Клоўн, з вясенню ў сэр-цы». Фільм-канцэрт.
0.25 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк»
1.00 «Следаваць вядуць зната-кі». Тэлефільм. 1979 год.
3.00 «Кольца часу»
4.00 «Кінапанарама». 1988 год.

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Снежная каралева»
6.20, 10.20, 14.20 М/с «Ну, пакачай!»
Рускія народныя казкі.
«Воук і сям'ера казля-нят»
7.00, 11.00 Казкі рускіх пісь-меннікаў.
«Смех і гора ля бела-га мора»
8.00, 12.00 Казкі Андэрсе-на.
«Пастушка і камінар»
12.30, 20.30, 4.30 Драма «Пётр Валікі»
13.30, 21.30, 5.30 Драма «88 хвілін»

МТВ

5.00, 2.35 Music.
6.00 Стэрэа_раніца.
7.30 Руская дзясятка.
8.25, 18.30 Алена з попінрані-цыя.
8.55, 1.40 Магія Крыса Энджэ-ла.
9.20 Праўда жыцця: У мяне праблема ў адноснах.
10.10 «Немагчымае магчыма»
11.10 Шологіяні.
12.10 Хто круцейшы.
12.40, 22.50 News блок.
12.50 «На службе ў д'ябла»
Серыял.
13.40 «Усё лепшае ў табе»
Серыял.
14.30, 19.00 «Ранеткі». Серыял.
15.30, 20.00 «Пляткарка». Се-рыял.
16.20, 20.50 Індустрыя моды: Хто ёсць хто.
16.30 «Свабодны»
17.00 MTV Special.
18.00 «Love машына»
21.00 «Хачу Маскву»
21.30 «Сэкс у вялікім гора-дзе»
Серыял.
22.25 «Два з паловай чалавек»
Дак. фільм.
23.00 «Клініка»
23.25 «Распусная Каліфор-нія»
Серыял.
0.25 Трэндзі.
0.50 Тайныя спакусы курорт-нага гатэля.
1.15 Шалёныя продкі.
2.05 Тэлепорт.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Калі дрэвы былі вялікімі»
8.30, 14.30 Мюзікл «Востраў загінулых караблёў»
10.45, 16.45 Дэтэктыў «Мяне гэта не датычыцца...»
18.30, 0.30 Дэтэктыў «Два доўгія гудкі ў тумане»
18.00 «Урокі цёткай савы»
19.50, 1.50 Трагікамедыя «Сябры гульняў і забаву»
20.30, 2.30 Маст. фільм «Іван Федараў»
23.00, 5.00 Меладрама «Я ця-бе ніколі не забуду»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачучы»
3.45 Баявік «Бой з чэнем»
5.55 Прогнознік фільм «Та-му што хакаю»
7.20 Меладрама «Час жа-данья»
9.00 Крымінальная камедыя «Барханна і яго целахоў-нік»
11.45 Камедыя «Апошні жу-лік»
12.50 Золата «Масфільма»
14.25 Трэз пра каханне»
15.25 Трагікамедыя «Слёзы капалі»
15.50 Меладрама «Раман «alla Russa»
17.10 Суветная прэм'ера. «Грамазека»
19.45 Новы хіт. «Падарожжа са сваймікі жывёламі»
21.20 Лідар кінапракату. «Пі-раты XX стагоддзя»
22.45 Трагікамедыя «Вялікая пастка, або Сола для коткі пра поўныя месяцы»
23.00 «Аўтограф па суботах»
1992 год.
23.35 «Клоўн, з вясенню ў сэр-цы». Фільм-канцэрт.
0.25 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк»
1.00 «Следаваць вядуць зната-кі». Тэлефільм. 1979 год.
3.00 «Кольца часу»
4.00 «Кінапанарама». 1988 год.

ДЗІЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Фільм-казка «Снежная каралева»
6.20, 10.20, 14.20 М/с «Ну, пакачай!»
Рускія народныя казкі.
«Воук і сям'ера казля-нят»
7.00, 11.00 Казкі рускіх пісь-меннікаў.
«Смех і гора ля бела-га мора»
8.00, 12.00 Казкі Андэрсе-на.
«Пастушка і камінар»
12.30, 20.30, 4.30 Драма «Пётр Валікі»
13.30, 21.30, 5.30 Драма «88 хвілін»

МТВ

5.00, 2.35 Music.
6.00 Стэрэа_раніца.
7.30 Руская дзясятка.
8.25, 18.30 Алена з попінрані-цыя.
8.55, 1.40 Магія Крыса Энджэ-ла.
9.20 Праўда жыцця: У мяне праблема ў адноснах.
10.10 «Немагчымае магчыма»
11.10 Шологіяні.
12.10 Хто круцейшы.
12.40, 22.50 News блок.
12.50 «На службе ў д'ябла»
Серыял.
13.40 «Усё лепшае ў табе»
Серыял.
14.30, 19.00 «Ранеткі». Серыял.
15.30, 20.00 «Пляткарка». Се-рыял.
16.20, 20.50 Індустрыя моды: Хто ёсць хто.
16.30 «Свабодны»
17.00 MTV Special.
18.00 «Love машына»
21.00 «Хачу Маскву»
21.30 «Сэкс у вялікім гора-дзе»
Серыял.
22.25 «Два з паловай чалавек»
Дак. фільм.
23.00 «Клініка»
23.25 «Распусная Каліфор-нія»
Серыял.
0.25 Трэндзі.
0.50 Тайныя спакусы курорт-нага гатэля.
1.15 Шалёныя продкі.
2.05 Тэлепорт.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Меладрама «Калі дрэвы былі вялікімі»
8.30, 14.30 Мюзікл «Востраў загінулых караб

СЕРАДА, 2 САКАВІКА

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 23.05 Навіны.
6.05, 7.10, 8.15 «Добрай раніца, Беларусь».
7.05, 8.10, 18.50, 0.50 Зона Х.
7.30, 11.55 Дзелавае жыццё.
8.35 Сфера інтэрсаў.
9.10, 19.55 Серыял «Маргоша».
10.05, 16.55 Серыял «Маршрут міласэрнасці».
10.50, 17.50 Серыял «Зацьменне».
11.40 Актualityнае інтэрвю.
12.10 Меладрама «Кяханне Аўрыры».
13.45 Дак. фільм «Гвардыя. Баявая традыцыя».
14.05 «Акто у Еўропу».
14.30 «Млын моды: Венскія фантазіі».
15.15, 19.10 Навіны рэгіёна.
15.25 OFF STAGE LIFE».
15.50 Серыял «Жураў-2».
19.25 «Спортстаў 5 з 36».
19.30 «КЕНО».
19.35 Зямельнае пытанне.
21.00 «Панарама».
21.45 Актualityнае інтэрвю.
22.00 Серыял «Падман».
23.15 Трылер «Падман».
0.55 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.20 Навы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здарова!».
10.10 «Мая жонка мяне прыварыла». Серыял.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35 Навіны спорту.
11.10 «Смак».
11.50 «Тата на ўсе рукі». Серыял.
12.20 «Дэтэктывы».
13.10 «Кантрольная закупка».
13.45 «Модны прыгавор».
14.50 «Зразумець. Дараваць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.15 «Заручальны парсцёчкі». Серыял.
17.05 «Слова жанчыне». Серыял.
18.20 «Шчаслівая разам». Серыял.
18.55 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 «Доктар Тыраса». Серыял.
22.15 «Залатая пастка». Серыял.
23.40 Асяроддзе пражывання.
0.40 «Іван Падушкі. Джэнтльмен вышукі». Серыял.
1.30 Начныя навіны.

ЛАД

6.35, 22.55 Серыял «Універ».
7.00 Лядная раніца.
8.00, 21.05 Тэлебарометр.
8.05, 22.05 Серыял «Чыста англіскай забойства».
9.00, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё».
10.05 Камедыя «Тапінамбуры» - 1-я серыя.
11.20 Спорт-кадр.
11.45 «Рэпартаж» «Беларускай часінак».
12.35 Урачобныя тайны.

ЧАЦВЕР, 3 САКАВІКА

ПЕРШЫ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 18.00, 19.00, 23.05 Навіны.
6.05, 7.10, 8.15 «Добрай раніца, Беларусь».
6.45 Nota Bene.
7.05, 8.10, 18.50, 1.45 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Дзелавае жыццё.
8.35 Зямельнае пытанне.
9.10, 19.55 Серыял «Маргоша».
10.05, 17.00 Серыял «Маршрут міласэрнасці».
10.50, 17.50 Серыял «Зацьменне».
11.40 Актualityнае інтэрвю.
12.10 Меладрама «Рамонак, кактус, маргарытка».
12.45 «Зямля беларуска».
14.05 «У пошуках ісціны».
14.30 «Ганна Яраслаўна: прыватнае жыццё каралевы Францыі».
15.15, 19.10 Навіны рэгіёна.
15.25 «Зорка».
15.50 Серыял «Жураў-2».
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера інтэрсаў.
21.00 Панарама.
21.45 Актualityнае інтэрвю.
22.00 Серыял «Падман».
23.15 Камедыя «Утаймаванне свавольніц».
1.00 Дак. цыкл «Збор будучыні».
1.50 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.20 Навы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здарова!».
10.20 «Мая жонка мяне прыварыла». Серыял.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.35 Навіны спорту.
11.10 «Смак».
11.50 «Тата на ўсе рукі». Серыял.
12.20 «Дэтэктывы».
13.10 «Кантрольная закупка».
13.45 «Модны прыгавор».
14.50 «Зразумець. Дараваць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.15 «Заручальны парсцёчкі». Серыял.
17.05 «Слова жанчыне». Серыял.
18.20 «Шчаслівая разам». Серыял.
18.55 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
21.05 «Доктар Тыраса». Серыял.
22.15 «Залатая пастка». Серыял.
23.40 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў.
«Чахуякі мядзведзі» — «Дынама-Мінск».
1.15 Начныя навіны.

ЛАД

6.35, 22.55 Серыял «Універ».
7.00 Лядная раніца.
8.00, 21.00 Тэлебарометр.
8.05, 22.05 Серыял «Нітэрны».
8.35, 22.05 Серыял «Чыста англіскай забойства».
9.35, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 10.55, 17.25, 18.40, 19.40, 21.10, 23.50 «Надвор'е».
7.05, 17.30 Серыял «Прытворчыцы».
8.00, 18.45 Серыял «Вячэрні».
9.00 «Адшукваецца адпачынаць».
9.30, 16.00 Мультипарад.
10.00, 19.45 Серыял «Горац».
11.00 Камедыя «Гудзонскія ястрабы».
12.45, 18.20, 23.35 «Кінаблякнот».
13.05 Камедыя «Вялікія гонкі».
16.30 Апаведы пра жыццё.
17.00 «К-віда» для дзяцей.
20.50 «Вечарніца».
21.05 «К-віда» для ўсёй сям'і.
21.15 Камедыя «Канвой».
23.20 Знаёмствы «Life».

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10 «СТБ-спорт».
8.30, 20.25 «Апошні сакрэт Маістра». Серыял.
9.30 «Аўтанарама».
10.00 «Піць гісторыі».
10.40 «Трымай мяне мацней». Серыял.
11.30 «Далёкія сваякі».
11.40, 17.30 «Званая вясцэра».
12.35, 18.30 «Агонь каханя». Серыял.
13.50 «Дурні, дарогі, грошы». Серыял.
14.40 «Халасяцкі». Серыял.
15.30, 22.55 «Хірамант». Серыял.
16.50 «Новыя падарожжы дылетанта».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Добры вечар, малы».
21.30 «Мінск і мінчане».
22.05 «Скардзіцца дазволена».
23.50 «Пантара». Серыял.

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.
5.05, 9.35 «Кыргыстан у асобах».
5.20, 15.20 «Гісторыя стварэння».
6.05 «Цік-так».
6.20 «У гацях у Вітамінкі».
7.05 «Сакрэтныя матэрыялы».
7.35 Серыял «33 квадратныя метры».
8.05, 22.05 «Жывая гісторыя».
9.05, 18.30, 3.00 «Сардэчна запрашаем».
10.05 Серыял «Рускія амазонкі».
11.05, 3.30 Маст. фільм «Завабы малодшы».
13.05 М/с «Рыцары магій».
13.30 Серыял «Старшакласнікі».
14.05 Серыял «Дазвольце ўвайсці».
14.30 «Рэальныя гісторыі».
16.05, 23.05 Серыял «Вылечанае каханне».
18.20 «Акцянты».
19.00, 2.00 Серыял «Растуць тата».
19.50, 1.05 Ток-шоу «Слова за слова».
20.45 «XX стагоддзе: найважнейшыя моманты гісторыі».

НТБ-БЕЛАРУСЬ

6.05, 10.00, 13.00, 19.00, 23.20 Сёння.
6.10 «НТБ раніца».
8.35 Серыял «Таксістка».
9.35, 15.40, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.20 «Дачы адкаж».
11.20 «Развод па-руску».
12.05 «Да суда».
13.30 Серыял «Следзчы».
15.15 «Справа густы».
16.25 Серыял «Вуліцы разбітых ліхтары».

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт».
6.00, 11.40 «Нікеладзон на ТНТ».
7.30, 1.00 «Сябры». Серыял.
8.30, 18.00 «Універ». Сітком.
9.30, 13.00, 18.30 Серыял «Шчаслівая разам».
10.40 М/с «Губка Боб Квадратныя штаны».
12.30 М/с «Бэтмен: адважны і смель».
13.30, 22.00, 3.30 «Дом-2».
15.00 «Больш, чым сябар». Камедыя.
17.00, 19.00 «Нітэрны». Сітком.
17.30, 19.30 Серыял «Рэальныя хлопцы».
20.00 Камедыя «Пацалунак на удачу».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чхавай.
0.00 «Камедзі Клуб».
1.55 «7 рэчэй, якія трэба зрабіць да трыццаці гадоў». Камедыя.
4.40 «Камедыянты».

ІНТЭР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.40, 8.10, 8.40 З новай раніцай.
9.10, 5.10 Адзін у полі.
9.55, 6.35 Феврыя падарожжы.
10.15, 16.25, 0.35 Серыял «Простыя ісціны».
10.45, 16.00, 1.00 Серыял «Свая каманда».
11.10, 20.35 Серыял «Заручальны парсцёчкі».
12.45 Маст. фільм «Цены забытых продкаў».
12.40, 22.10 Маст. фільм «Рэкет».
15.15, 23.50 Судовыя справы.
16.55, 2.15 Серыял «Танга ўтраіх».
17.40, 1.25 Ток-шоу «Здоровенькі будзь».
18.25, 3.35 Серыял «Агонь каханя».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».
21.25, 5.45 Серыял «Невідзімкі».
23.30 Праўда жыцця.

КУЛЬТУРА

5.00 «Еўраныс».
9.00, 14.30, 18.30, 22.30 Навіны культуры.
9.15, 18.45 Галоўная роля.
9.30, 0.50 Праграма перадач.
9.40 «Парасон для малашка».
11.10 «Вячэрняе святло».
11.50, 17.35 «Гісторыя навукі».
12.40 Легенды Царскага Сяла.
13.10 «Мёртвыя душы». Серыял.
14.40 «Мах і Шэбестова на кнікуллах». М/с.
14.45 «Рыкі Ціці Таві». Самыя малодшы дожджык. М/ф.
15.15 «Дзяўчынка з акіяна». Серыял.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Чужыя пісьмы».
8.30, 14.30 Меладрама «Ноч пятага».
10.30, 16.30 Кінаапошні «Фантасма».
18.30, 0.30 Меладрама «Дама з сабакам».
20.00, 2.00 Кінафантазія «Фантасма».
20.30, 2.30 Маст. фільм «Незабудкі».
22.30, 4.30 Трагіфарс «Як жыць, карасі?».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць».
3.45 Камедыя «Чатыры таксісты і сабака».
5.30 Кінараман «Калі ты мужчына».
6.40 Трагікамедыя «Печнікі».
8.05 Меладрама «Канцэрт для двух скрыпак».
9.35 Кінараман «Гэта здарылася ў мінулы».
11.45 Меладрама «Раман пра закаханых».
13.55 Лырычная камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».
15.10 Мюзікл па-руску. «Вольны вецер».
17.15 Трагікамедыя «Русалкі».
19.45 Новы хіт. Камедыя «Чатыры таксісты і сабака-2».
21.55 Крымінальная меладрама «Чорная вуаль».
23.30 Кінараман «Кожны дзень доктара Калінінікава».

МТВ

5.00, 2.35 Music.
6.00 Стэрэа_раніца.
7.30, 1.15 Шалёныя продкі.
7.55, 16.30 Свабодны.
8.25, 11.10, 18.30 Алена з поліраплену.
8.55, 1.40 Магія Крыса Энджэла.
9.20 Праўда жыцця: Я ненавіджу свой твар.
10.10, 17.00 «Ранеткі». Сёння.
12.10 Ток круецішкі.
12.40, 22.50 News блок.
12.50, 21.30 «Сэкс у вялікім горадзе». Серыял.
14.05, 22.25 «Два з паловай чалавекі». Серыял.
14.05 «Усё лепшае ў табе». Серыял.
14.30, 19.00 «Каханне з першага погляду».
15.30, 20.50 Індустрыя моды: Хто ёсць хто.
18.00, 21.00 Хачу Маскву.
23.00 «Клініка».
23.25 «Распусная Каліфорнія». Серыял.
0.25 Наступны.
0.50 Тайныя спаксы курортнага гатэля.
2.05 Ікона відэагульні.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Чужыя пісьмы».
8.30, 14.30 Меладрама «Ноч пятага».
10.30, 16.30 Кінаапошні «Фантасма».
18.30, 0.30 Меладрама «Дама з сабакам».
20.00, 2.00 Кінафантазія «Фантасма».
20.30, 2.30 Маст. фільм «Незабудкі».
22.30, 4.30 Трагіфарс «Як жыць, карасі?».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць».
3.45 Камедыя «Чатыры таксісты і сабака».
5.30 Кінараман «Калі ты мужчына».
6.40 Трагікамедыя «Печнікі».
8.05 Меладрама «Канцэрт для двух скрыпак».
9.35 Кінараман «Гэта здарылася ў мінулы».
11.45 Меладрама «Раман пра закаханых».
13.55 Лырычная камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».
15.10 Мюзікл па-руску. «Вольны вецер».
17.15 Трагікамедыя «Русалкі».
19.45 Новы хіт. Камедыя «Чатыры таксісты і сабака-2».
21.55 Крымінальная меладрама «Чорная вуаль».
23.30 Кінараман «Кожны дзень доктара Калінінікава».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Прыгоды маленькага таты».
6.05, 10.05, 14.05 М/с «Самы маленькі гном». М/ф «Мілыя ў мяшкі».
7.00, 11.00 Казкі замежных пісьменнікаў. «Прыгоды барона Мюнхаўзена». Зборнік м/ф: «Прыходы на каток», «Метэар на рынку», «Нябесная гісторыя».
8.10, 12.00 «Урокі цёткай савы». «Урокі асцярожнасці». Зборнік м/ф: «Тыранія на сланечніку», «Пелічак-зацірач грабеньчык», «Раз, два — дружна!».
15.00 Маст. фільм «Марка краіны Гандзуплы».
16.05 М/с «Маўглі». «Ракуша».
17.00 Маст. фільм «Чужыя сляды».

ФІЛЬМ ДНЯ

«ПАДМАН» (зша, 2006 г.)
Ратучыся ад зрыдзата мужа, Эмілі аказваецца ў абдымак Дэйва, сябра мужа, і хвала некараляемай страсці закліпае іх абіах. Дэйв глядзі да слоў старога сябра пра тое, што Эмілі зусім не та, за каго сябе выкадае. І, сам таго не жадаючы, Дэйв аказваецца ўдзягнутым у смяротны кругавар рэанімацыі, здарыў падману.
Рэжысёр — Мэціо Коул Уайс. У ролях: Эмануэль Шрыкі, Мэт Лонг, Люк Мэбл, Пол Джэймс, Джо Пантальяна.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Чужыя пісьмы».
8.30, 14.30 Меладрама «Ноч пятага».
10.30, 16.30 Кінаапошні «Фантасма».
18.30, 0.30 Меладрама «Дама з сабакам».
20.00, 2.00 Кінафантазія «Фантасма».
20.30, 2.30 Маст. фільм «Незабудкі».
22.30, 4.30 Трагіфарс «Як жыць, карасі?».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць».
3.45 Камедыя «Чатыры таксісты і сабака».
5.30 Кінараман «Калі ты мужчына».
6.40 Трагікамедыя «Печнікі».
8.05 Меладрама «Канцэрт для двух скрыпак».
9.35 Кінараман «Гэта здарылася ў мінулы».
11.45 Меладрама «Раман пра закаханых».
13.55 Лырычная камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».
15.10 Мюзікл па-руску. «Вольны вецер».
17.15 Трагікамедыя «Русалкі».
19.45 Новы хіт. Камедыя «Чатыры таксісты і сабака-2».
21.55 Крымінальная меладрама «Чорная вуаль».
23.30 Кінараман «Кожны дзень доктара Калінінікава».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Прыгоды маленькага таты».
6.05, 10.05, 14.05 М/с «Самы маленькі гном». М/ф «Мілыя ў мяшкі».
7.00, 11.00 Казкі замежных пісьменнікаў. «Прыгоды барона Мюнхаўзена». Зборнік м/ф: «Прыходы на каток», «Метэар на рынку», «Нябесная гісторыя».
8.10, 12.00 «Урокі цёткай савы». «Урокі асцярожнасці». Зборнік м/ф: «Тыранія на сланечніку», «Пелічак-зацірач грабеньчык», «Раз, два — дружна!».
15.00 Маст. фільм «Марка краіны Гандзуплы».
16.05 М/с «Маўглі». «Ракуша».
17.00 Маст. фільм «Чужыя сляды».

ТЭЛЕВІДЗЕНЬ 5

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Чужыя пісьмы».
8.30, 14.30 Меладрама «Ноч пятага».
10.30, 16.30 Кінаапошні «Фантасма».
18.30, 0.30 Меладрама «Дама з сабакам».
20.00, 2.00 Кінафантазія «Фантасма».
20.30, 2.30 Маст. фільм «Незабудкі».
22.30, 4.30 Трагіфарс «Як жыць, карасі?».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць».
3.45 Камедыя «Чатыры таксісты і сабака».
5.30 Кінараман «Калі ты мужчына».
6.40 Трагікамедыя «Печнікі».
8.05 Меладрама «Канцэрт для двух скрыпак».
9.35 Кінараман «Гэта здарылася ў мінулы».
11.45 Меладрама «Раман пра закаханых».
13.55 Лырычная камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».
15.10 Мюзікл па-руску. «Вольны вецер».
17.15 Трагікамедыя «Русалкі».
19.45 Новы хіт. Камедыя «Чатыры таксісты і сабака-2».
21.55 Крымінальная меладрама «Чорная вуаль».
23.30 Кінараман «Кожны дзень доктара Калінінікава».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Прыгоды маленькага таты».
6.05, 10.05, 14.05 М/с «Самы маленькі гном». М/ф «Мілыя ў мяшкі».
7.00, 11.00 Казкі замежных пісьменнікаў. «Прыгоды барона Мюнхаўзена». Зборнік м/ф: «Прыходы на каток», «Метэар на рынку», «Нябесная гісторыя».
8.10, 12.00 «Урокі цёткай савы». «Урокі асцярожнасці». Зборнік м/ф: «Тыранія на сланечніку», «Пелічак-зацірач грабеньчык», «Раз, два — дружна!».
15.00 Маст. фільм «Марка краіны Гандзуплы».
16.05 М/с «Маўглі». «Ракуша».
17.00 Маст. фільм «Чужыя сляды».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Чужыя пісьмы».
8.30, 14.30 Меладрама «Ноч пятага».
10.30, 16.30 Кінаапошні «Фантасма».
18.30, 0.30 Меладрама «Дама з сабакам».
20.00, 2.00 Кінафантазія «Фантасма».
20.30, 2.30 Маст. фільм «Незабудкі».
22.30, 4.30 Трагіфарс «Як жыць, карасі?».

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Мужчыны не плачуць».
3.45 Камедыя «Чатыры таксісты і сабака».
5.30 Кінараман «Калі ты мужчына».
6.40 Трагікамедыя «Печнікі».
8.05 Меладрама «Канцэрт для двух скрыпак».
9.35 Кінараман «Гэта здарылася ў мінулы».
11.45 Меладрама «Раман пра закаханых».
13.55 Лырычная камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў».
15.10 Мюзікл па-руску. «Вольны вецер».
17.15 Трагікамедыя «Русалкі».
19.45 Новы хіт. Камедыя «Чатыры таксісты і сабака-2».
21.55 Крымінальная меладрама «Чорная вуаль».
23.30 Кінараман «Кожны дзень доктара Калінінікава».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Маст. фільм «Прыгоды маленькага таты».
6.05, 10.05, 14.05 М/с «Самы маленькі гном». М/ф «Мілыя ў мяшкі».
7.00, 11.00 Казкі замежных пісьменнікаў. «Прыгоды барона Мюнхаўзена». Зборнік м/ф: «Прыходы на каток», «Метэар на рынку», «Нябесная гісторыя».
8.10, 12.00 «Урокі цёткай савы». «Урокі асцярожнасці». Зборнік м/ф: «Тыранія на сланечніку», «Пелічак-зацірач грабеньчык», «Раз, два — дружна!».
15.00 Маст. фільм «Марка краіны Гандзуплы».
16.05 М/с «Маўглі». «Ракуша».
17.00 Маст. фільм «Чужыя сляды».

25 лютага 2011 г. ЗВЯЗДА

EUROSPORT

9.30, 13.00, 20.00, 1.30 Лыжныя гонкі. Чэмпіянат свету.
10.30, 11.45, 16.15, 21.00 Лыжныя дваябор'е. Чэмпіянат свету.
11.30 Лыжныя дваябор'е. Джайсан Ламі-Шапіо (Францыя).
17.45, 0.30 Скачкі з трампліна. Чэмпіянат свету.
21.30 «Алімпійскія гульні».
22.00 «Спартыўнае падарожжа».
22.05 Выбранае па серадах.
23.10 Конны спорт. Кубак свету.
23.10 Навіны коннага спорту.
23.15 Гольф. Чэмпіянат свету.
0.15 Гольф-клуб.
0.20 Якт-клуб.

TRAVEL TRAVEL

5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Сусветны падарожнік.
6.00, 19.00, 0.00 Цудоўныя пад

СЛУЦКІЯ ПРЫСМАКІ ПАВАЖАЕ ЎСЯКІ



Аператар лініі «Dominiti» для вырабы пельменю Наталля ЧАРНУШЭВІЧ.

гэта ўсё ж тэхналогіі, і ад таго, як мы падрыхтавалі поле, як пасеем сельскагаспадарчы культуры і як арганізуем догляд пасаваў, такі атрымаем вынік. Сёлетня адпаведна настройваем спецыялістаў, арганізуем іх вучобу з улікам мінусіўнага ўроку, і спадзяемся цалкам рэалізаваць планы, якія выношваем на гэты год.

— Але вернемся да тэмы перапрацоўкі. Ці ўдзяцца Слуцкаму мясакамбінату павялічыць яе аб'ёмы, і калі аб'ёмы растуць, то за кошт чаго?

— Аб'ёмы вытворчасці мы павялічылі летась значна, па выпуску валавой прадукцыі выйшлі на 113,5 працэнта (па прагнозных паказчыках і бізнес-плане было 110,3 працэнта). Нядрэнна працавалі на нарыхтоўцы сыравіны, у першую чаргу — свініны, якой да гэтага сур'ёзна не хопала. Праўда, давалося ісці і на закупку па імпарце, каб вытворчы канвеер працаваў без збойў. Распрацавалі таксама свае ўнутраныя мерапрыемствы, якія дапамаглі нараціць аб'ёмы вытворчасці за кошт павялічэння выхату прадукцыі з адзінкі сыравіны, пра што я ўжо ўпамінаў. Вось на гэтай базе і развіваемся.

— У кантэксце нашай размовы логічна будзе спытацца, ці з'явіліся ў вас за апошні год новыя рабочыя месцы і ці думаеце аб далейшым павелічэнні іх колькасці, маючы на ўвазе развіццё вытворчасці?

— Магчыма, я пакуль не паспеў пабудавать нейкую стратэгічную лінію, але магу сказаць, што пашырэння асноўнай вытворчасці не плануецца. Будзем аптымізаваць колькасць працуючых з улікам новых тэхналогій. Некаторы прыток спецыялістаў і рабочых спатрэбіцца пасля таго, як уядзем у дзеянне новы свінагадоўчы комплекс на 24 тысячы гадоў, які плануем пабудавать сумесна з італьянскай фірмай. Таксама ў бягучым годзе будзе пабудавана яшчэ адна малочнаварная ферма. А сёння патраба ў кваліфікаваных кадрах ёсць у нашых сельскагаспадарчых філіялах, там гэтая праблема даволі адчувальная.

— З усюаў вашых спецыялістаў прагучы лозунг: працуем з праверанымі пастаўшчыкамі сыравіны... Што гэта азначае?

— Мы працуем у сваёй сыравіннай зоне, каб палепшыць якасць сыравіны,

якую гаспадаркі пастаўляюць. Арыентуемся пры гэтым на стандарты, прапісаныя ў дзейных сістэмах ISO 9001-2001 і HACCP. Не закрываем вочы на праблемы, якія ёсць у гаспадарак, а надварот, патрабуем ад сваёй ветэрынарнай службы ў поўнай меры інфармаваць пастаўшчыкоў аб іх недапрацоўках. І тут таксама ёсць канкрэтныя вынікі.

— Чыста дырктарскае пытанне: калектыву. Вы можаце параўноўваць два калектывы — Слуцкага мясакамбіната і агракамбіната «Сноў»...

— Тут не менш працалюбівыя людзі, чым у «Снове». Магчыма, самааддача пакуль не на такім узроўні, як бы хацелася. У агракамбінате зараз атрымліваюць 80 цэнтнераў збожжавых з гектара і вырошчваюць свініну высокай якасці. Прадукцыю ведаюць і ў Беларусі, і ў Расіі. Калі мы знаходзіліся ў Маскве, то было вельмі прыемна гэта чуць. Не жадаю нікога пакрываць, проста ведаю патэнцыяльныя магчымасці калектыву Слуцкага мясакамбіната, дзе зараз працую. І я ўпэўнены, што яны — якіялі.

— Перад рэальным сектарам эканомікі пастаўлена задача да 2015 года

выйсці на ўзровень сярэдняга зарплату ў тысячы долараў...

— Сур'ёзна лібна. Мы выйшлі летась на сярэдняю зарплату ў 460 долараў, у снежні 2010 года яна складала 617 долараў. Далейшы яе рост залежыць, відаць, не ад мяне. Я буду старацца рабіць усё, каб людзі атрымалі гэтыя грошы. Але ўсе павінны разумець, што такія грошы павінны быць зароблены. Вось калі яны будуць свядома зароблены, мы выйдзем на гэты рубж.

— А ў якім стане сацыяльная сфера прадпрыемства?

— На балансе маём два інтэрнаты, летась сфарміравалі кааператыву індывідуальных забудоўшчыкаў «Гурман», дом будаўнічых аб'ектаў здаць ужо ў маі 2011 года. Зусім нядаўна прынята праграма развіцця малых гарадоў, Слуцк таксама трапіў пад пастанову аб крэдытаванні будаўніцтва жылля пад 1 працэнт. Таму будзем ствараць новы кааператывы.

Дзейнічае здраўпункт, дзе пастаняна дзяжурць фельдчар і працуюць стама-талагічны і фізіятэрапеўтычны кабінеты. Ёсць свая сталова. Плануем далей развіваць сацыяльную сферу.

кі час, каб разабрацца, чыё больш смачна, скажам так. Мы спадзяемся, што спажыўцы ацэняць той баспрэчны факт, што мы пры вытворчасці пельменяў не выкарыстоўваем аніякіх дабавак, яны ідуць чыста мяснымі. Не лянямся вазаць свае пельмені на ўсе выставы, дзгустыя, выязны гандаль, варым і даём спрабаваць усім ахвотным. Як правіла, просяць яшчэ.

У канцы мінулага года ўявілі ў асартымент яшчэ і равілі. Прадукт з «сямейства» пельменяў, але адноснавацца па колькасці мясной сыравіны і цеста. Мяс я бы трохи менш, таму прадукт больш танны (але не менш смачны і смачны), разлічаны на пакупніку, які арыентуецца перш за ўсё на цану. Прайшло зусім мала часу, як мы іх выпускаем, пакуль невялікія партыі і невялікай вагой — каля 6 грамаў. Паглядзіце, што такая спажыўца. На рынку шмат мясной прадукцыі, пакупнікі складана нечым здавіць, і даводзіцца ўвесь час быць у тварым, скажам так, пошуку.

Летась, у самым канцы года, разам з нашым інстытутам мяса-малочнай прамысловасці мы распрацавалі дакументы на кумпякі-хамоны ў Італіі, Іспаніі, але ў значнай ступені паўтарае нашы апыўчаныя дзедзьдзюльскія спосабы. І пры вытворчасці, больш працягла па часе, але «мяккі» пасол і не надта інтэнсіўнае выдленне, за-то працяглаю сушы. У выніку ўсяго гэтага кумпякі могуць захоўвацца доўгі час. Калі потым іх нарэзаць тонкімі лус-тэчкамі, яны маюць прыгожы яркі колер і далікатны смак. Таксама чакаем, што на наш якая наступіла заяўка. Калі сёння робім каўбасу «Доктарская», та заўтра — «Доктарская гурман» ці «Доктарскую новую» альбо не менш папулярныя «Рускую люк» ці «Ма-



Фармаўшчык Валянціна БАБЕНЯ — «аўтар» духмяных сыравэнджаных каўбас.



Расфасоўшчыца пельменяў Ніна МАКАЕД.



Так выглядае рабочае месца аператара пельменнага цэха Андрэя БАГДАНОВІЧА.

ЭКЗОТЫКА ЎСХОДУ Ў СЛУЦКІМ ВЫКАНАННІ

Намеснік галоўнага тэхнолага Ганна ВАСІЛЕНКА доўгі час працавала галоўным тэхнолагам, і суразмоўца яна — дасведчаная.

— Мясакамбінат выпускае надзвычай шырока асартымент, пачынаючы ад так званай сацыяльнай групы — зельцаў, салтысонаў, крывянак, ліверных каўбас і гэтак далей, і да сыравэнджаных каўбасных вырабаў, сыравэнджанай вэндліны, іншых далікатэсаў.

Тую ці іншую групу тавараў ставім на «патоку» і вызначаем аб'ёмы яе выпуску на канкрэтны дні тыдня ў залежнасці ад таго, які існуе пакупніцкі попыт на канкрэтны від прадукцыі — для гэтага аддзел маркетынгу праводзіць свае даследаванні. Як правіла, з выездамі ў гандлёвую сетку, з выездамі ў рознастайныя конкурсы, выставак. І дае нам інфармацыю, на якую прадукцыю больш «настроены» пакупнікі. Зыходзячы з гэтай інфармацыі, і плануем свой асартымент. А ён разлічаны на шырокае кола спажыўцоў, на разнастайныя густы і магчымасці.

— Вы не маглі б расказаць пра нейкія перавагі, якія пакупнікі аддаюць той ці іншай групе тавараў, і з чым вам даводзіцца лічыцца?

— Калі разглядаць у якасці прыкладу вараную каўбасную вырабу, то, у асноўным, для паўднёвага харчавання пакупнікі робяць упор на прадукцыю вышэйшага гатунку. Альбо на параўнальна таннае мяса-раслінныя каўбасы, каўбасы другога гатунку.

Але мы клоцімся пра ўсё сваё зямляюк, з розным густам. Летась уявілі мяска прадуктаў з выкарыстаннем мякка механічнай абвалкі птушкі. Сыравіна параўнальна не дарагая, таму і каўбасны вырабы — таксама. Яны смачныя, карыстаўца папытае, таму выпускаем іх сапраўды шмат.

— А калі паспрабаваць прааналізаваць прыярытэты гараджаніна і высокага жыжара, то ці праглядаюцца нейкія заканамернасці?

— Зразумела, што ў сельскай мясцоўскай лепшым попытам карыстаецца больш танная прадукцыя. А вось у гарадах разыходзіцца шырока асартымент. Праўда, таксама з пэўнай «разбегжы» — ад самых танных да самых дарагіх. Але ёсць прыклады, калі цана не мае асаблівага значэння, як бы адыходзіць на другі план. Летась мы ўявілі асартымент параўнальна недарагія слоенныя рулеткі «Сялянскі», «Дамашні», «Вясковы», «Банкетны» з выкарыстаннем субпрадуктаў — языкоў, пячонкі, мяса рулкі і галышкі. Яны прасаваныя, у формах, і належным чынам ацэнены пакупніком як гарадскім, так і вясковым. Бо атрымаліся нашы рулеткі нічым не горшыя за дарагую прадукцыю, і мы выпускаем іх вельмі многа. І нават збіраемся пашыраць выпуск слоеннай прадукцыі за кошт таго, што набудзем новыя прэс-формы.

— А як «пайшла» ваша параўнальная новая лінейка прадукцыі «Смак Усходу»?

— Мы асволілі, можна сказаць, новы для нашага спажыўца від прадукцыі, які дзякуючы выкарыстанню вострапахучых араматных спецыяльных кардынальна адноснавацца ад традыцыйнага беларускага перш за ўсё сваімі смакавымі якасцямі. Нам іншая тэхналогія прыгатавання, нават знешні выгляд іншы. Гэта прадукты з ялавічыны па рэцэптах кухні краін Паўночнага Каўказа, Сярэдняй Азіі, а таксама Татарстана, Турцыі. Вось адкуль у рэцэптуры ўсходнія спецыялісты, прыправы. У новую лінію прадуктаў увайшлі далікатэсы і сыравэнджаных каўбас з дыетычных відаў мяса з высокай харчовай і біялагічнай каштоўнасцю.

Скажам, «Суджук па-турэцкі» — падпрасаваная сыравэнджаная каўбаса «кольцамі» з ялавічыны і каніны з сапраўды ўнікальным смакам нацыянальнай кухні. Альбо Бастурма «Пікантная» сыравэнджаная, з абсыкамі. «Падгледзіць» яе на кухні нарадоў Паўночнага Каўказа. Асабліваць — абалонка з пхучых спецыялістаў. Але прысутнічае і знаёмы прысмак часнука. Ялавічына сыравяная «Араматная», «Ажурная» (бо ў бэльняк сетачцы з тлушчу-

сырцу) і вэнджана-вараная «Далікатная класік» таксама заўважаны пакупніком і занялі сваё ўстойлівае месца ў асартыментным пераліку.

— Але і пасля гэтага вы не перасталі здзіўляць спажыўцоў і калег далікатнымі стравамі з тонкім смакам. Мы маем на ўвазе хоць бы «Баварскую з чарашой».

— Лычыцца, што самая лепшая ў свеце каўбасы — гэта нямецкая, а самая лепшая сярод нямецкіх — баварская. Рухаем іх з самай свежай свініны і цяляціны з дабаўленнем водарных сумесяў і духмяных траў: чарашы (адсюль і назва), а таксама пятрушкі, кропу. І змяшчам у натуральную абалонку. Так што з пахам у нашай навінкі ўсё, што называецца, ў парадку. Са смакам — таксама, бо чарашы надзвычай багатая макра- і мікраэлементамі, караінам, вітамінамі, мінеральнымі рэчывамі, утрымлівае эфірныя алеі і фітанцыды, і чалавечыя рэцэптары ўспрамаюць гэтыя багачы. Каб не раскрываць усіх сакрэтаў, скажам толькі, што прадукт адбывае ў сабе лепшыя традыцыі Баварыі і экісклюзіўную рэцэптуру АТ «Слуцкі мясакамбінат». Мы хацелі, каб пакупнік адчуў нейкі смак паўвэнджаных каўбас.

Такія наватарскія падыходы былі і пры вытворчасці «Купецкай новай». Зараз гэты «раскручаны» прадукт, у ім шмат свінога мяса, з пазнавальным буйным малюнкам. Альбо беларускі нацыянальны прадукт — «Святончы пачастунак» — з буйнапачастунак свініны. У склад спецыяльнага адлюстравана, ён будзе прадукту свой адметны водар. Смачна — вельмі. Спадзяёмся, што будзе прадукту свой адметны водар.

Смачна — вельмі. Спадзяёмся, што будзе прадукту свой адметны водар.

— Якая дазваляе адрозніваць сацыяльную пакупніку?

— Такія наватарскія падыходы былі і пры вытворчасці «Купецкай новай». Зараз гэты «раскручаны» прадукт, у ім шмат свінога мяса, з пазнавальным буйным малюнкам. Альбо беларускі нацыянальны прадукт — «Святончы пачастунак» — з буйнапачастунак свініны. У склад спецыяльнага адлюстравана, ён будзе прадукту свой адметны водар. Смачна — вельмі. Спадзяёмся, што будзе прадукту свой адметны водар.

Складальнік фаршу Эла ПЕРАСЯЛІК працуе на кутары з аўтаматызаваным кіраваннем.



Напрыклад, «Саліям» — да трох месяцаў.

«У ЦЭХІ ПРЫХОДЗІЦЬ ЕЎРАПЕЙСКАЕ АБСТАЛЯВАННЕ»

Слова — выканаўца абавязкаў галоўнага інжынера Аляксандра КАБЫШУ.

Аляксандр Міхайлавіч сваю працоўную кар'еру на Слуцкім мясакамбінате пачынаў слесарам у аддзеле па ўкараненні новай тэхнікі і ў рамонтна-механічным цэху. А калі на камбінате пабудавалі новы кансервавы цэх, перайшоў туды майстрам. Праз тры гады прызначылі механікам каўбаснага цэха — а гэта новая прафесійная «кніжачка» для вышэйшага Гомельскага політэхнічнага інстытута. Трыццаць месяцаў выконвае абавязкі галоўнага інжынера прадпрыемства. Калі пазней мы пабывалі ў цэхах і ўбачылі, наколькі «густа» вытворчасць аснашчана сучаснай тэхнікай і наколькі інтэнсіўна яна выкарыстоўваецца, стала зразумела, высокая ступень адкаснасці маладога кіраўніка і падначаленых яму службав.

— У апошні час няспынна вядзецца тэхнічнае пераўзбраенне. Пачалі з набыцця імпортнай пельменнай лініі прадукцыі на 500 кг прадукцыі ў гадзіну. Паставілі нам яе знакамітая італьянская фірма — безумоўны лідар па вытворчасці такога абсталявання ў Еўропе. І мы хутка ацанілі яе перавагі. Пры прыгатаванні пельменяў выкарыстоўваецца вельмі хуткая, шокавая замарозка пры тэмпературы мінус 26 градусаў (усяго 15 хвілін), што дазваляе лепш захаваць спажывныя рэчывы ў прадукце ў поўным аб'ёме.

Потым часткова мадэрнізавалі ўчастак цэха сыравэнджаных каўбас. Куплялі і ўстанавілі адзінкавае абсталяванне — нямецкай кутары, шпрыцы і г.д.

На наступны перыяд — 2011—2015 гады — інвестыцыйная праграма вельмі напружаная. Плануем памяншаць лінію забойны свейны (на яе гатова адпаведная дакументацыя), а таксама абвалачны канвеер. Тым больш што ў апошні час змянілася тэхналогія абвалкі і жылкой. Усё гэта не танна, але ўзрастаюць патрабаванні да якасці, у тым ліку да якасці сыравіны, і перш за ўсё з боку нашага асноўнага, расійскага спажыўца. Хацелася б выхадзіць і на іншы замежны рынкі, і ўжо з гатовай прадукцыяй — такая задача ставіцца перад галоўнай кіраўніцтвам краіны. А на старым абсталяванні зрабіць гэта праблематычна.

План тэхнічнага пераўзбраення ў нас шырокі і разнастайны. На чарзе — замена камер сушкі, вэнджання і выслывання сыравэнджаных і сыравяных каўбас, а таксама мадэрнізацыя халадільнай гаспадаркі, што прывядзе да адназначнага палепшэння якасці прадукцыі. Мянюцца патрабаванні — мяняецца абсталяванне.

Не пакінем без увагі нашы ПСГ — буйныя падсобныя гаспадаркі, у нас іх тры. Гэта філіялы «Наша ніва» з цэнтрам у прыгарадных Васілішках, які ехаць з боку Мінска; «Граск» з цэнтрам у Граску, і філіял «Леткаўшчына» з цэнтрам у аднайменнай вёсцы. Мы ім адчуваем дапамагам, набываем механізмы і абсталяванне, падтрымліваем людзьмі. А зараз у Граску збіраемся будаваць яшчэ адзін свінакомплекс, але ўжо на 24 тысячы гадоў. Ён будзе працаваць па італьянскай тэхналогіі, фактычна з поўнай аўтаматызацыяй вытворчых працэсаў. Комплекс пасля ўводу ў дзеянне атэстуе еўрапейскія эксперты, а яго мяса будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам, што адкрые больш шырокую дарогу на рынку. Асноўную нагрукі на сябе возьмуць новыя тэхналогіі і механізмы, а калектыву наўрад ці перавысці 20 чалавек (на старым комплексе працуе 110 чалавек). Ён будзе абсталяваны бігазавай устаноўкай і забяспечыць сабе цяплом і таннай электраэнергіяй, а рэшту можна прадаваць у сеткі.

Кантракт падпісаны, будаўніцтва пачнецца ўжо сёлетня, мантаж абсталявання «пад ключ» выканаюць спецыялісты італьянскай фірмы-пастаўшчыка.

Патрэбна сказаць, што ў нас ужо ёсць уласны свінагадоўчы комплекс у вёсцы Гарадзішча, які мы прынялі з пагадоўкай 4 тысячы свейны. Цяпер давалі там пагадоўка на 18 тысяч, і зараз гэты адзін з нашых пастаўшчыкоў свініны, сыравінная база мясакамбіната. Так што адпаведны вопыт у нашых спецыялістаў ёсць. З ялавічынай складаней: усе нашы філіялы могуць даць толькі 6 тысяч гадоў, не больш.

І калі прагнаваць тэму новага будаўніцтва, то будзем



Таксама ўзводзіць у нашым філіяле «Наша ніва» буйную малочнаварную ферму. Мы хацелі б, каб нашы аграрныя філіялы ў перспектыве былі самаакупнымі, самадасцітковымі ў фінансавым плане, а вытворчасць малака — гэта таксама высокарэнтабельны, высокадаходны занятак.

— Як арганізавана абслугоўванне ўсяго вашага шматлікага абсталявання, Аляксандр Міхайлавіч?

— У службе галоўнага механіка ёсць падраздзяленні, якія абслугоўваюць канкрэтныя цэхі, замацаваныя за імі. Згодна з графікам планавана-папераджальных рамонтаў з рабочага цыкла выводзіцца тая ці іншая адзінка абсталявання. Загадва прадзвіжца адпаведная падрыхтоўка, таму ўсё выконваецца бігазавай устаноўкай, і забяспечыць сабе цяплом і таннай электраэнергіяй, а рэшту можна прадаваць у сеткі.

Кантракт падпісаны, будаўніцтва пачнецца ўжо сёлетня, мантаж абсталявання «пад ключ» выканаюць спецыялісты італьянскай фірмы-пастаўшчыка.

Патрэбна сказаць, што ў нас ужо ёсць уласны свінагадоўчы комплекс у вёсцы Гарадзішча, які мы прынялі з пагадоўкай 4 тысячы свейны. Цяпер давалі там пагадоўка на 18 тысяч, і зараз гэты адзін з нашых пастаўшчыкоў свініны, сыравінная база мясакамбіната. Так што адпаведны вопыт у нашых спецыялістаў ёсць. З ялавічынай складаней: усе нашы філіялы могуць даць толькі 6 тысяч гадоў, не больш.

І калі прагнаваць тэму новага будаўніцтва, то будзем

— Мы ведаем, што ў вас на «патоку» сто відаў паўфабрыкатаў. Гэта ж сапраўднае раскошша.

— Выпускаем іх розна — буйна і дробнакавалкавы, парцыяльныя, фаршы, катлеты, тыя ж пельмені і равілі. Лічым, што паўфабрыкатамі вялікая будучыня. Гаспадары нашы беларускія зараз усур'ёз занятыя на вытворчасці, і патрэбна дапамагчы ім аблегчыць побыт. Устанавілі новую лінію па упакоўцы паўфабрыкатаў у латкі фірмы «Рыял пак». Упакоўваем і фаршы, і сырыя каўбаскі, і буйнакавалкавы мясныя порцыі. Упакоўка зручная тым, што ёю можна карыстацца ў мікрахвалевых печках. Вы купілі яе ў магазіне ў замарожаным ці ахалоджаным выглядзе, дома без нейкай дадатковай апрацоўкі паставілі ў «мікрахвалевую» і давалі да гатунацца — вось і ўсё. Лінія дазваляе выконваць упакоўку гатовай прадукцыі таксама ў газавым і вакуумным асродкі, чым мы карыстаемся ў перспектыве.

Калі адхіліцца ад тэмы паўфабрыкатаў і гаварыць шырокі, то мы і зараз выпускаем сваю прадукцыю, часцей — каўбасныя вырабы, у газавым асродкі, што дазваляе павялічваць тэрміны захоўвання. Можам выконваць нават групавую упакоўку ў газавым асродкі — пакласці два ці тры кілаграмы сыравэнджаных каўбас у прыгожы мяшочак, і яна надоўга захавае свае ўласціва-

— Мы ведаем, што ў вас на «патоку» сто відаў паўфабрыкатаў. Гэта ж сапраўднае раскошша.

— Выпускаем іх розна — буйна і дробнакавалкавы, парцыяльныя, фаршы, катлеты, тыя ж пельмені і равілі. Лічым, што паўфабрыкатамі вялікая будучыня. Гаспадары нашы беларускія зараз усур'ёз занятыя на вытворчасці, і патрэбна дапамагчы ім аблегчыць побыт. Устанавілі новую лінію па упакоўцы паўфабрыкатаў у латкі фірмы «Рыял пак». Упакоўваем і фаршы, і сырыя каўбаскі, і буйнакавалкавы мясныя порцыі. Упакоўка зручная тым, што ёю можна карыстацца ў мікрахвалевых печках. Вы купілі яе ў магазіне ў замарожаным ці ахалоджаным выглядзе, дома без нейкай дадатковай апрацоўкі паставілі ў «мікрахвалевую» і давалі да гатунацца — вось і ўсё. Лінія дазваляе выконваць упакоўку гатовай прадукцыі таксама ў газавым і вакуумным асродкі, чым мы карыстаемся ў перспектыве.

Калі адхіліцца ад тэмы паўфабрыкатаў і гаварыць шырокі, то мы і зараз выпускаем сваю прадукцыю, часцей — каўбасныя вырабы, у газавым асродкі, што дазваляе павялічваць тэрміны захоўвання. Можам выконваць нават групавую упакоўку ў газавым асродкі — пакласці два ці тры кілаграмы сыравэнджаных каўбас у прыгожы мяшочак, і яна надоўга захавае свае ўласціва-

лочную традыцыйную», «Мартадэлу элітную», «Ласунак»... Адзін дзень пранумараваным і продаж сасіскі «Малочныя пакавыя» альбо сардэлікі «Свіняя калабка з сырам», а другі — «Па-купецкі з сырам», «Свіняя Прэміум» ці «Па-панску з кетчупам», «Данскія» ці шпіккі «Ліцыйскія». Такое абсалютна апраўданне і ўзгодненне з гандлем чаргаванне існуе і ў іншых групах — сыравэнджаных і сыравяных, варана-вэнджаных і паўвэнджаных вырабаў і гэтак далей. Шырокія магчымасці вытворчага канвеера дазваляюць нам зрабіць паліцу магазінаў разнастайнымі, прыявільнымі, здольнымі пранавяць тавар на любы густ. А дзякуючы ўзятую накірунку на натуральны і якасны прадукт — не расчараваць пакупніку, кожны раз дастаўляць яму задавальненне.

Асартыментны пералік мы пастаянна, кожны квартал, пераглядаем і абнаўляем. Выключаем з яго тое, што страціла інтарэс з боку пакупнікоў ці стала для прадпрыемства нерэнтабельным. Узаем уводзім прадукцыю, якая адноснавацца сыравіннай, смакавымі якасцямі, тэхналогіяй прыгатавання. Працуем у шчыльным кантакце з аддзелам маркетынгу, робім аналіз, які дазваляе арыентавацца ў попыце. Адным словам, падбіраем асартымент, які задавальняе, як мы лічым, пакупніку. І падабаецца нам, спецыялістам.



Фармаўшчыкі каўбасных вырабаў Людміла ШМАНАЙ і Ала РУБІС.



Уся сыравіна праходзіць праз радыялагічны кантроль інжынера Наталлі ДЗЯКАВАЙ.

— Як арганізавана абслугоўванне ўсяго вашага шматлікага абсталявання, Аляксандр Міхайлавіч?

— У службе галоўнага механіка ёсць падраздзяленні, якія абслугоўваюць канкрэтныя цэхі, замацаваныя за імі. Згодна з графікам планавана-папераджальных рамонтаў з рабочага цыкла выводзіцца тая ці іншая адзінка абсталявання. Загадва прадзвіжца адпаведная падрыхтоўка, таму ўсё выконваецца бігазавай устаноўкай, і забяспечыць сабе цяплом і таннай электраэнергіяй, а рэшту можна прадаваць у сеткі.

Кантракт падпісаны, будаўніцтва пачнецца ўжо сёлетня, мантаж абсталявання «пад ключ» выканаюць спецыялісты італьянскай фірмы-пастаўшчыка.

Патрэбна сказаць, што ў нас ужо ёсць уласны свінагадоўчы комплекс у вёсцы Гарадзішча, які мы прынялі з пагадоўкай 4 тысячы свейны. Цяпер давалі там пагадоўка на 18 тысяч, і зараз гэты адзін з нашых пастаўшчыкоў свініны, сыравінная база мясакамбіната. Так што адпаведны вопыт у нашых спецыялістаў ёсць. З ялавічынай складаней: усе нашы філіялы могуць даць толькі 6 тысяч гадоў, не больш.

І калі прагнаваць тэму новага будаўніцтва, то будзем

— Мы ведаем, што ў вас на «патоку» сто відаў паўфабрыкатаў. Гэта ж сапраўднае раскошша.

— Выпускаем іх розна — буйна і дробнакавалкавы, парцыяльныя, фаршы, катлеты, тыя ж пельмені і равілі. Лічым, што паўфабрыкатамі вялікая будучыня. Гаспадары нашы беларускія зараз усур'ёз занятыя на вытворчасці, і патрэбна дапамагчы ім аблегчыць побыт. Устанавілі новую лінію па упакоўцы паўфабрыкатаў у латкі фірмы «Рыял пак». Упакоўваем і фаршы, і сырыя каўбаскі, і буйнакавалкавы мясныя порцыі. Упакоўка зручная тым, што ёю можна карыстацца ў мікрахвалевых печках. Вы купілі яе ў магазіне ў замарожаным ці ахалоджаным выглядзе, дома без нейкай дадатковай апрацоўкі паставілі ў «мікрахвалевую» і давалі да гатунацца — вось і ўсё. Лінія дазваляе выконваць упакоўку гатовай прадукцыі таксама ў газавым і вакуумным асродкі, чым мы карыстаемся ў перспектыве.

Калі адхіліцца ад тэмы паўфабрыкатаў і гаварыць шырокі, то мы і зараз выпускаем сваю прадукцыю, часцей — каўбасныя вырабы, у газавым асродкі, што дазваляе павялічваць тэрміны захоўвання. Можам выконваць нават групавую упакоўку ў газавым асродкі — пакласці два ці тры кілаграмы сыравэнджаных каўбас у прыгожы мяшочак, і яна надоўга захавае свае ўласціва-

— Мы ведаем, што ў вас на «патоку» сто відаў паўфабрыкатаў. Гэта ж сапраўднае раскошша.

— Выпускаем іх розна — буйна і дробнакавалкавы, парцыяльныя, фаршы, катлеты, тыя ж пельмені і равілі. Лічым, што паўфабрыкатамі вялікая будучыня. Гаспадары нашы беларускія зараз усур'ёз занятыя на вытворчасці, і патрэбна дапамагчы ім аблегчыць побыт. Устанавілі новую лінію па упакоўцы паўфабрыкатаў у латкі фірмы «Рыял пак». Упакоўваем і фаршы, і сырыя каўбаскі, і буйнакавалкавы мясныя порцыі. Упакоўка зручная тым, што ёю можна карыстацца ў мікрахвалевых печках. Вы купілі яе ў магазіне ў замарожаным ці ахалоджаным выглядзе, дома без нейкай дадатковай апрацоўкі паставілі ў «мікрахвалевую» і давалі да гатунацца — вось і ўсё. Лінія дазваляе выконваць упакоўку гатовай прадукцыі таксама ў газавым і вакуумным асродкі, чым мы карыстаемся ў перспектыве.

Калі адхіліцца ад тэмы паўфабрыкатаў і гаварыць шырокі, то мы і зараз выпускаем сваю прадукцыю, часцей — каўбасныя вырабы, у газавым асродкі, што дазваляе павялічваць тэрміны захоўвання. Можам выконваць нават групавую упакоўку ў газавым асродкі — пакласці два ці тры кілаграмы сыравэнджаных каўбас у прыгожы мяшочак, і яна надоўга захавае свае ўласціва-



Расфасоўкай мясных прадуктаў займаецца Валянціна РОГАЦЕНЬ.



Расфасоўкай мя

ЗДЗІВІЦЬ НАТУРАЛЬНАСЦЮ ПРАДУКТУ



ХТО РОБІЦЬ ЛЮДЗЕЙ ГУРМАНАМІ?

Наступным нашым суразмоўцам стала галоўны тэхнолаг Ірына БЕЛАВУС.

— Усё ж нам складана зразумець, Ірына Анатольеўна, як штогод можна мяняць да 45 працэнтаў асартыменту.

— Мяняюцца адразу многія параметры: рэцэптура, склад і суднасныя сыравіны, дабавак, нават сама форма вырабаў. Летась у нас фактычна цалкам быў заменены увесь асартымент сыравэнджаных каўбас, і ў новым памяншлі знешні выгляд многіх з іх. Скажам, калі зараз выпускаем саліны з прыгожай назвай «Ад бабулі», то і форма адпаведная — тое самае кольца, якое некалі нашы бабулі вешалі дасушвацца на штакот. У форме традыцыйных кольцаў вырабляем «Сыравэнджаную Случку» са свініны, «Суджук па-турэцку», хоць гэта ўжо, вядома, традыцыі іншых народаў — сыравэнджаный прадукт з каніны і ялавічыны з дабаўленнем шпіку і даволі вострых прыпраў.

Мы працуем з разнастайнымі фірмамі, якія прапаноўваюць набор смакавых дабавак, гэта таксама можа станоўча паўплываць.

— **Безумоўна, пастаянная ўвага да асартыменту — адно з важных патрабаванняў рынку. Але як падчас такой калектыўнай апраўданай гонкі не панесці нейкія страты ў якасці прадукцыі?**

— Работа па забеспячэнні належнай якасці прадукцыі па сваёй сутнасці — комплексная, і пачынаецца з клопату пра сыравіну. Значыць, гэта перш за ўсё работа з сыравіннай зонай, заахоўванне гаспадарак у вырошчванні і здачы жывёлы высокай кандэцыі. Тут няма дробязяў, важна нават тое, як арганізавана адзінка жывёлы на мясакамбінат. Калі гаварыць каротка, то — каб без стрэсу для жывёлы. Нашы службы займаюцца ўсебаковай праверкай сыравіны, што паступае. Вось адсюль і пачынаецца панукоўка барыбары за якасць.

Уся працэдура належным і падрабязным чынам распісана ў дакументах двох сістэм, якія дзейнічаюць на камбінат — сістэмы менеджменту якасці на адпаведнасць патрабаванням СТБ ISO 9001—2009 і сістэмы кіравання якасцю і бяспекнасцю на аснове аналізу яе кантрольных крытычных крокаў — НАССР. Сістэмы ўплываюць на усё — на арганізацыю вытворчага працэсу, на ўзмацненне адказнасці аддзелаў і службаў за канкрэтныя часткі работ, на тэхнічнае пераўзбраенне цэхаў, на санітарыю і ў выніку — на якасныя параметры. У адпаведнасці з імі распрацаваны ўнутраныя стандарты прадпрыемства, і кожны член калектыву ведае, за што ён персанальна адказвае. А дзякуючы таму, што крытычныя кропкі знаходзяцца пад штодзённым кантролем спецыялістаў, мы можам своечасова ўплываць на вытворчыя працэсы. Зараз на парадак дня паўстае пытанне звядзення розных сістэм у адну — ISO 22000, каб пазбегнуць дублявання. Займаецца ўсім гэтым аддзел кіравання якасцю.

Днямі на базе каледжа Случкага сыркамбіната праводзіўся трохдзённый семінар для спецыялістаў харчовых прадпрыемстваў менавіта па пытаннях укаранен-

ня новай сістэмы ISO 22000, на якім былі і нашы прадстаўнікі. Зараз на конкурснай аснове выбіраем кансалтынгавую кампанію, якая будзе нас кансультаваць.

— **Такім чынам, можна сказаць, што інтэграцыя сістэм — рэзерв далейшага павышэння якасці?**

— Адувальны рэзерв. Лшч адным такім рэзервам стала шырокае тэхнічнае пераўзбраенне вытворчасці. Мы ў апошні час набываем сапраўды перадавое тэхналагічнае абсталяванне, якое дазваляе нам павышаць якасць мяса і каўбасных вырабаў. Падрабязна пра гэта сёння раскажаў Аляксандр Міхайлавіч. Я толькі адзначу, што за новым абсталяваннем, за ўсімі гэтымі куцарамі, мяшалкамі, ваўчкімі заўсёды стаіць удасканаленая тэхналогія. У прыватнасці, павышаецца хуткасць апрацоўкі мяса, значыць, захоўваюцца спажывучы рэсурсы. Адувальна пашырае нашы магчымасці той жа варачны кутар для вытворчасці ліверных каўбас і паштэтаў. Так што цэснае ўзаемадзеянне службаў галоўнага інжынера, галоўнага тэхнолага, іншых вядучых падраздзяленняў дазваляе знаходзіць рэзервы і выкарыстоўваць іх.

Працуем над упакоўкай прадукцыі, бо пакупнік заўсёды выбірае сплэчтку, як кажуць, вацыма. Нарошчваем магчымасці упакоўкаччай лініі.

Спецыялізацыя камбіната — сыравэнджаная і сыравяленая каўбасы. Але за астатні асартымент нам таксама не сорамна. Ні перад дарослымі, ні перад дзеткамі. Задумалі адкрыць сапраўдную лінейку дзіцячага харчавання. У нас ужо ёсць вараная каўбаса для дзяцей, сасіскі «АБВГДэйкі», і хочам наладзіць таксама выпуск пельменяў, спецыяльна для дзетак, па арыгінальнай рэцэптуры. Будучы выкарыстоўвацца мяса толькі высокай якасці, без дабавак, і не вострыя спецыі.



У гэтых працаўнікоў розныя прафесіі, але якасць прадукцыі залежыць ад кожнага з іх. На здымку — вопытныя майстры сваёй справы жылшчыцы Ала БАРЫСАВЕЦ, абвальшчык Уладзімір МІХАЛКОВІЧ, аператар Святлана ЛЕШЧАНКА, складальнік Ірына ПАПЛЕУКА, фармаўшчык Іна МАРТЫНОВІЧ.



Лабарант фізіка-хімічнага аналізу Дар'я СТАЛЬМАШОНАК праводзіць кантроль сыравіны на прысутнасць антыбіётыкаў.

мінулым тыдні ў сталіцы.

Сярод дасягненняў мінулага года — золата і срэбра міжнародных конкурсаў «Лепшая прадукцыя Беларусі ў Маскве-2010», «Аграпрэ-2010», «Наша марка» ў Санкт-Пецярбургу». Наогул жа пералік узнагарод даволі ўнушальны.

Мы толькі што вярнуліся з маскоўскай міжнароднай выставы «Прадэкспа». Лічу, што гэта самая буныякая такая выстава на тэрыторыі СНД. Праходзіць яна амаль тыдзень і збірае вялікае кола як удзельнікаў, так і наведвальнікаў. Мы убачылі там для сябе вельмі многа цікавага і карыснага. У першую чаргу цікавіліся навінкамі мясной прадукцыі, новым абсталяваннем, упакоўкай. Чаму мы асабліва цікавіліся ўпакоўкаччымі матэрыяламі? Прадукцыя беларускй вытворцаў — яна ўся высокай якасці, гэта бісспрэчна, гэта нават такі брэнд — «Беларускй прадукт харчавання». А на упакоўку варта звярнуць увагу. Рытмы вялікіх гарадоў, той жа Масквы (што мы адчулі таксама), настолькі высокія, што культура харчавання складаецца зусім па-іншаму. І пакупнік з удзячнасцю прымае любую прапанову ад вытворцаў і гандлю, скіраваную на тое, каб аблегчыць яго пошук. Напрыклад, вельмі папулярныя слайсерная нарэзка каўбас і гандаль мяснымі паўфабрыкатамі, упакаванымі ў газавым асяроддзі.

Начальнік аддзела маркетингу Вераніка **НЕНАЖЫВІНА**:

— Канкурэнцыя на рынку мясных і каўбасных вырабаў даволі жорсткая. Кожнае прадпрыемства змагаецца за свайго пакупніка, такія законы рынкавай эканомікі. Калі гаварыць аб нашай «знакавай» прадукцыі, то варта ўспомніць пра конкурс «Прадукт года», які стаў у Беларусі традыцыйным і вынікі яго падводзяцца з улікам думкі спажываўца. Два апошнія гады мы атрымлівалі дыпламы ў намінацыях «Мясныя далікатэсы» і «Сыравэнджаная каўбасы». Гэтым можна па праве ганарыцца. Пераможцаў ушаноўвалі на

Яны займаюць у чалавека мінімум часу, каб паесці. І ў той жа час нарэзка з дапамогай спецыяльнага слайсернага нажа на дробныя кавалачкі ці тонкія скрылікі, лустачкі дазваляе зрабіць больш разнастайным афармленне, і яго не дае працісціміма. Вось гэтаму ўсяму варта вучыцца, каб шырокі прымяняць у сябе.

Так, асноўны наш знешні партнёр — Расія, але адкрываем для сябе і новыя рынкі. Летась пачалі пастаўку прадукцыі ў Азербайджан — адправілі туды мясныя кансервы. А таксама ў новы для нас рэгіён Расійскай Федэрацыі — Дагестан.

Што датычыцца ўнутранага рынку, то прадукцыя пастаўляецца па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Галоўным чынам, у Мінскую вобласць. Складанасць у тым, што рынак сфарміраваны, у кожнай вобласці ёсць свае перапрацоўчыя прадпрыемствы, дастаткова моцныя. І канкуруюць з імі не проста. Пад асаблівай увагай трымаем сталічны рынак, працуем тут з буйнымі гандлёвымі сеткамі, гіпермаркетамі. У іх свае, чыста еўрапейскія падыходы да арганізацыі гандлю. Даводзіцца цалкам адпавядаць. У іх больш дакладна рэгламентуецца тэрміны і аб'ёмы паставак, асартымент і гатунковасць прадукцыі. Усё, што прадугледжана дагаворам, патрэбна выконваць своечасова і ў поўным аб'ёме. Іх зразумець можна: у кожнага перапрацоўчага прадпрыемства нейкія свае моцныя бакі, нейкія бяспропныя пазіцыі, і гандаль, можна сказаць, шляхам селекцыі вызначае сабе лепшых партнёраў. Стараемся быць у іх ліку.

Прадукцыя наша дазваляе гэта. Нядаўна выйшаў свежы нумар спецыялізаванага часопіса «Прадукт.ру», у якім рэдакцыя перад Новым годам правяла апытанне начальнікаў аддзелаў закупкі ці менеджараў самых буйных гандлёвых сетак па мясных таварах. Прыкладна з дзясці апытаных амаль кожны адзначыў у дзіце продажу нашай каўбасы «Браншвейгскай локс».

Свіняя па-добраму здзі-

віць спажываўца складае, для гэтага патрэбна вельмі пастарацца. Хіба што — натуральнасцю прадукту. Сваім важным дасягненнем лічым атрыманне пасля ўсебаковага кантролю сертыфіката на права маркіроўкі прадукцыі знакам «Натуральны прадукт». Маркіроўка ім паўфабрыкатаў, пельмені, шпік, гурдзіну. Гэта адзін з важнейшых накірункаў нашай работы — клопат аб натуральнасці прадукцыі. Яшчэ адзін, не менш важны — эксклюзіўнасць прадукту: стараемся для як мага большай колькасці відаў прадукцыі знайсці сваю «кізіюмку». Мае калегі прыводзілі намята таму пацверджанню.

«Абкатку» кожнага новага віду прадукцыі робім, як правіла, у сваім фірменным гандлі. Каб пакупнік хутчэй прывык да яго, бо да фірменнага гандлю больш звыкая ступень даверу. На навінкі робім зніжкі ў цане, і кожны тыдзень праводзім дзюстаўцы, збіраем водку пакупнікоў. Каб лепш зразумець, як прадукт «пайшоў», якія ў яго перспектывы і што варта «падшліфаваць». Эфектыўнасці такіх мерапрыемстваў, як і маркетынговых даследаванняў у цэлым, істотна дапамагае тое, што маем уласныя магазіны не толькі ў Случку, але і ў сталіцы, а таксама ў суседнім Салігорску і адным з цэнтраў беларускага Палесся — Жыткавічах. Летась адкрылі яшчэ адзін фірменны магазін у Случку. У гэтым годзе плануем зрабіць наступны крок у развіцці фірменнага гандлю, але пакуль не буда раскрываць усе сакрэты. Працуем зараз над тым, каб наша сетка фірменных магазінаў, аб'яднаных агульным брэндам, стала яшчэ больш прывабнай для пакупніка, п а з н а в а л ь н а й.



Начальнік аддзела маркетингу Вераніка **НЕНАЖЫВІНА** добра ведае, якая вялікая праца ўсёго калектыву за кожным з гэтых дыпламаў і медалей буйных айчынных і міжнародных выстаў.

ШЧЫРАЕ ДЗЯКУЙ, ЗОНА!

Намеснік генеральнага дырэктара па вытворчасці **Вольга БОЙКА**:

— Нашай асноўнай сыравіннай зонай з'яўляюцца: Случкі, Салігорскі, Старадарожскі, Любанскі, Клецкі, Капыльскі, Уздзенскі, Нясвіжскі і Чэрвеньскі раёны. Яны забяспечваюць стабільнасць работы прадпрыемства.

Са сваёй зоны імкнёмся ўзяць па максіму, працуем асабіста з кіраўніком кожнай гаспадаркі. У студзені план нарыхтоўкі жывёлы выкананы на 105 працэнтаў. На жаль, сыравіны ўсё роўна не хапае, асабліва ялавічыны. Бо параметры на гэты год закладзены такія высокія, што лёгкім ён не будзе. Таму шукаем іншыя крыніцы і магчымасці пастаўкі сыравіны.

Карыстаюся выпадкам, каб сказаць шчырае дзякуй фактычна ўсім калектывам СВК нашай сыравіннай зоны — гэта наша апора, яны даюць асноўныя аб'ёмы нарыхтоўкі жывёлы. Напрыклад, саўгас «Случк». (Асабліва адчуваюць уклад уносяць тэя гаспадаркі, дзе ёсць буйныя жывёлагадоўчыя комплексы ці проста адкормачнікі, яны, як правіла, даюць самую лепшую сыравіну.) А таксама СВК «Морач», «Грыцавічы» Клецкага раёна, племязвод «Чырвоная зорка» таго ж раёна, СВК «Старыца», ПСХ «Семежава», ААТ «Піонер Агра» Капыльскага раёна. З Любанскага раёна можна назваць «Урацкі», СВК «Рэчан», СВК «Атраднае», СВК «Опчы». Таксама патрэбна адзначыць і Салігорскі раён, перш за ўсё СВК «Новапалескі», СХЦ «Ярлічкічыны». У Старадарожскім — ААТ «Залужжа», СВК «Араса Агра».

Што датычыць свініны, то асноўныя аб'ёмы яе паставак забяспечвае свой свінакомплекс. Але хачу адзначыць Клецкі камбінормавы завод ААТ «Капыльскае» Капыльскага раёна, агракамбінат «Белая Русь» Уздзенскага раёна, ААТ «Бальшавік» Салігорскага раёна, ААТ «Лань-Нясвіж» Нясвіжскага раёна, ААТ «Залужжа», СВК «Паставы» Старадарожскага раёна. Тым не менш сыравіна пакуль недастаткова. Каб развіцца, пачалі завоз сыравіны з еўрапейскіх краін. Гэта дае дадатковыя крыніцы сыравіны, а тэхнолагам — магчымасць зрабіць больш разнастайным асартымент.



Гэтыя вакуумныя ўстаноўкі дазваляюць хутка і якасна падрыхтаваць мяса для тэрмаапрацоўкі. Тут працуе засольшчык **Вадзім ДУДУК**.



Кіраванне высокапрадукцыйнай шпігарэзай дараўнага рэзчыку мясараздуктў Ірына **ПРАХАРЭВІЧ**.

Рэпартаж з фірменнага магазіна

ФАНАТЫ СЛУЦКІХ ПРЫСМАКАЎ ЖЫВУЦЬ У МІНСКУ



— Ахалоджанае мяса ў вялікім асартыменце, — прапануе прадавец **Алена МАЛІАХАВА**.

Каб з новага мікрараёна Каменная Горка ездзіць на Мензялева, 25 па каўбасы і вяндліну Случкага мясакамбіната, трэба па-сапраўднаму паважаць гэтую гандлёвую марку. Што ж такога незвычайнага знайшлі жыхары сталіцы ў прадукцыі менавіта гэтага прадпрыемства?

У гандлёвай зале фірменнага магазіна «Случанка» мы ўзялі некалькі міні-інтэрв'ю.

— Жыву на гэтай вуліцы і прыходжу сюды рэгулярна, — раскажа Уладзімір Мікалаевіч Клімовіч. — У магазіне заўсёды свежыя прадукты і абслугоўванне — на ўзроўні. Я задаволены.

Гутарым з Тамарай Пятроўнай Малахавай.

— Патрадыць, якое прыжогое, сакавітае мяса. І тут заўсёды вельмі смачныя каўбасы. А яшчэ — дружны калектыв. Я рада за дачку, якая тут працуе прадаўцом.

— Мне падабаецца абслугоўванне. І тое, што заўсёды свежыя прадукцыя, якая сама па сабе вельмі смачная. Асабліва вараная і сыравэнджаная каўбасы, а таксама мяса, — адзначае міладзіяна, кідка апрапанутая маладая жанчына, якая назвала Ірыну Іванаўну.

— Важна, што прадавец заўсёды дае вычарпальную інфармацыю, і робіць гэта ахвотна. Да пакупніка тут ставяцца зацікаўлена. Я лобач працую і заходжу часта. Падабаецца ўсё.

Размова з загадчыцай магазіна **Марыяй УРБАНОВІЧ** атрымалася цікавай і насычанай. Марыя Дамітрыўна — вопытны гандлёвы работнік, шмат гадоў узначальвала спецыялізаванае прадпрыемства ў Паставах. Яна раскажа:



У гандлёвай зале «Случанкі».

Каля Палаца спорту, на бульвары Трактарабудуальнікоў, у Сцяпанцы і ў іншых шматлюдных месцах. Падчас гэтых мерапрыемстваў вельмі многа і актыўна працуюць з пакупнікамі. Людзі з вялікім разуменнем адносяцца, калі з імі размаўляеш, тлумачыш, ахвотна адказваеш на пытанні, у тым ліку па рэцэптуры прадуктаў, прапануеш пакаштаваць. Многія цікавяцца, як да нас ехаць. А ехаць вельмі проста — ад станцыі метро «Трактарны завод» два прыпынкі 84-м аўтобусам да Фролікава. А калі з праспекта Незалежнасці, то ад Акадэміі навук любым трайбўсам, які ідзе ў бок Дражні, тры прыпынкі. І праціці па малаўнічым скверы да паліклінікі...

— **Марыя Дамітрыўна, вы неж улічваеце канкрэтныя пажаданні пакупнікоў?**

— Можна сказаць, што з улікам прыярытэтаў, якія пакупнік аддае той ці іншай прадукцыі, мы працуем штодня. Вывучаем і аналізуем попыт. Улічваем і прамыя заказы, калі яны ёсць, а ў асноўным, проста ведаем, якія групы тавараў карыстаюцца папулярнасцю.

— **За кошт чаго вы ўсё ж трымаеце цэны ніжэй?**

— Для фірменнага гандлю прымяняюцца значна больш нізкія націжкі. На сыравэнджаных, сыравяленых каўбасы, на вяндліну гандлёвага націжкі ў фірменным гандлі — 15 працэнтаў, у той час, як у гандлі яна даходзіць да 30 працэнтаў.

— **А гэта прада, што ў вас можна купіць паўтушы кабанчыка?**

— Можна. Такія ахвотныя пастаянна знаходзяцца, і мы ідзём ім насустрач. Паўтушы не вельмі

спажываюць.

Асаблівым попытам карыстаюцца субпрадукты І і ІІ катэгорыі. Яны прадаюцца ў шырокім асартыменце.

— **Марыя Дамітрыўна, вы неж улічваеце канкрэтныя пажаданні пакупнікоў?**

— Можна сказаць, што з улікам прыярытэтаў, якія пакупнік аддае той ці іншай прадукцыі, мы працуем штодня. Вывучаем і аналізуем попыт. Улічваем і прамыя заказы, калі яны ёсць, а ў асноўным, проста ведаем, якія групы тавараў карыстаюцца папулярнасцю.

— **За кошт чаго вы ўсё ж трымаеце цэны ніжэй?**

— Для фірменнага гандлю прымяняюцца значна больш нізкія націжкі. На сыравэнджаных, сыравяленых каўбасы, на вяндліну гандлёвага націжкі ў фірменным гандлі — 15 працэнтаў, у той час, як у гандлі яна даходзіць да 30 працэнтаў.

— **А гэта прада, што ў вас можна купіць паўтушы кабанчыка?**

— Можна. Такія ахвотныя пастаянна знаходзяцца, і мы ідзём ім насустрач. Паўтушы не вельмі



У прадаўца **Кацярыны ГОЛУБ** вялікі вопыт выязнага гандлю прадукцыяй Случкага мясакамбіната.

вялікі, свініна ў асноўным беконная, па грашах атрымліваецца не вельмі дорага. Сёння ставіцца пытанне пра раздзелку ахалоджанага мяса на паўфабрыкаты прама ў гандлёвай зале. Кожны пакупнік мае магчымасць выбраць той ці іншы кавалек, сваім вачыма бачыць працэс раздзелкі.

— Разам гартаем кнігу водкуга і прапануем. «Прашу адміністрацыю адзначыць работу Наталлі Сібіравай (прадавец каўбаснага аддзела). Для яе характэрны высокі прафесіяналізм, веданне сваёй справы, жаданне працаваць. А гапоўнае — уважлівая адносіны да пакупніка. М.Н.Штамер, жыхарка вуліцы Даўгабродскай (канкрэтны адрас і тэлефон — тут і далей).

«Выказваю глыбокую ўдзячнасць магазіну «Случанка» за вялікі асартымент прадуктаў — заўсёды ўсё свежае, дзякуй. З.Б.Унігоўская, вул. Багдановіч».

Пенсіянерка **М.І. Бурдзілава** з вуліцы Фролікава дзякуе прадаўцам секцыі, якой кіруе **Наталля Леановіч**, за ўвагу і падрэспівае: такія людзі павышаюць імідж гандлёвага прадпрыемства. «Хочацца прыходзіць часцей».

Адным словам, «Случкія прысмакі паважаюць усё». Аксіёма нейка атрымліваецца. Магазін «Случанка» прыжыўся ў сталіцы, стаў сваім для тысяч удзячных спажываўцоў. Прада, нам здаецца, што такому шырокаму асартыменту, такой багатай выкладцы ўсё ж ценнавата ў параўнанні з невялікім памішаннем. І варта было б пашукаць магчымасць пашырэння гандлёвай плошчы. Гораду гэта патрэбна.

Публікацыю падрыхтавалі **Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ**, **Віктар ПАЗНЯКОЎ** і **Яўген ПЯСЕЦКІ** (фота).

Уважаемые акционеры ОАО «БЕЛНИИЛИТ»

29 марта 2011 года СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛНИИЛИТ» по адресу: ул. Машиностроителей, 28, 2 этаж, актовый зал.

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
 2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
 3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределения прибыли и убытков Общества.
 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
 5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
 6. Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций, утверждении решения о выпуске акций Общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики Беларусь.
 7. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
 8. Об участии Общества в Ассоциации литейщиков и металлургов.
 9. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
 10. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
 11. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 28, к. 232, с 22 по 28 марта 2011 г. (время работы с 8.15 до 17.00) либо 29 марта 2011 г. (с 8.15 до 12.00) по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 12.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 29 марта 2011 г. в 14.00. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 марта 2011 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: - акционеру Общества — паспорт, - представителю акционера — паспорт и доверенность.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТЕХНОПРИБОР»!

28 марта 2011 года СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Техноприбор», расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришнина, 96. Собрание пройдет по адресу: г. Могилев, ул. Гришнина, 96, здание столовой ОАО «Техноприбор».

- ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
 2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
 3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределения прибыли и убытков Общества.
 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
 5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2010 год.
 6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
 7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
 8. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
 10. Об утверждении органа печати Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Гришнина, 96 (центральная проходная) с 22 по 27 марта 2011 года (в рабочие дни с 8.00 до 16.00) либо 28 марта 2011 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания: с 14.00 до 15 часов 20 минут по месту проведения собрания на основании документа, удостоверяющего личность. Представитель акционера должен иметь доверенность, зарегистрированную в установленном порядке. Начало работы собрания: 28 марта 2011 года в 15 часов 40 минут. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 4 марта 2011 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 26 22 71

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»

25 марта 2011 года СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МАПИД», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205. Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (большой актовый зал).

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Об итогах работы Общества за 2010 год и плане работы Общества на 2011 год.
 2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
 3. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
 4. О выплате дивидендов за 2010 год.
 5. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2011 год и I-й квартал 2012 года.
 6. О работе Наблюдательного совета.
 7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии и утверждение размера их материального вознаграждения.
 8. О наделении Наблюдательного совета некоторыми полномочиями, отнесенными к компетенции общего собрания акционеров Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205А, к. 2 с 18 марта по 24 марта 2011 года (время работы с 8.30 до 17.30) либо 25 марта 2011 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.30 по месту проведения собрания. Начало работы собрания 25 марта 2011 года, 15.00. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 1 марта 2011 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: - акционеру Общества — паспорт; - представителю акционера — паспорт и доверенность.

Администрация. УНП 10008115

ОТЧЕТ Международного фонда развития сельских территорий об использовании своего имущества за 2010 год

Количество учредителей Международного фонда развития сельских территорий — 9, из них 8 — физические лица. Информация о стоимости имущества Международного фонда развития сельских территорий (далее — Фонд): - стоимость имущества, переданного учредителями при учреждении Фонда, составляет 43 650 000 белорусских рублей; - поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом Фонда, составляют 415 379 140 белорусских рублей и 67 063,60 евро; - поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, — 7 606 022 белорусских рубля; - доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой Фондом, — 37 273 583 белорусских рубля. Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе Фонда, составила 317 260 204 белорусских рубля. Фонд имеет филиалы: • Филиал Международного фонда развития сельских территорий, расположенный на территории Французской Республики по адресу: д. 5, улица Жозеф и Мари Хакин, 75116 Париж. • Филиал Международного фонда развития сельских территорий в г. Брагин, расположенный на территории Республики Беларусь по адресу: 247632, Гомельская область, г. Брагин, ул. Песочная, 1. Фонд является участником потребительского кооператива «Республиканский микрофинансовый центр», решение правления, Протокол Правления фонда № 5 от 23 июля 2009 г. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих организациях. УНП 80500817

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 5 апреля 2011 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в г. Гомеле под индивидуальное жилищное строительство

№ лота	Адрес земельного участка: г. Гомель	Кадастровый номер участка	Площадь (га)	Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений, инженерно-геологических условий	Начальная цена, бел. рублей	Сумма задатка, бел. рублей	Затраты на подготовку документации, бел. рублей	Условия продажи объекта, целевое назначение	Порядок предварительного ознакомления с земельными участками
1	2-й пер. Луговой, вблизи дома № 72 Б (участок № 1)	340100000008002130	0,1220	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож вне прибрежной полосы — 0,122 га	32 969 207	3 296 900	616 714	В собственности для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	Ознакомиться с документацией можно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление коммунальной собственности и приватизации горисполкома, кабинет № 4; с участками в натуре — по месту нахождения участка
2	2-й пер. Луговой, вблизи дома № 72 Б (участок № 2)	340100000008002131	0,1378	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож вне прибрежной полосы — 0,1378 га	37 238 989	3 723 800	616 714		
3	2-й пер. Луговой, вблизи дома № 72 Б (участок № 3)	340100000008002132	0,1417	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож вне прибрежной полосы — 0,1417 га	38 292 923	3 829 200	609 972		
4	2-й пер. Луговой, вблизи дома № 72 Б (участок № 4)	340100000008002133	0,1409	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож вне прибрежной полосы — 0,1409 га	38 076 731	3 807 600	599 527		
5	в районе ул. Интендантской	340100000003002362	0,0872	Ограничений в использовании нет	26 597 247	2 659 700	489 228		
6	Севастопольский, участок 1	340100000007005805	0,0792	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож, вне прибрежной полосы — 0,0792 га	31 572 288	3 157 200	406 235		
7	тул. Севастопольский, участок 2	340100000007005806	0,0780	Ограничения в использовании: водоохранная зона р. Сож, вне прибрежной полосы — 0,0780 га	31 093 920	3 109 300	393 260		
8	ул. Промышленная	340100000004001194	0,0962	Ограничений в использовании нет	16 612 922	1 661 200	699 066		

1. Организатор аукционных торгов — управленческие коммунальной собственности и приватизации горисполкома. 2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008г. № 462. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту в натуре. 3. Аукцион состоится 5 апреля 2011 г. в 15.30 в Гомельском горисполкоме по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не менее двух участников на каждый лот. 4. К участию допускаются физические лица, граждане Республики Беларусь, подавшие в комиссию следующие документы: заявление по установленной форме; заверенные банком копии платежных документов, подтверждающие внесение задатка в размере, указанном в извещении, на р/с 364240200239 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; УНП 400251518, управление коммунальной собственности и приватизации горисполкома. Кроме того, представляются: гражданином — копия документа, содержащего идентификационные сведения гражданина, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина — нотариально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт, представители граждан — документ, удостоверяющий личность. 5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия Гомельским горисполкомом решения о предоставлении победителю земельного участка. 6. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 30 марта 2011 г. включительно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление коммунальной собственности и приватизации горисполкома (каб. № 4). Заключительная регистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона по указанному выше адресу. Лоты 1–5 выставляются на аукцион повторно.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 77 69 35; 77 67 27; факс: 77 67 27. Информация размещена на сайте: www.gorod.gomel.by

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 5 апреля 2011 г. проводит открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ лота	Адрес земельного участка: г. Гомель	Кадастровый номер участка	Площадь, га	Целевое назначение — строительство	Качество земли	Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений, инженерно-геологических условий	Срок аренды (лет)	Затраты на подготовку документации, бел. рублей	Начальная стоимость, бел. рублей	Сумма задатка, бел. рублей
1	район индивидуальной жилой застройки «Романовичи», участок № 423 (по генплану)	340100000008002268	0,0900	для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	на землях сельскохозяйственного назначения не относятся	Условия: плодородный слой почвы снят и использован для благоустройства прилегающей территории. Ограничений в использовании нет.	99	1 036 972	4 313 678	431 300
2	район индивидуальной жилой застройки «Романовичи», участок № 450 (по генплану)	340100000008002269	0,0810			Условия: плодородный слой почвы снят и использован для благоустройства прилегающей территории. Ограничений в использовании нет.	99	1 132 966	3 882 310	388 200
3	район индивидуальной жилой застройки «Романовичи», участок № 452 (по генплану)	340100000008002270	0,0810			Условия: плодородный слой почвы снят и использован для благоустройства прилегающей территории. Ограничений в использовании нет.	99	995 374	3 882 310	388 200

1. Организатор аукционных торгов — управленческие коммунальной собственности и приватизации горисполкома. 2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту в натуре. 3. Аукцион состоится 5 апреля 2011 г. в 15.00 в Гомельском горисполкоме исполнительного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не менее двух участников на каждый лот. 4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию следующие документы: заявление по установленной форме; заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка в размере, указанном в извещении, на р/с 364240200239 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; УНП 400251518, управление коммунальной собственности и приватизации горисполкома. Кроме того, представляются: 4.1 представителю или уполномоченным должностным лицам юридических лиц Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 4.2 индивидуальные предприниматели — копии свидетельств о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 4.3 представители гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; 4.4 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; 4.5 представители иностранного юридического лица или гражданина — легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; 4.6 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители юридических лиц и граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность. 5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия Гомельским горисполкомом решения о предоставлении победителю земельного участка. 6. Горисполкомом может предоставляться расценка на срок не более 3 лет, в случаях когда размер платы за право заключения договора аренды земельного участка превышает 2 000 базовых величин для граждан и индивидуальных предпринимателей и 10 000 базовых величин для юридических лиц. Плательщик претендующий на получение расчески, до принятия горисполкомом решения о предоставлении земельного участка в аренду должен обратиться в горисполком о предоставлении ему расчески. 7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 30 марта 2011 г. включительно в управлении коммунальной собственности и приватизации горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а (каб. № 4). Заключительная регистрация участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4.

Контактные телефоны: 77 69 35; 77 67 27, факс: 77 48 85. Наш сайт — www.gorod.gomel.by

Пытальнік

ЛЬГОТЫ ЗАЛЕЖАЦЬ АД ПЕНСІІ

— Мой бацька не вярнуўся з фронту, і ў сувязі з гэтым ёсць пытанне: ці адношуся я да катэгорыі членаў сем'яў ваенаслужачых, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны? І ці маю я права на льготы? Д. А. МЕШЧАРАКОВ, *Талачынскі раён.*

— Членам сям'і ваенаслужачага, які загінуў падчас Вялікай Айчыннай вайны, Дзмітрый Аляксандравіч, з'яўляецца. Але іншая справа — права на льготы. «Льготы прадастаўляюцца толькі некаторым катэгорыям блізкіх людзей ваенаслужачых, што загінулі падчас Вялікай Айчыннай, — у прыватнасці, іх жонкам ці мужам, якія не ўзялі паўтормі шлоб, бацькам ваенаслужачых і іх дзецям, якія атрымлівалі пенсію па страце карміцеля, а ў сваю чаргу такая пенсія прызначалася дзецям-інвалідам з дзяцтва, — па тлумачэнні начальніка ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Іван Нагібін. — Прычым у апошняй нормы нашага заканадаўства ёсць тлумачэнне: дзяржава імкнецца падтрымаць тых, хто па аб'ектыўных прычынах не змог атрымаць права на працоўную пенсію».

У Мінску пражываюць 416 283 пенсіянеры
Колькасць пенсіянераў у сталіцы за 2010 год павялічылася на 11,3 тыс. чалавек. На выплату пенсій за 2010 год выдаткавана 2639,1 млрд рублёў. А сярэдні памер пенсій у горадзе ўзрос з 503 951 да 629 156 рублёў.
Алена КАСЬЯН, «Мінск—Навіны».

ТЕХНОБАНК

Открытое акционерное общество 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

Настоящим извещаем о проведении очередного (годового) Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в **очной форме** согласно протоколу Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 23.02.2011 № 15.

Дата проведения: **28 марта 2011 года.**
Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, д. 31, 2-й этаж (конференц-зал ОАО «Гостиница Планета»).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания при предъявлении документов, подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия представителя акционеров (документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; доверенность).
Время проведения заседания: с 11.00 до 14.00.

- Повестка дня Общего Собрания акционеров:**
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год.
 2. О распределении прибыли ОАО «Технобанк» за 2010 год.
 3. О нормативах распределения прибыли ОАО «Технобанк» на 2011 год.
 4. О выплате дивидендов за 2010 год.
 5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
 6. О локальных нормативных правовых актах ОАО «Технобанк».
 7. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».
 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

Для ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, обращаться в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон (8 017) 237 43 80.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010, УНП 100706562

ОАО «Витебский приборостроительный завод»

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 марта 2011 года в 14.00 по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 4 (актовый зал).

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития общества на 2011 год.
 2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.
 5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
 6. Об утверждении изменений в Устав общества.
 7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
 8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
 9. О возврате в собственность Республики Беларусь объекта гражданской обороны.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 21 по 30 марта 2011 года в рабочие дни (понедельник — пятница) по месту нахождения общества (приемная) с 8.00 до 17.00. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет. УНП 300048171

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Двухподъездный десятиэтажный дом по улице Нововиленская, 10 (на месте сноса)

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрированное Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331. Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, проспект Победителей, дом 89, корпус 2, пом. 10, каб. 18, 41 **Тел./факс В (017) 216 00 09.** Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни — суббота, воскресенье. В течение трех предшествующих лет ОДО «Айрон» как заказчиком строительства были построены следующие объекты: в 2008 году: 9-10-этажный 252-квартирный жилой дом со встроенными помещениями торгового-общественного назначения по ул. Игуменский тракт, д. 26 в г. Минске; в 2009 году: многоэтажный жилой дом № 11Д, не повышенной комфортности, со встроенными помещениями по ул. Высокая в г. Минске; в 2010 году: многоэтажный жилой дом № 11 со встроенно-пристроенными помещениями торгового-общественного назначения по ул. Связистов в г. Минске. **Информация о проекте строительства.** Цель строительства — строительство двухподъездного десятиэтажного дома по ул. Нововиленской, 10 (на месте сноса). Начало строительства — третий квартал 2009 года, окончание строительства — третий квартал 2011 года. Застройщиком получены: - разрешение на проведение проектно-испытательских работ — акт выбора земельного участка, утвержден председателем Мингорисполкома 10 января 2009 года; - положительное заключение Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома № 02-05/8 Ц от 05.02.2009 г.; - положительное заключение РУП «Госстройэкспертиза по городу Минску» № 0051-8-09 от 26.03.2009 г., с дополнениями № 1808-8-2009 от 21.01.2010 г.; - решение Минского городского исполнительного комитета № 1540 от 08 июля 2010 года «Об издании, предоставлении земельных участков и разрешении завершения строительства»; - свидетельство (удостоверение) № 500/12-1284 о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000007005491, расположенный по адресу г. Минск, ул. Нововиленская, 10, площадью 0,0161 га, для завершения строительства; - свидетельство (удостоверение) № 500/12-1285 о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000001005492, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, 10, площадью 0,4365 га, для завершения строительства; - свидетельство (удостоверение) № 500/12-1755 о государственной регистрации на право временного пользования на земельный участок с кадастровым номером 500000000007005681, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, 10, площадью 0,0123 га, для завершения строительства; - разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-209Ж-097/09 от 04.08.2010 г. **Объект долевого строительства — двухподъездный 10-этажный дом,** расположенный по ул. Нововиленская, 10 в г. Минске. Проектом предусматривается строительство 91-квартирного, двухподъездного, 10-этажного жилого дома, с цокольным этажом, теплым чердаком, здание оборудовано 2 лифтами фирмы OTIS и мусоропроводами. Наружные стены из поризованных керамических блоков (кирпич), кровля рулонная. Запроектированы гостевые вентостяжки на 30 машинмест. Предуспреживается утепление наружных стен системой «термошуба» с последующей окраской фасадными красками. Высота этажа 2,7 м. Оконные блоки — двухкамерные, стеклопакеты ПВХ, лоджии остеклены — однокамерные стеклопакеты ПВХ. В помещениях квартир чистовая отделка и покрытие пола проектом не предусматривается. Проектом предусматривается устройство детской площадки, устройство проездов и площадок из бетонной плитки, посадка кустарников, устройство газона, установка малых архитектурных форм в соответствии с проектом. На первом этаже жилого дома размещаются входные группы с помещением консьержа, многофункциональные помещения административно-общественного назначения. В цокольном этаже размещаются многофункциональные помещения административно-общественного назначения, инженерно-технические помещения жилого дома. **Генеральный подрядчик** по объекту строительства ООО «Дом-СтройАгент». Договор строительного подряда № 118/П от 22.07.2010 г. **Для привлечения дольщиков (физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридических лиц) к строительству по договору создания объектов долевого строительства предлагаются:** 1-комнатные квартиры площадью 34,64 кв.м и площадью 42,03 кв.м по цене 4671000 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча) белорусских рублей/1м². 2-комнатные квартиры площадью от 61,38 до 76,29 кв.м по цене 4513300 (четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемь) белорусских рублей/1м². **Условия оплаты** — первоначальный взнос 30% в течение 10 дней с момента подписания договора долевого строительства, оставшаяся часть оплачивается равными платежами до 30 июня 2011 года. **При оплате 100% стоимости изолированного помещения** в течение 10 дней с момента подписания договора — стоимость 1 кв. метра 1-комнатных квартир 4437450 (четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) белорусских рублей, 2-комнатных квартир 4297320 (четыре миллиона двести девяносто семь тысяч триста двадцать) белорусских рублей. **В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности, после ввода в эксплуатацию жилого дома и передаче дольщикам объектов долевого строительства, входят межквартирные лестничные клетки, лестницы, вентшахты, коридоры (за исключением коридоров составляющих вспомогательные площади по отношению к помещениям административно-общественного назначения), крыша, несущие, ограждающие несущие конструкции, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты, служащие целевому использованию здания. Окончательный состав общего имущества определяется Застройщиком по окончании строительства и отражается в перечне, прилагаемом к акту приемки объекта оконченного строительства. **Ознакомление дольщиков с проектными планировками квартир,** предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, проспект Победителей, д. 89, кор. 2, пом. 10, каб. 1. **Тел./факс В (017) 216 00 09. Официальный сайт www.airon.by.** Ознакомление дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству осуществляется по согласованию с застройщиком.**

У ДОБРЫ ЧАС, НОВЫ АЎТОБУС А 421 «РАДЗІМІЧ»!

КАЛІ хто наведваецца на Гомельскі аўтарамонтны завод, то не можа не звярнуць увагу на мемарыяльную дошку, устаноўленую на цэнтральнай праходнай падпрямства. Прысвечана яна былым работнікам завода, якія пад кіраўніцтвам першага дырэктара Ільі Федасенкі, камандзіра партызанскага атрада «Бальшавік», самааддана змагаліся супраць гітлераўскіх захопнікаў падчас Вялікай Айчыннай вайны. Група падрыўнікоў Федара Котчанкі, была вадзіцеля падпрямства, пусціла пад адгон браняпоезд і дзесяць чыгуначных эшалонаў з фашыстамі і ваеннымі грузамі. За гэтыя і іншыя подзвігі ён быў удастоены высокага звання Героя Савецкага Саюза.

Вызначыўся ў боях і сам камандзір партызанскага атрада, узнагароджаны ордэнамі Леніна і Чырвонай Зоркі, і яго баявы наместнік, таксама работнік завода Венядыкт Лісоўскі, які пасля вайны займаў пасады старшыні Гомельскага гарсавета і намесніка дырэктара аўтарамонтнага завода. Шмат гадоў працаваў на падпрямстве ўдзельнік Парада Перамогі 1945 года ў Маскве на Краснай Плошчы майстар па капітальным рамонтзе аў-



тубусаў Аляксандр Барысевіч, які, рызыкуючы жыццём, ездзіў на «палуртары» па франтавых дарогах і пасля стаў Героем Сацыялістычнай Працы.

Наогул жа першыя весткі аб стварэнні рамонтнай базы нешматлікіх аўтамабіляў у Гомелі адносяцца да пачатку трыццаціх гадоў мінулага стагоддзя, калі на базе стальных майстэрняў чыгучнікі былі арганізаваны майстэрні па рамонтзе аўтамабіляў. Па тым часе яны былі дастаткова добра абсталяваны. Меліся аддзелены наступныя: слясарнае, зварачнае, механічная апрацоўка металаў, кузня, участак зборкі матораў, аргэнтаў, шасі.

Вось на гэтай базе ў 1939 годзе і быў створаны аўтарамонтны завод, якому даручылі ў першыя дні вайны рамантаваць танкі. Але вораг насядаў на горад, і завод, як і іншыя падпрямствы, вымушаны быў эвакуавацца на ўсход. У Пензе ён наладзіў вытворчасць, неабходную таксама і для ваенных мэтаў. У канцы 1943 года падпрямства вярнулася ў разбураны горад на Сожы, дзе і адбылося другое яго стварэнне.

складзена адпаведная праграма. Для вывучэння попыту мы прадзілі ў Магілёўскую вобласць некалькі чаркаскіх аўтобусаў і, калі ўспэніліся, што яны запатрабаваны, прыступілі да планавай вытворчасці іх.

— Як гэта рабілася?
— У некалькі этапаў. На першым — прывозілі кузавы з унутранай аддзелкай, асобна — аргэраты, навішвалі іх на аўтобус — і атрымлівалася машына. Затым паступова, згодна з планам імпартазамышчэння, дастаўлялі ўжо «голыя» ўкраінскія кузавы, без элементаў, скажам так, запаявання іх, змяняючы беларускімі камплектуючымі. Далей — больш: два гады таму наш завод асаў выабр кузаваў аўтобусаў, і ўжо летас не завозілі іх з Украіны.

— А як з японскімі аргэратамі?
— Па-ранейшаму прымянялі. Унутраная аддзелка аўтобусаў была наша, беларуская электрыка, пнеўматыка і г. д.

— Такім чынам, атрымліваецца, што гэта ўжо — беларускі аўтобус?

— Абсалютна правільна, бо звыш 51 працэнта камплектуючых у ім — айчыннай вытворчасці. Мы пашырылі гаму аўтобусаў «Радзімч» (такія ў яго марка), і былі яны гарадскога і прыгараднага прызначэння, павышанай камфортнасці. Вызначальнай асаблівасцю іх у параўнанні з іншымі мадэлямі аўтобусаў такога тыпу з'яўляецца тое, што колькасць пасажырскіх месцаў тут — 20—25, вышэй рэсурс без капітальнага рамонтна (700 тысяч кіламетраў, расход паліва — 16 літраў на 100 км). Па умовах бяспекі яны адпавядаюць класам Еўра-2 і Еўра-3. Акрамя таго, у параўнанні з іншымі вытворцамі тэрміны нашай пастаўкі аўтобусаў

ры італьянскай фірмы FASSI.

Ёсць новая машына!
— Трэба меркаваць, што падобным чынам вы дабраўліся і да вытворчасці турыстычных аўтобусаў?

— Будзем лічыць, што гэта так. Наш калектыў заўсёды ў пошуках больш эфектыўнай работы. Вывучаючы сітуацыю на аўтамабільным рынку, мы прыйшлі да наступнай высновы: наш завод выпускае, у прыватнасці, аўтобус мадэлі «Радзімч-0921» як прыгарадны, прызначаны для перавозкі пасажыраў на невялікіх адлегласцях. Камфорту, скажам адразу, там малавата: праходы і сядзеньні ў салоне вузкія, няма вялікага багажнага аддзялення. Хаця жа на ім да Мінска ці Віцебска з Гомеля ці наадварот нязручна па вышэйназваных прычынах. Між тым, аўтапарк смела запускаяць падобныя машыны на вялікіх адлегласцях (300—400 кіламетраў), а пасажыры скардзятца: камфорту няма, стамляюцца толькі ў іх.

— Дык для такіх міжгарадных і турыстычных маршрутаў ёсць, Вадзім Уладзіміравіч, аўтобусы Мінскага аўтамабільнага завода...

— Правільна, ёсць такія вялікія лайнеры еўрапейскага класа 251 мадэлі на 52 пасажырскія месцы, як і аўтобусы 152 мадэлі, таксама зручныя, камфортныя. Ды толькі сёння яны не апраўдваюць сябе эканамічна, бо запаяюцца напалавіну, і ў выніку аўтапарк каму кожны рэйс прыносіць страты.

Значыць, прыйшла да нас ідэя — стварыць камфортны аўтобус, які б даваў прыбыткі, цалкам запаяўся. Паўтара года таму мы завазілі дакументацыю на адным з канструктарскіх бюро Львова (Украіна) і пасля ўзгадненняў летас на заводзе вырабілі аснастку. Ад падпісанна тэхнічнага задання да вырабу першага экзэмпляра аўтобуса прайшоў год.

— Цяжкасці былі?

— Пра стварэнні новай тэхнікі без іх не абыходзіцца, але на гэтым увагу завастаць не будзем. Сёння ў цэхах падпрямства ў рознай ступені гатоўнасці знаходзяцца ўжо 11 машын. Сёлетня намечана выпусціць іх да ста. Гэта немалая лічба. Некаторыя аўтапарк рэспублікі ўжо правялі зацікаўленасць да нашых аўтобусаў. Мяркую, будзем прадаваць іх і ў краіны СНД.



Ідзец зварачныя работы.

— Каго б вы назвалі ў ліку тых, хто ажыццяўляў указы праект?

— Напроста пытанне, бо назваць усіх, хто ўдзельнічаў у ім, цяжкавата. Пры колькасці персаналу падпрямства ў 300 чалавек 100 з іх — а можа, і больш — прыклялі для стварэння новай машыны свае намаганні. У гэтым плане я адзначаю бы (няхай толькі не крыўдзяцца іншыя) галоўнага інжынера Юрыя Буслына, начальніка вытворчасці Алега Цітарэнку, рабочых — электрзваршчыкаў, слесароў, маляроў Мікалая Гормана, Валерыя Спадабаева, Аляксея Кацуру, Сяргея Барадзіна і іншых. Дзякуй усім.

— Якая назва ў новага аўтобуса?

— Аўтобус А 421 «Радзімч». Згодна з правіламі ЕЭК Арганізацыі Аб'яднаных Нацый № 36, ён адносіцца да класа ІІІ. У ім 31 месца. Кузаў са сталевых труб, напэўна прыездны і задняй частка са шклапластыку, унутраная аб'юка — з прыгожым камбінаваным матэрыялам. Вентыляцыя салона натуральная і прымусовая з індывідуальнай падачай паветра, шкло — з таіраваным шклопакетаў. Сядзеньні мяккія — з рамнямі бяспекі. Ёсць аўдыё і відэасістэма, кандыцыянер, кухня, бак з вадой. Поўны камфорт, адным словам.

— А ў далейшым, Вадзім Уладзіміравіч, ці маеце вы намер пашыраць у гэтых аўтобусах імпартазамышчэнне?

— Абяваючыся. Па магчымасці, што ўжо і робім. А вось рухавікі ў іх і каробкі перадач — нямецкія, прыродні і задні масты — венгерскія, ды і кандыцыянер — іншаземнай вытворчасці.

— Так што ў добры шлях, новы аўтобус!

— Дзякуй за пажаданні.

УНН 400010779

ААТ «Гомельскі АРЗ»
246028 г. Гомель,
вул. Кірава, 123
(0232) 60-31-92, 57-01-05
E-mail: arz@mail.ru

Узлёты і падзенні

Пасляваеннае аднаўленне завода праходзіла ў вельмі складаных умовах. Калектыў спецыялізаваўся на капітальных рамонтах спачатку грузавых аўтамабіляў — «АМО-3», «ГАЗ-АА», ЗІС-5», «ЗІЛ-164», а затым і легкавушак — М-20 «Победа», ГАЗ-24 «Волга», М-21, мікрааўтобусаў «РАФ-977», пасажырскіх аўтобусаў «ЗІС-155», «ЗІЛ-158», «ЛАЗ-695Е».

— Паступова завод тэхнічна абнаўляўся, праводзіў мадэрнізацыю вытворчасці, пашыраў свае магчымасці, — расказвае дырэктар падпрямства Вадзім САЛІВЕЙ, — і дабіўся таго, што пачаў рабіць аднаўленчы рамонт усіх аўтобусаў сямейства ЛАЗ, а таксама аўтобусаў «ЛАЗ», «Карус-260» — 280 (венгерскія), мікрааўтобусаў «РАФ-2203», «ЕРАЗ-762», аргэраты і рухавікоў да іх, гідрамеханічных перадач ГМ-3-80 і ГМП-2.

Машыны гэтыя дастаўляліся да нас на рамонт з аўтапаркаў не толькі Беларусі, але і Украіны, Расіі і нават Малдавіі. Завод быў на вышыні: заносіўся на абласную Дошку гонару, узнагароджваўся Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пераходнымі Памятнымі Сцягам ЦК КПБ, Савета Міністраў БССР, Белсаўпрафа і ЦК ЛКСМБ і г. д. Аб фінансавым становішчы ўжо не давядзіцца гаварыць: у тым часе яно было даволі ўстойлівым.

Але вось распалася адзіная вялікая краіна — СССР — і малюнак катэгарычна змяніўся. Вядома ж, у горы бок. У тых умовах цяжка было ўсім падпрямствам, бо, акрамя іншага, парушыліся эканамічныя сувязі, бюджэт не планавалася на той момант (размова ідзе пра 1993 год). Пачала знікаць, набіраючы негатыўныя

тэмпы, тая ніша, якая давала заводу заробкі.

— Што вы маеце на ўвазе, Вадзім Уладзіміравіч?

— Ды тое, што калектыву амаль не паступала заказу з аўтатрансартных падпрямстваў на рамонт машын і аўтобусаў, бо яны самі пачалі рабіць яго.

— І што з гэтага атрымалася?

— Вядома ж, капітальны, аднаўленчы рамонт ім быў не пад сілу, як гэта рабілі мы, а дробны і сярэдні, які, безумоўна, быў больш танным, але не даваў належнай якасці. Напэўна, няправільны курс быў узяты, калі гаварыць па вялікім рахунку, але іншага выйсця ў тых умовах, відаць, не было. І гэта працягвалася не год — два.

А жыць трэба было, і кіраўніцтва завода пачало шукаць сваю нішу, каб задзейнічаць калектыў. У тым сэнсе, што калі няма рамонтных работ, дык неабходна нешта вырабляць самім. Пачаліся камандзіроўкі на падобныя падпрямствы краін СНД для азнамлення з вопытам суседзяў. Асабліва ўвагу звярнулі на дзейнасць украінскага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Чаркаскі аўтобус» (раней гэта быў такі ж аўтарамонтны завод, як і наш). Ён ужо ў той час (2004-2005 гады) выпускаў да трыхсот аўтобусаў малага класа гарадскога і прыгараднага прызначэння на базе японскіх дызельных рухавікоў з турбааддувам фірмы ISUZU, каробак перадач, прыродні і задні масты. Вось мы і пачалі вывучаць вопыт гэтага падпрямства з магчымасцю зборкі на сваіх вытворчых плошчах такой ж тэхнікі.

Перамоў вядліся на ўзроўні Міністэрства транспарту і камунікацый рэспублікі, у выніку чаго была



Так выглядае новы аўтобус.

спажываць мінімальныя — 30 рабочых дзён. Мець з намі справу кліентам выгадна яшчэ таму, што прымяняем біюкую сістэму аплаты, уключаючы і паслугі па крэдытаванні, робім сэрвісна-гарантыйнае абслугоўванне тэхнікі. Толькі з 2005 па 2009 год мы вырабілі і рэалізавалі 1 185 аўтобусаў розных мадыфікацый.

Скажу яшчэ і пра тое, што ў выніку супрацоўніцтва з японцамі мы пачалі сабраць і прадаваць камплекты грузавых аўтамабіляў ISUZU грузавымальнасцю 4,5 тоны, устаўляючы на іх ідэальныя маніпулята-

Крынічка
«Цякла тут з лесу невялічка
Травой зарасшая крынічка»
Якуб КОЛАС.
Рубрыку вядзе Валіяціна ШПІЛЕЎСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 8 (387)

Госця з Японіі

«Што за рэпа пад назвай «Какабу» і «Гейша»? Ці можна вырабіць гэтыя культуры ў нас?»
М. МЫСЛІВЕЦ, г. Дзяржынск.
Какабу — гэта скараспелая форма рэпы, якая адносіцца да японскіх рэп, якія ў пашане ў мясцовых жыхароў. Родам з Японскіх астравоў, лічыцца больш акультурнай расліннай, чым наша рэпа, паколькі мае ядомыя салатныя лісты. Караняплоды яе вызначаюцца высокай цукрыстасцю, мяккай, без спецыфічнага «рэпага» смаку. Вегетацыйны перыяд — 45—55 дзён.

У краінах Паўднёва-Усходняй Азіі какабу вырошчваюць як скараспелая гародніна, наватштат радыскі, але папулярнасцю карыстаецца ў сабе на радзіме — у Японіі. Там яна лічыцца адной з галоўных агароднінных культур. Японскімі селекцыянерамі створана больш як 300 гатункаў і гібрыдаў, і толькі дробнаплодную форму, у прыватнасці какабу, можна паспяхова вырошчваць у нас. Яе вырошчваюць у адкрытым грунце, і ў цяпліцах.

Пад укрывамі рэпу какабу пачынаюць сеяць ранняй вясной і заканчваюць у сярэдзіне ліпеня. Схему высеву — 10х15 або 15х15, насенне засыпаюць на глыбіню 1—1,5 см. Какабу вельмі патрабавальная да вільготнасці глебы і паветра. Пры рэгулярных палівах караняплоды робяцца больш сакаватымі і мяккімі, а лісты больш хрумсткія. Пры недахопе вільгаці яны грубеюць і набываюць смак, які характэрны для еўрапейскай рэпы, а лісты робяцца больш жорсткімі. Выбіраюць гэту культуру выбарчана, калі яна дасягае ў дыяметры 6—8 см. З уборкай спазняцца нельга, таму што перарослыя караняплоды менш смачныя. Какабу можна захаваць у халадзільніку на працягу 2—3 тыдняў, лісты — не больш як тыдзень.

Гейша — гатунка рэпы какабу, введзены расійскімі вучонымі з японскага ўзору. Вызначаецца скараспеласцю, цюлькванасцю. Лісты салатнага прызначэння, змяшчаюць вялікую колькасць аскарыбінавай кіслаты і каратіну. Караняплод кругла-авальнай формы, белы, вельмі сакаваты з салодкай мяккацю без спецыфічнага смаку рэпы.

Гатунка ранняспелы — вегетацыйны перыяд ад усходу да спажывецкай спеласці 45—60 дзён. Рэкамендуецца для вырошчвання як у адкрытым, так і ў ахаваемым грунце.

Агрэхтэхніка японскіх рэп, якія рэкамендуецца для вырошчвання ў нашых гатунках умовах, практычна не адрозніваецца ад еўрапейскіх. Яны могуць расці на любых глебах, аднак даюць высокую ўраджай толькі на ўрадлівых і рыхлых, багатых на гумус, на кіслых — паражыцца кілой. Таму ўвосьне зямлю пад іх трэба валнаваць альбо вясной унесці драўніны попель (100 г на 1 кв. м).



Далікатная гліцынія

«Раскажыце, калі ласка, пра гліцынію. Кажуць, што ёй патрэбны асаблівы ўмовы. Ці варта высаджваць на ўчастку такую далікатную расліну?»
Караліна ЛІСІЦА, Чэрвеньскі раён.
Гліцынія — адна з найбольш прыгожых ліан, вельмі эфектных у перыяд цвіцення. Дакераматыўная сваяй прыгожай далікатнай лістотай, якая ўвосьне прымае залатыста-жоўтую афарбоўку. Яе лацінская назва Wisteria названа ў гонар амерыканскага прафесара анатоміі Каспара Вістара. У прыродзе распаўсюджана ў субтрапічных раёнах Паўночнай Амерыкі і Усходняй Азіі. Гліцынія кітайская, японская, куставая найбольшае распаўсюджанне атрымала на поўдні Расіі: у парках і гарадах паўднёвага Крыма і Каўказа, дзе жыве і разнакасава самаева. Добра зімуе ў Закарпацці, у Кіеве — толькі пры надзейнай аховы.

Між тым гліцынію можна вырошчваць як калічачную культуру. У кватэры расліна з цягам часу дасягае столі, і яе прыядзінцы падразаць ці абнаўляць. З надыходам цёплых дзён летам гліцынію выносяць у сад, на балкон, веранду. Вялізныя прыгожыя шапкі кветак гліцыніі, на жаль, непрыгодныя для рэзвання, таму што хутка вянуць.

Гліцынія, або вистория кітайская, — прыгожая расліна, якая ўецца, — не самы лепшы варыянт для пакававага вырошчвання, але, калі завоўваць пэўныя ўмовы ўтрымання гэтай расліны, можна расці і цвісці ў пакоі. Лісты ў яе пакрыты густым апішчэннем, з узрастаннем яны робяцца амаль голямы. Шматлікія кветкі сабраны ў кісцепадобныя суквецці калія 20 см у даўжыню. Афарбоўка кветак светла-лілавая, блакітная, ружовая або белая.

Гліцынія — святлолюбівая расліна. Летам яе ставяць на акно, якое выдзіцца на поўдзень, або выносяць на вуліцу на прамое сонца. Тады ў канцы зімы — пачатку вясны гліцынія хутка зацвіце.

Што з чым не павінна суседнічаць

Мы гаварылі і будзем яшчэ гаварыць пра суседства на градках — пажаданае і не зусім. Сёння мы паразважым крыху аб тым, насенні якіх раслін нельга садзіць побач, каб захаваць гатунковыя якасці кожнага з іх.

Культуры дзеліцца на самаапыляльныя (тамат, фасолія, боб, гарох) і перакрываюцца апыляльныя (агуркі, гарбузы, кабачкі, цыбуля, капуста, морква, буракі). Самаапыляльныя нядрэнна захоўваюць гатунковыя якасці пры атрымліванні насення на сваім агародзе. Аднак у сухое і гарачае надвор'е ў раслін, якія растуць побач, можа назірацца пераапыленне. Найбольшы ўклад у пераапыленне ўносяць моцныя вецер і наскомыя (пчо-лы, мяялі, тлі, трыпсы і г. д.). Таму нельга высаджваць побач розныя гатункі аднолькавых раслін.

Значна зніжаецца якасць

Абрэзка ягадных кусты

Міне зусім няшмат часу — і завершыцца справа дачныя. Адно з першых клопатаў — абрэзка ягадных кустоў. Справа ў тым, што ўсе віды парэчак і агрэст літаральна пасля некалькіх дзён цяпла пачынаюць вегетацыю. І, вядома ж, трэба паспець зрабіць абрэзку да распускання пупышкаў.

Абрэзка агрэсту
У маладым узросце яго абрэзаюць, як і маладыя кусты чорных парэчак. Кусты агрэсту маюць патрэбу ў выдзеленым клубным аднагодковым парэчак. Каб куст моцна не загущаўся, штогод з прыкаранёвых парэчак пакаідуць толькі 1—2 найбольш моцныя і зручна раз-

мешчаныя ў кусте. Іх краніруюць. Абрэзку дарослых кустоў агрэсту звычайна пачынаюць з абразання сухіх, паламаных галін, а тых, якія нізка апущаны і пераапрацоўваюць апрацоўчы глебы пад кронай куста, пакарочваюць на найбольш моцна і зручна размешчаныя бакавыя адгалінаванні. Кожны год крыху пароджваюць, выдлачваюць малапрадуктыўныя і загущаныя галінкі. Запішчыце парадкавыя стымлюючыя з'яўленне вялікай колькасці аднагодковых прыкаранёвых парэчак, што ў значнай ступені ўскладняе абрэзку.

Абрэзка чорных парэчак
На наступны год пасля пасадкі саджанцаў чорных парэчак звычайна вырастае некалькі моцных аднагодковых парэчак. З іх пакаідуць найбольш моцныя прыкаранёвыя, а слабарызныя абрэзаюць. У пакінутых парэчак абрэзаюць 5—6 верхніх пупышак для добрага разгалінавання. У далейшым праводзяць абрэзку, пакаідуць 3—4 аднагодковыя прыкаранёвыя парэчкі, у якіх зноў абрэзаюць 5—6 верхніх пупышак.

У правільна сфарміраванага 4-5-гадовага куста чорных парэчак павінна быць 16—20 рознаўзростаўных прыкаранёвых галінак. Пры абрэзцы кустоў чорных парэчак у першую чаргу абрэзаюць усе паламаныя, хворыя галінкі і аднагодковыя прыкаранёвыя парэчкі, акрамя 3—4 раўнамерна размешчаных у кусте. Абразаюць у першую чаргу галінкі, якія ляжаць на зямлі і пераапрацоўваюць апрацоўчы зямлі пад кустом.

На наступны год пасля пасадкі саджанцаў чорных парэчак звычайна вырастае некалькі моцных аднагодковых парэчак. З іх пакаідуць найбольш моцныя прыкаранёвыя, а слабарызныя абрэзаюць. У пакінутых парэчак абрэзаюць 5—6 верхніх пупышак для добрага разгалінавання. У далейшым праводзяць абрэзку, пакаідуць 3—4 аднагодковыя прыкаранёвыя парэчкі, у якіх зноў абрэзаюць 5—6 верхніх пупышак.

У правільна сфарміраванага 4-5-гадовага куста чорных парэчак павінна быць 16—20 рознаўзростаўных прыкаранёвых галінак. Пры абрэзцы кустоў чорных парэчак у першую чаргу абрэзаюць усе паламаныя, хворыя галінкі і аднагодковыя прыкаранёвыя парэчкі, акрамя 3—4 раўнамерна размешчаных у кусте. Абразаюць у першую чаргу галінкі, якія ляжаць на зямлі і пераапрацоўваюць апрацоўчы зямлі пад кустом.

Радзька пераапыляецца з радзькай і дзікай радзькай. Гарбузы, кабачкі, патысоны лёгка пераапыляюцца паміж сабой.

Перац салодкі можа пераапыляцца з перцам вострым (горкім).
Пажадана, каб была прастаравая ізаляцыя 50—100 м для таматаў, фасолі, баклажанаў, гароху.

ОАО «МОЛОДЕЧНОЛЕС»

СООБЩАЕТ, что 30.03.2011 года в 11.00 по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106, СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Молодечнолес».

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году и определение основных направлений деятельности Общества в 2011 году.
 - Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за 2010 год.
 - Распределение прибыли (покрытие убытков) Общества за 2010 год. О выплате дивидендов за 2010 год.
 - О направлении использования прибыли Общества в 2011 году и I квартале 2012 года.
 - Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
 - О вознаграждении членов Наблюдательного совета ОАО «Молодечнолес» и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
 - Об увеличении уставного фонда ОАО «Молодечнолес».
 - О дополнительном выпуске акций ОАО «Молодечнолес».
 - О внесении изменения в Устав ОАО «Молодечнолес» и утверждения его в новой редакции.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106 с 25 по 29 марта (с 9.00 по 16.30) либо 30 марта с 9.30 до 10.00.
Начало работы собрания — 30 марта 2011 года в 11.00.
Регистрация участников с 9.00 до 10.30 по предъявлению документа, подтверждающего личность, а представителю государства и доверенности.
Тел. для справок 8 (01771) 3 52 32. УНП 60006688

25 марта 2011 г. в 15.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛДОРТЕХНИКА»

Место проведения: г. Смолевичи, ул. Торговая, 14 «Б», актовый зал.

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2010 году.
 - О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и перспективах развития Общества на 2011 год.
 - О результатах проверки рев

«А ВЫ ВЕДАЕЦЕ, КАЛІ ПРЫРУЧЫЛІ СВІННЮ?»

Новы праект тэлеканала «ЛАД» сцвярджае, што адказаць на гэты пытанне можа нават шасцікласнік



Вядучыя праекта Юрыі КРУГЛІК і Алег АНАКОЗАЎ.

АЛЕГ Аднакозаў, шасцікласнік Агомельскай школы № 61, прыехаў у сталіцу на адзін дзень — разам з педагогам ён будзе здымацца на тэлеэкраны. Хлопчык упершыню ўдзельнічае ў здымках, а адразу — у цэнтры ўвагі відэакамер.

«Нічога не баюся, і зусім не хваляюся», — расказвае хлопчык «Звяздзе». Такіх, як Алег, шасцікласнікаў — на здымкі прыехала яшчэ некалькі дзясяткаў. Навошта? З пятага сакавіка тэлеканал «Лад» запускае ў эфір новую перадачу для школьнікаў «Дзеці новага пакалення» — тэлевізійны конкурс-віктарыю.



Умовы

Каб стаць удзельнікам новых выпускаў праграмы «Дзеці новага пакалення», дастаткова запоўніць анкету на сайце www.dnp.by альбо спампаваць яе для класа і дастаць на e-mail: anketa@dnp.by. Таксама можна дасылаць анкету на адрас: 220807, г. Мінск, вул. Макаёнка, 9. Тэлеканал «Лад» з паметкай «Дзеці новага пакалення».

Як расказала «Звяздзе» адна са сцэнарыстаў праекта Ларыса ЕСАРЦІЦ, усе пытанні не такія простыя, як можа падацца на першы погляд.

Заўсёды трэба ўважліва чытаць пытанне, асабліва ў першым туры, дзе пытанні пачынаюцца са слоў: «Ці праўда, што...». Ты можаш ведаць правільны адказ, але заданне сфармулявана так, што наівакся трэба зусім іншую пачынаць, — трэба быць пільным. Мы, у сваю чаргу, заўсёды ўлічваем карктнасць пытання. Бо нават на самае, здавалася б, прызростае пытанне пра самую высокую гару ў свеце можна адказаць па-рознаму. А ў залежнасці ад таго, як мы мераем: па ўзроўню мора, экватара ці інш. Двухсэнсоўнасць у пытаннях стараемся пазбягаць.

А ПАРАМОЖУ — ПАДАРУНОК НА УСЁ ЖЫЦЦЕ!

Першасны адбор удзельнікаў праходзіць у дапамогі тэстаў. Як сцвярджаюць арганізатары, тэсты правялі ў школах ва ўсіх кутках Беларусі. І толькі лепшыя вучні трапілі ў студыю. Алег Аднакозаў з Гомеля прызнаўся, што ў сваёй школе ён вельмі актыўна ўдзельнічае ў тэматых камандзе па інтэлектуальных гульнях, таму, калі кіраўнік іх гуртка расказаў пра новы праект на «Ладзе», ён ніколі не вагаўся, каб разам з астатнімі падаць заяўку.

«Вядучы Юрыі Круглік зачытвае пытанне, ідзе адлік часу — і пачынаюць дырыжаць каленкі. У зале ўпружана сонцаць за удзельнікамі: ці паспеюць тыя прагласаваць? Прыталі дыханне настаўнікаў, бальшычыкі на трыбунах на хвіліку таксама сцішы-»

Ілья ЛАПАТО. Фота Вольгі ЛАСКІ.

ШАШКІ

Пад рэдакцыйна-мэтралогічнай арбітра Мікалая ГРУШЧУКА

МОЛАДЗЬ НАСТУПАЕ


Гэта паказваў чэмпіятат Беларусі па міжнародных шашках сярод жанчын. У ім перамаглі юныя Вольга Федаровіч, Вера Хавашчынская і Дар'я Федаровіч. Вольгіна Вольга Садоўская і Наталля Герасімовіч змаглі заняць толькі чацвёртае і пятае месцы адпаведна. Усе яны засталіся ў вышэйшай лізе і на будучы год.

Паглядзіце, як дакладна гуляе чэмпіёнка:

Белыя (Н. Герасімовіч): 17, 20, 30, 32, 37, 40, 43 (7). **Чорныя**: 4, 8, 13, 16, 18, 19, 33 (7). 1., 33-38! 2. 32-43 18-22 3. 17-28 19-23 4. 28-19 13-44.

АУТАРСКІ-13/14


Гросмайстар СССР Леанід Вітошкін (Гомель) працягвае конкурс сваёй камбінатыйнай праблемай:



Белыя: b6, c7, d6, f2, g1, g3, h2, h4 (8). **Чорныя:** a5, b4, c3, d2, d8, f6, g7, h6 (8). Перамога белых пры іх першым ходзе.

БЛІЦ-59/6

Кандыдат у майстры спорту Мікалай Крыштаў (Літва) ад аматараў 100-клетак прапанаваў разабраць канструкцыю 9 на 10:



Белыя: 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31 (9). **Чорныя:** 9, 10, 15, 16, 33, 34, 36, 38, 39, 40 (10). Выйгрыш.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўвайце іх на адрас: **220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».**

КАНФЕРЭНЦЫЯ ФЕДЭРАЦЫІ

Адбылася спрэчана-выбарная канферэнцыя ГА «Беларуская федэрацыя шашак». Яна падвела вынікі дзейнасці сваёй арганізацыі. Дэлегаты ўнеслі прапановы аб павышэнні ролі кіруючага органа федэрацыі ў далейшай прапагандае ў рэспубліцы старадаўняй гульні і выбралі яго новаму складу. Яго на-ранейшаму ўзначалілі энтузіясты Ірына Пашкевіч (старшыня), Аляксандр Аніска, Віталь Варушыла (яе намеснік) і Павел Шацаў (адказны сакратар). Ім будучы дапамагаць члены выканкама Андрэй Валюк, Ганна Барыскі, Уладзімір Масійчук, Валерыі Высоцкі, Георгій Бугрым, Мікалай Кадзесніцаў, Марына Навіцкая і Кірыл Хайноч.

РАШЭННІ

Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

Аўтарскі (Л. Вітошкін): 13/7. e7, g7, d8, h6 (b2) e2 (a1) e5, c3, c1 x 13/8. h7, g5, e7, b6 (g1) c5, c7, c8 (f2) g3, b8x.

Бліц-59/3 (П. Шкльуда): 20-14, 24, 35-30, 29, 42, 7, 4, 49, 25, 39, 50x.

СТРЫПТЫЗ РАЁННАГА МАШТАБУ

Здарэнне адбылося не ў стрыптыз-бары, бо такога ў Камянцкім раёне няма, а ў звычайным дыскабары.

Неякі п'яны малады чалавек раптам перавярнуў стол, скінуў з сябе адзенне і пусціўся ў «голае» дэфіле па зале. Але «стрыптыз» пералынілі ахоўнікі бара і міліцыянеры. Заведзена справа па артыкуле «Злоснае хуліганства», парашальніку парадку пагражае тэрмін зняволення да шасці гадоў. Калі 25-гадоваму наведвальніку начной установы працвервалі, ён не мог растлумачыць, чаму бегаві па бары галюкам. Высветлілася, што самадзейны стрыптызёр ужо меў праблемы з законам.

Яна СВЕТАВА.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	8	6	9	7	5	1	9
7	5	9	1	8	1	6	2
1	2	8	6	9	7	5	1
9	1	2	8	6	9	7	5
5	6	7	1	9	1	8	2
8	9	2	1	6	1	9	7
9	7	5	8	1	9	7	5
6	1	7	2	8	9	8	5

Калектыў музыкантаў-інструменталістаў

СУДОКУ

У квадраце 9×9 клетак размешчаны лічбы ад 1 да 9 у блоках у такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у 3х3 клеткі, абмежаваных тэстай ліній, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Складу Яўген ЛЯХАЎ.

Птушка, тое, што і слав-грак	Дэталі (жар) гадзіннік-ка	Мужчына з каштанавай шапчалю	Прылада для апрацоўкі глебы	Паўднёвая тэхнічная с/г культура	Пераносны механічны арган, Малочка В.Р. Пярова (1855—1882)
Абарыген Рэспублікі Саха	Аўтар шахматнага рэйтынгу	Бахчавая культура — дзе на грукі, чымялі	Аддзелены раст-твор у буд-дэйніцтве	Рымскі паэт («сворвая сатыра») — Горад у Індыі (Тадж-Махал)	Антэчнае назва ракі Волга
Званы ці наведвальнік	Караня-плод — вострая прыправа	Рухомая лесвіца ў метро	Швацка-дэвая расліна-паразіт	Нашый-нае ўпры-гажэнне ў жанчын	Печ для вырабу цэглы
Антэчны 6-стопны дактыль	Раман «Доктар Фауст» (аўтар)	Т.зв. па-стужко-вы журавель	Тое, што і стара, харчаванне	Наска-мае з джа-лам	Сапд-ная, тоўстая кніга
Павойная мутовая расліна-паразіт	Водная кветка-вая расліна	Прыток ракі Свіслач	«Даваж-ка» да вырабе цэменту	Майстар па вырабе тканіны	Адм.-тэр. адлік у Грэцыі
Дрэва над вадою	Тое, што і барбі-тал	«Даваж-ка» да вырабе цэменту	Майстар па вырабе тканіны	Адм.-тэр. адлік у Грэцыі	

Калектыў музыкантаў-інструменталістаў

МАСЛЕНІЧНЫЯ ВІНШАВАННІ МАЛАДЫМ СЕМ'ЯМ

Мы ўжо адзначалі, што найбольшая колькасць вяселляў сярод усходнеславянскіх народаў спраўлялася ўвосьне і ў зімовы мясяд. Сярод некаторых даследчыцаў рускай традыцыйнай культуры існавала меркаванне, што Масленіца перш за ўсё была святкам «нажончана» — тых маладых асоб, якія стварылі самі ў іх прамажак часу паміж леташнім Вялікднем і толькі што завершаным мясцадм. Масленіца падводзіла рысу пад перыядамі святкавання сямейных урачыстасцяў і, уласна кажучы, спыняла іх сваім пераходна-стрымальным характарам напярэдадні Вялікага посту.

● Фактычна кожны гаспадар разумее: калі сын дасягнуў адпаведнага ўзросту, ён абавязкова павінен ажаніцца, стварыць сям'ю. Тое ж самае працаваўне тычылася і вясковых дзяўчат. Калі яны дасягалі чатырнаццаці, шаснаццацігадовага ўзросту, бацькам трэба было рыхтавацца да візіту гасцей-сваतोў. Калі ж дачка на нейкіх прычынах заседжалася «у дзеўках», бацька садзіў яе на воз і вазіў па навальных вёсках, прапаноўваючы яе «кандыдатуру» для будучага шлюбю.

● Тым ж маладымі, якія пажадалі ўскласці на сябе адказнасць за прагр роду, аказаліся на працягу ўсяго масленічнага тыдня ў цэнтры калектыўнай увагі і атрымлівалі ў свой адрас самаа-абшчыныя падзякі і павагі. ● Бадай што першым знакам родова-абшчыны падзякі быў калектыўны аход вёскі жанчынамі. Апоўдні збіраўся гурт жанчын-маладзіц (з дзевяці—дванаццаці чалавек), якія мелі па некалькі дзяцей, і рушылі па вёсцы з шумам, і спевамі. Мэта ў іх была адна: наведваць хаты тых гаспадароў, якія ў апошні Мясцад справілі вяселі сваім сынам або дочкам. Заходзячы да маладухі, жанчыны спявалі магічна-заклінальныя песні з пажаданнем нарадзіць сына ці дачку.

● Тым гасцініцы, якімі жанчыны пасілі адарыць за святочнае віншаванне (сыр і мак), былі зусім не выпадковымі. Клінападобны сыр сімвалізаваў эратызм мужчынскага пачатку, а круглыя галюкі макавак, у якіх зараджалася насенне будучага жыцця, увасаблялі сабой улонне жанчыны.

● Адметнай асаблівасцю масленічных віншаванняў было тое, што кожны малады чалавек, якому аказалі святочныя знакі павагі, абавязкова павінен быў аддзячыць гурту жанчын. Правілы народнага этыкету прадугледжвалі даволі жорсткае «пакарэнне» тых, хто па нейкіх прычынах спрабаваў выкруціцца ад частвавання. Калі жанчыны сустракалі некага з маладзіц на вуліцы, то спявалі яму вельмічальную песню і, натуральна, чакалі запрашэння да стала. Яго толькі чалавек пачынаў марудзіць і спрабаваў прагнаваць віншаванне, яг тут ж кідаў у гурб снугу, засыпалі з галавой, а затым саджалі на перавертнутую барану і цягнулі аж да самай хаты або да скарывання дарог.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімінемся

Насамрэч статуя Венеры Мілоскай — гэта мадэль ідэальнага даішніка: ні рук, ні кішчэнняў.

Чым адрозніваецца фальшывае каханне ад сапраўднага?

Фальшывае: — Мне падабаюцца сняжынкы на тваіх валасках! Сапраўднае: — Дурніца, дзе твая шапка!

Усяго за адну ноч п'яны вартунык гістарычнага музея можа паваліцца ў XVII, XVIII і XIX стагоддзях.



Усяго за адну ноч п'яны вартунык гістарычнага музея можа паваліцца ў XVII, XVIII і XIX стагоддзях.

25 лютага

1957 год — нарадзіўся (вёска Бялынічы Касцюковіцкага р-на Магілёўскай вобл.) Аляксей Псымякоў, выдатны беларускі паэт. Аўтар паэтычных зборнікаў «Белы камень», «Чытаю зоры», «Планида» і інш. Пісаў таксама нарысы, эсы, казкі для дзяцей. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1994), Літаратурнай прэміі імя А.Кулішова (1998). Памер у 2004 годзе.

1956 год — на закрытым пасяджэнні XX з'езда КПСС Мікіта Хрушчоў зачытаў даклад «Аб пераадоленні культа асобы і яго наступстваў», у якім упершыню крытыкаваўся дзеянне Сталіна, гаварылася аб шматлікіх «адступленнях», ад ленынізму і парушэннях «сацыялістычнай законнасці», масавых рэпрэсіях у дачыненні да партыйных, дзяржаўных, гаспадарчых і ваенных кадраў. Неўзабаве пасля гэтага былі разоблігаваны дзясяткі тысяч савецкіх грамадзян, якія былі расстраляныя або правялі многія гады ў турмах і лагерах.

«Нішто не з'яўляецца больш цямікам для мудрага чалавека і нішто не прыносіць яму большага клопату, як неабходнасць праціць на оробыць і непатрабныя рэчы больш часу, чым яны тасо заслугоўваюць».

Платон (427—348 да н.э.), старажытнагрэчаскі філосаф.

СЕННЯ

Месяц Апошняя квадра ў 127. Месяц у сузор'і Стральца.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 7.08	17.38	10.30
Віцебск — 7.00	17.26	10.26
Магілёў — 6.58	17.28	10.30
Гомель — 6.52	17.27	10.35
Гродна — 7.23	15.74	10.31
Брэст — 7.21	15.77	10.36

Імяніны

Пр. Марыі, Аляксея, Антона, Малея, Яўгена.

К. Анастасіі, Віктара, Цэзара, Яраслава.



НАДВОР'Е на заіпра

Геамагнітны ўзрушэнні

ГРОДНА	МІНСК	МАГІЛЕЎ
780мм рт.ст. -16...-14°С	752мм рт.ст. -12...-11°С	757мм рт.ст. -17...-15°С
БРЭСТ	ГОМЕЛЬ	
758мм рт.ст. -14...-12°С	783мм рт.ст. -12...-11°С	

Абавязчэнні:

- — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
- — невялікія геамагнітныя узрушэнні
- — слабая геамагнітная бура

...у сузор'і

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
-7...-5°С	-8...-7°С	-8...-7°С
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕТАРБУРГ
-8...-4°С	-8...-7°С	-8...-7°С

Сення, 25 лютага, акурат напрудвесні, адзначае свой дзень нараджэння, прыгожы юбілей наш калега Леанід Мікалаевіч ЛАХМАНЕНКА, адзін з вопытных і аўтарытэтных журналістаў «Звязды». У гэты дзень, паважаны Леанід Мікалаевіч, ад усёй душы, без шматслоўя, ад усё жадаем Вам шчасця, радасці, здароўя! Які жыццё кі мага часціць выцягае для Вас шчаслівы білет, Жадаем Вам на працы — натхнення, у сям'і — цяпла і дабрыні.

Звяздоўцы.

У гэты цудоўны сонечны дзень сардэчна віншуюм з юбілейным днём нараджэння **Надзею Мікалаеву ПАСЛЯДОВІЧ** са Слуцка.

Зчыым гэтай мілай жанчыне, любячай матулі, кляпатлівай бабулі моцнага здароўя, поспехаў, удачы, павагі родных і блізкіх.

Што пажадаць табе — доўгага веку, У сэрцы спакою, здароўя без лекаў, Сонейка, кветкі, вясення мары, Жыцьце без маркеты з усмешкай на твары. Радасці, шчасця звычайнага, урэшце, А неўзабаве і праўнаку папсецкі...

З павагі родных з **Мінска, Чэрвеня і Бялынічы.**

Здарэнні

АТЭЛА ВЫКІНУЎ КАХАНУЮ ПРАЗ АКНО...

Атэла з раўнага цэнтра Дуброўна 3-а раўнасці забіў сваю каханку. Жанчыны, з якой ён разам пражываў, амаль суткі не было дома, але затым яна патэлефанавала «з гасцей». Грамадзянін муж «вылічыў» адрас, дзе каханка знаходзіцца, і адправіўся разбірацца.

Перад «прафілактычнай размоваю» мужчына выпіў для храбрасці. Прышоўшы ў чужы дом, пачаў высвятляць адрасы. Жорстка. Пачаў быць жанчыну рукамі і нагамі. Потым выкінуў небаючы праз акно на вуліцу, дзе працягваў біць. Калі жанчына страціла прытомнасць, мужчына пакаў яе на раму веласіпэда і пакаў яе ў бок і суменскага дома. Але ж не давёз. Зняў цела з рамы і працягваў біць на дарозе. Падчас катавання некалькі разоў падымляў яе і зноў кідаў на асфальт. І так цягнулася, пакуль не прыехала міліцыя, якую выклікалі выпадковыя мінакі. На жаль, медыкі не здолелі выратаваць пацярпелую. Як паведзімі «Звяздзе» пракурор Дубровенскага раёна Ігар Белавусаў, забойца, 35-гадовага жыхар Дуброўна, прыгаворан судо асуджаны да 11 гадоў пазбаўлення волі. Падчас следства высветлілася, што гэты мужчына ўжо судзімы. Ён і раней здэкаваўся з сужыцелькі, біў. І яна цярпела...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Нагрэў агнём салярку...

Жыхар гарадскога пасёлка Антональ Драгчынскага раёна трапіў у бальніцу па уласнай неабачлівасці.

Мужчына спрабаваў разгарэць каністру з дызельным палівам тым спосабам, які катгарычна забараняецца правільна тэхнічна. Ён узяў палыўную лягму і накіраваў агонь на ёмістасць з палівам. Апошняя была шчыльна закрыта, таму ад нагрывання разка павялічыўся ціск і паліва выбухнула. Як паведзімі кіраўнік прэс-службы Брэсцкага абласнога ўпраўлення МНС Сяргей Машоў, ад палонай саларкі на чалавека адрыва стала гараж адзенне. Пакуль яму здолелі аказаць дапамогу, мужчына атрымаў моцныя апёкі. Цяпер ён у цяжкім стане знаходзіцца ў бальніцы.

Яна СВЕТАВА.